

19 СТУДЗЕНЯ 1996 г.

№ 3 (3827)

Кошт 2 500 руб.

## ДЗЯКУЙ, ШТО ВЕРЫЛІ...

**Зоя МЕЛЬНИКАВА:** "Якую трывушчую  
душу, якую эстэтычна-духоўную  
жыццядайнасць мела і мае тое  
пакаленне, каб, перанёшы  
ўсе кругі турэмна-рэпрэсіўнага  
пекла, вярнуцца слугаваць той  
радзіме, якая іх некалі адвергла..."

**6—7**

## НОВЫЯ ВЕРШЫ

*Міколы КУПРЭВА.*

**8**

## ЖЫЦЦЯВІР

*Абразкі Уладзіміра ГЛУШАКОВА.*

**9**

## ЕЛЬЦЫН РАСПЛАЧВАЕЦЦА ЗА ГАЛОЎНУЮ СВАЮ ПАМЫЛКУ


**Алег МАРОЗ:** "Мы ў апошнія месяцы  
выявілі адзін надзвычайнейшы  
феномен — кароткую гістарычную  
памяць нашых суайчыннікаў.  
Няхай сабе ў ёй не зберагліся  
нейкія даўнейшыя падзеі — усчатыя  
большавікамі грамадзянская вайна,  
раскулачванне, кашмарны голад  
трыццатых гадоў, начныя арышты,  
катаванні, расстрэлы... Але ж мы  
забыліся на зусім нядаўняе..."

**13, 15**

## ГЛЫТОК ІЗРАІЛЯ

**Уладзімір МЕХАЎ:** "Міфы  
з пракаветнасці ажываюць  
тут як даўня рэальнасць, міфы ж,  
што склаліся пазней, ды і ў нашы  
дні, у нябыт не сышлі, —  
развейваюцца, абвяргаюцца".

**14—15**



*На студзеньскім прыгрэве*

Фота А. МАЦЮША.

**3 невялікаю доляй "нацяжкі" па выніках мінулага тыдня можна канстатаваць: у прэзідэнта з'явіўся новы "ворак" — парламент. Прэзідэнт нават усенародна пачаў лічыць яго памылкі. Факт паказальны. Многія прадказвалі, што гэты здарыцца, але ж ніхто не думаў, што так хутка. Адносіны акрэсліліся, калі парламент раз-другі паказаў свой характар. Прэзідэнт-бацька, які прадчуваў гэты і не хацеў з'яўлення на свет такога "дзіцяці", цяпер вымушаны з ім лічыцца, як з воб'ектнай рэальнасцю. Аднак прэзідэнту сёння вельмі трэба "ворак" (таму ён гэтак хутка і з'явіўся), бо падобна на тое, што крызіс у краіне дасягнуў свайго апагею, што цяпленне народа канчаецца і выбух народнага гневу супраць уладаў наслявае. Ці паспее прэзідэнт скіраваць яго на Вярхоўны Савет, як рабіў ужо неаднойчы? І ці захоча нявіннае немаўля прыняць на сябе чужыя грахі?**

**ПАРАЗУМЕННЕ ТЫДНЯ**

Без доўгіх ваганняў і абмеркаванняў, на аснове мікфракцыйных пагадненняў, дэпутаты ВС Беларусі абралі трох намеснікаў старшыні парламента. Імі сталі: ад камуністаў — В. Новікаў (першы намеснік), ад прапрэзідэнцкага блоку "Згода" — Ю. Малумаў і ад дэмакратаў — Г. Карпенка. Дэпутаты прагаласавалі, як і было дамоўлена, спісам і пайменна. Змены ў складзе прэзідэнтаў на высокія пасады пасля "закрытага выступлення" прэзідэнта адбыліся невялікія: дэмакраты "пайшлі насустрач" лідэру дзяржавы і замест С. Багданкевіча выставілі... Г. Карпенку, які, дарэчы, дагэтуль чакае з'яўлення прэзідэнта ў судзе па знакамітай "бавоўнавай справе".

**ВІЗИТ ТЫДНЯ**

Па дарозе ў Маскву на саміт лідэраў дзяржаў СНД у Беларусь завітаў прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев. Пасля абмеркавання шэрагу праблем міждзяржаўных адносін і падпісання двухбаковага дагавору аб дружбе і супрацоўніцтве, разам з прэзідэнтам Беларусі ён сустрэўся ў АН Беларусі з навуковай і творчай інтэлігенцыяй нашай краіны, дзе было абвешчана, што ён "абраны" ганаровым членам АН Беларусі. Дарэчы, прэзідэнта Казахстана мы больш ведаем як ініцыятара шматлікіх прапагоў па ўтварэнні нейкіх міждзяржаўных саюзаў з былых рэспублік СССР. Між тым дома, у Казахстане, ён паслядоўна і мэтанакіравана працуе на ўмацаванне незалежнасці сваёй краіны і шмат у чым з'яўляецца поўным антыподам прэзідэнту нашаму. Пра гэта можна даведацца і з леташняга інтэрв'ю Н. Назарбаева газеце "Аргументы и факты", урыўкі з якога друкуюцца на суседняй паласе.

**ПАВЫШЭННЕ ТЫДНЯ**

Гэтая навіна толькі на першы погляд здаецца сенсацыйнай: прэзідэнт Беларусі падпісаў указ аб вызваленні ад займаемай пасады кіраўніка Галоўнага ўпраўлення грамадска-палітычнай інфармацыі У. Замяталіна (але ён па-ранейшаму застаўся на больш высокай пасады — намесніка кіраўніка Адміністрацыі). На самай справе указ цалкам чаканы па многіх прычынах, толькі пералік якіх можа заняць усю гэтую калонку, і таму заканамерны. Іншая справа, што нармальныя, разумныя людзі, навучаныя горкім вопытам А. Фядуці і У. Замяталіна, якія вымушаны былі "замятаць" і "адфядутаваць" прэзідэнцкія пралікі, памылкі і "шчырасці", заняць вакантную пасаду наўрад ці захочуць, бо доўга на ёй не ўтрымаюцца, а ад іншых толку будзе мала.

**РАШЭННЕ ТЫДНЯ**

Мяркуючы па выніках выбараў парламента, прэзідэнцкая каманда мае ў Вярхоўным Савеце не больш за трэцюю частку дэпутатаў — сваіх прыхільнікаў. А значыць, рэальна ўплываць на прымаемыя рашэнні яна амаль не можа, што і паказалі ўласна выбары. У прэзідэнцкай каманды быў у запасе яшчэ адзін ход, каб зрабіць гэты парламент нелігітымным: дэпутатам прапрэзідэнцкай арыентацыі датэрмінова і адначасова скласці свае паўнамоцтвы. Аднак парламент сваім рашэннем аб зніжэнні "планкі" кворуму з 2/3 да 1/2 пазбавіў "каманду" такой магчымасці. Натуральна, што гэта не надта спадабалася прэзідэнту, які назваў такое рашэнне нават неканстытуцыйным, адразу забыўшы, што хацеў некалі зрабіць "легітымным" парламент са 119 дэпутатаў.

**АСОБА ТЫДНЯ**

Сёння ўжо цяжка ўявіць наш "палітычны бамонд" без гэтага чалавека. Як выдатны эканаміст быў ён вядомы даўно, а як палітык, можна сказаць, расквіўся нядаўна — пасля адстаўкі, і асабліва на мінулым тыдні. Яго выступленне з праграмай у час выбараў спікера парламента было проста бліскучым, уважаным, годным і г. д. Гэта было выступленне, без перабольшвання, дзяржаўнага мужа. Адчуў гэта і прэзідэнт, таму і прысягаў гэтай асобе ледзь не тры чвэрці свайго закрытага даклада. Вы ўжо здагадаліся, пра каго ідзе размова: асоба тыдня — Станіслаў Багданкевіч.

**ЗДАГАДКА ТЫДНЯ**

"Белорусская газета", паведаміўшы пра рашэнне расійскага ўрада аб прадастаўленні права расійскім нафтавым кампаніям прадаваць нафту Беларусі па свабодных рынкавых цэнах, супаставіла гэтую інфармацыю з тым, што прыйшла яна назаўтра пасля выбараў Старшыні Вярхоўнага Савета Беларусі, а менавіта з тым фактам, што спікерам парламента не стаў даўні сябра расійскіх нафта- і газапрамыславікоў Вячаслаў Кебіч. Сур'ёзныя змены ў цэнах гэтае рашэнне не прынясе, бо, нягледзячы на ўсе клятвы ў сяброўстве і адзінстве, беларусы палілі за расійскую нафту ўсяго на 3—6 долараў менш, чым іншыя, але, як бачым, і гэты козыр, гэтае "дасягненне" ў "аб'яднанні нашых народаў" выбіты...

**ЛІЧБА ТЫДНЯ**

У мінулым годзе, паводле папярэдніх дадзеных Дзяржкамстата, колькасць жыхароў Беларусі зменшылася яшчэ на 30 тысяч чалавек і склала 10 мільянаў 315 тысяч чалавек.

**НАМЕР ТЫДНЯ**

Сакратарыят ТБМ прыняў рашэнне правесці 30 сакавіка г. г. навуковую канферэнцыю "Дыскрымінацыя беларускай мовы ў Беларусі: гістарычны, палітычны і лінгвістычны аспекты". Сярод мэт канферэнцыі, паведамляе БелаПАН, "тэарэтычнае асэнсаванне і напрацоўка больш поўнага фактычнага матэрыялу для правільнай ацэнкі становішча, у якім апынулася беларуская мова", будучы прааналізаваны таксама "законнасць і падставы рэфэрэндуму з юрыдычнага пункту гледжання".

Можна быць небяспечным нават паранены, загнаны ў кут заяц. Што ўжо казаць пра ваяўнічы народ, які рашыўся ўступіць у няроўную схватку, адстаць сваё права на самавызначэнне?

Сіла, якой аддалі загад забіваць, супакойвае сваё сумленне тым, што чачэнскія баевікі — усяго толькі бандыты. Штосьці падобнае мы ўжо чулі, калі ішла афганская вайна (праўда, вайной яе тады не называлі). І пакуль расійскія інтэлектуалы дзеляць парламенцкія партфелі, бравы ваяка ў спартыўнай шапачцы заўвагае ў Першамайскага: "Работаем всеми видами оружия".

Зброя заўсёды была іх самым пераканаўчым аргументам — і ва ўнутраных справах, і ў знешніх. Яшчэ з Венгрыі і Чэхаславакіі. З Вільнюса. Навошта перамовы, уступкі і кампрамісы, калі ёсць узброены спецыяльна падрыхтаваны кантынгент? Калі механізм падаўлення даўно адладжаны і ў добрым рабочым стане? Калі так званая суветная супольнасць, здольная падняць лямант з-за аднаго арыштаванага псіхадэсідэнта, будзе толькі паціскаць плячыма і спасылалася на недахоп інфармацыі пры тым што знішчаюцца цэлы народ? Ну, а як жа: дыпламатыя... Унутраная справа... Дзяржава, якая не пакінула звычкі навязаць народам сваю сістэму каштоўнасцей

і свой лад мыслення, зноў і зноў дэманструе свету сваю пагрэзліваю сутнасць. "Вот мы какие. С нами шутки плохи..."

Не забудзьце: яны расстрэльвалі з танкаў уласны парламент. Яны зраўняюць горад з зямлёй, а потым кінучу мільярды на яго аднаўленне. Яны пакладуць сваіх сыноў, а тым, што ўцалелі, начэпаць узнагароды. Яны ніводнага разу ў афіцыйных навінах не казалі пра палітычныя патрабаванні тэрарыстаў, затое палспяшаліся раструбіць пра расстрэл дагестанскіх старэйшын, што малаверагодна.

Што на гэты раз у эпіцэнтр супроцьстаяння трапіў Дагестан — невядакладна. Дагестан як верны васал аб'ектыўна стаіць на шляху вызваленчай барацьбы суседзяў-чачэнцаў. Там, вядома ж, таксама розныя настроі і рознае стаўленне да падзей. Адзіная інфармацыя, што прабілася да нас праз фільтры цензуры, — гэта просьба дагестанскага ўрада прапусціць баевікоў разам з заложнікамі ў Чачню. Але і гэта зроблена не было. Вельмі ж яно спакусліва — заціснуць у вогненнае кола і лягнуць усю чачэнскую вайсковую эліту, якая так неабачліва "падставілася". "Супольнасць", як заўсёды, прамаўчыць або палмахае пальчыкам на антыгуманную з'яву тэрарызму. Дэмакраты абзаўвацца, калі вызна-

чацца з пасадамі. Праваслаўная царква з пачуццём выкананага абавязку адслухаць паніхіду на "невінно убіенных". Марыянэтакны кіраўнік Чачні каторы раз нешта скажа перад камерамі. Праз тыдзень-другі ўсе зробяць выгляд, што нічога страшнага не адбылося...

Мабыць, зяць Дудаева разлічваў на цуд, калі вырашыў паўтарыць будзёнаўскі фокус з заложнікамі. Цуду не атрымалася, толькі кроў і бяда. Чужыя жыцці — занадта вялікі козыр, каб яго можна было выкладваць раз за разам. Тым болей, калі маеш справу з грубай, самаздавольнай сілай і маральным выраджэннем.

Адно ў казках чужую бяду развядзюць рукамі. Санкцыянаваная Масквой бойня ў Першамайскім — кашмар нават для старонніх назіральнікаў, якімі мы, здавалася б, павінны сябе адчуваць. А хто зазірне ў сэрцы мацяроў-чачэнак? Што робіцца ў душах людзей, якія для адных — барацьбы за свабоду, а для другіх — проста злачынцы? Я сказала б, што гэта змагары за свабоду, якіх абставіны вымушаюць станавіцца злачынцамі. Гэтыя абставіны — палітыка і тактыка расійскіх уладаў. Абвал тэржстаў яны выклікалі самі — што б пасля ні гаварылі і чым бы ні апраўдваліся. А што яны знойдуць апраўданні — можна не сумнявацца...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Парламент

ЯКІЯ ЯНЫ, МЕЖЫ МАГЧЫМАГА?

На першым пасяджэнні новага парламента, яшчэ да абрання яго спікера, паміж старшыняй Цэнтрвыбіркама А. Абрамовічам, які веў пасяджэнне, і прэзідэнтам А. Лукашэнкам адбыўся не вельмі зразумелы для многіх дэпутатаў дыялог. Спачатку Аляксандр Міхайлавіч раптам абвясціў, што, паводле існуючай дамоўленасці прэзідэнта са старшынямі парламенцкіх фракцый, ён выступіць перад дэпутацкім корпусам пры зачыненых дзвярах, каб выкласці свае адносіны да кандыдатур Старшыні Вярхоўнага Савета і яго намеснікаў. Але тут жа прагучала рэпліка сп. Лукашэнка, што яго не так зразумелі, ён не збіраўся выступаць перад парламентарыямі і, тым больш, рабіць на іх нейкі ўціск пры выбарах кіраўніцтва Вярхоўнага Савета. Па-чуўшы гэта, А. Абрамовіч заўпарціўся і пачаў даводзіць, што такая дамоўленасць усё-такі мела месца і хай паважаны прэзідэнт скажа — будзе ён зараз выступаць ці не будзе? Аляксандр Рыгоравіч зноў сказаў, што выступаць не будзе, дадаўшы, што лічыць сябе падманутым і што ён "не мальчышка, а глава государства"... Здаецца, інцыдэнт на гэтым быў вычарпаны.

Валікім жа было здзіўленне шматлікіх журналістаў, якіх у пятніцу 12 студзеня не пусцілі ў Авальную залу, пелтумачыўшы, што пасяджэнне закрытае і на ім павінен выступаць сп. прэзідэнт.

Але і не такія тайны ў наш інфармацыйны век становяцца вядомыя. З большага стала вядома і пра змест даклада А. Лукашэнка, які доўжыўся больш за пяць гадзін (тут рэкорд належыць Фідэлю Кастра, які аднойчы не сыходзіў з трыбуны каля сямі гадзін). Мяркуючы па расказах удзельнікаў прэс-канферэнцыі, якую наладзілі ў той жа дзень дэпутаты фракцыі "Грамадзянская дзея" на чале з яе старшыняй С. Багданкевічам, выступ сп. Лукашэнка звёўся да чарговага высвятлення адносін з дэпутатамі і насіў канфрантацыйны характар. Вось толькі адзін з пасажаў даклада. Відаць, зыходзячы з таго, што ён, прэзідэнт, апошнім часам быў "заўважаны" на сістэматычных парушэннях Канстытуцыі краіны, Аляксандр Рыгоравіч выказаў думку, што яна, Канстытуцыя, не адпавядае сённяшнім рэаліям і яе трэба мяняць. Па яго ж меркаванні не мае патрэбы краіна і ў такім дзяржаўным інстытуце, як Канстытуцыйны суд. Больш-

шая ж частка даклада, як адзначыў Станіслаў Багданкевіч, была прысвечана яму, як былому старшыні Нацыянальнага банка рэспублікі. "Варта было ў час апошніх выбараў у Вярхоўны Савет прэзідэнту даведацца, што вылучана і мая кандыдатура, — сказаў Станіслаў Антонавіч, — як прэзідэнцкай уладай пачало рабіцца ўсё, каб дыскрэдытаваць мяне, як асобу, грамадзяніна. Тое самае адбываецца і зараз, калі маё прозвішча з'явілася ў спісе кандыдатаў на пасаду аднаго з намеснікаў спікера парламента". Сярод "злачынстваў", якія яму інкрымінаваліся, — развал банкаўскай сістэмы краіны, вываз валютных сродкаў за яе межы, злоўжыванне службовым становішчам, і да т. п.

Адным словам, сваю дзейнасць новы парламент пачаў у досыць назлектрызаванай абстаноўцы. Нягледзячы на дэклараванае сп. Лукашэнкам імкненне працаваць у згодзе з новымі дэпутатамі, яго неаднаразова заявы аб неабходнасці мець у краіне "моцную прэзідэнцкую ўладзь" не пакідаюць сумненняў у тым, што ён і надалей будзе імкнуцца адводзіць парламенту ролю ці не статыста ў вырашэнні карэнных пытанняў нацыянальнай палітыкі.

Згаданы даклад прэзідэнта рэхам азваўся і на пасяджэнні парламента ў аўторак 16 студзеня. Не прадугледжаны парадкам дня, на ім прагучалі выступленні старшыні Канстытуцыйнага суда В. Ціхіні і старшыні фракцыі "Грамадзянская дзея" С. Багданкевіча. Залерый Гур'евіч, які пакіне трыбуны пад воплескі залы, абверг абвінавачванні прэзідэнта па адрасе КС і яго асабіста, падкрэсліўшы, што суд у сваёй дзейнасці кіруецца толькі законамі і Канстытуцыяй краіны. Што тычыць прапанаванай яму прэзідэнцкай адміністрацыяй адстаўкі, дык ён расцэнчвае гэта, як незаконны ўціск Канстытуцыйнага суда. Пераканаўча абараніў сваю годнасць і Станіслаў Багданкевіч.

Потым дэпутаты перайшлі да разгляду пытанняў парадку дня: рэгістрацыі парламенцкіх фракцый, унясенню паправак і змяненняў у Часовы рэгламент парламента, выбараў намеснікаў старшыні Вярхоўнага Савета.

Паводле працэдурнай наданця існуючым да-факта фракцыям статусу дэ-юрэ, іх старшыні павінны былі перадаць спікеру спісы дэпутатаў членаў фракцыі з указаннем яе

праграмных устаноў. Адзін за адным гэтую працэдуру прайшлі: фракцыя камуністаў на чале з С. Калякіным (44 дэпутаты), аграрыяў — старшыня М. Гіруць (47 членаў), "Згоды" — лідэр У. Канаплёў (59 дэпутатаў), "Грамадзянская дзея" — старшыня С. Багданкевіч (колькасць членаў — 17) і сацыял-дэмакратаў, якую ўзначаліў Л. Сечка (15 дэпутатаў). Яшчэ 15 дэпутатаў па фракцыях не вызначыліся.

Можна, відаць, пагадзіцца з некаторымі аналітыкамі, што ўтварэнне партыйных фракцый даць магчымасць парламенту працаваць больш зладжана і мэтанакіравана. Ва ўсякім разе, гэта на шмат звужыць магчымасці аматараў праводзіць закулісную апрацоўку дэпутатаў: цяпер, калі большасць з іх будзе звязана фракцыйнымі інтарэсамі, зрабіць гэта будзе не так лёгка.

Зноў пераконваешся, што звычайныя меркі і старэатыпы сёння не даюць магчымасці вызначыць сапраўдны расклад палітычных сіл у парламенце. На мой погляд, тут будучы мець месца самыя нечаканыя кампрамісы і саюзы нават паміж фракцыямі-антыподамі. Ёсць усе падставы меркаваць, што, да прыкладу, фракцыя камуністаў, аграрыяў, "Грамадзянскай згоды" і сацыял-дэмакратаў з'яўляцца той сілай, якая разам будзе адстойваць незалежнасць, самастойнасць прадстаўнічай, заканадаўчай улады.

Зрэшты, гэта было яскрава прадеманстравана ў час абмеркавання пытання аб унясенні паправак і змяненняў у Часовы рэгламент парламента, асабліва ў яго артыкул 10, які прадугледжвае правамоцнасць парламента ў залежнасці ад колькасці дэпутатаў, якія прысутнічаюць на пасяджэнні. Паводле ўзгодненай згаданымі вышэй фракцыямі прапраўкі, якую яны выносілі на разгляд Вярхоўнага Савета, парламент павінен лічыцца дзеяздольным пры прысутнасці больш як палавіны дэпутатаў, замест мінімальнага дзвюх трэцяў, як было раней.

Члены фракцыі "Згода" сустрэлі гэтую прапанову ў штыкі. Яе члены, а адначасова высокапастаўленыя супрацоўнікі Адміністрацыі прэзідэнта Ю. Малумаў і В. Кучынскі пры падтрымцы міністра юстыцыі сп. Сукалы, які прысутнічаў на пасяджэнні, рабілі ўсё магчымае, каб неяк

(Працяг на стар. 4)

# КАЛІ НЯМА ГОДНАСЦІ...

Калі чалавек абьякава да ўласнага лёсу, то да яго абьякава Бог. Ніхто не стане дбаць пра ягоны інтарэсы, калі гэтага ён не зробіць сам. Больш таго, нават станючыя змены ў навакольным свеце могуць асабіста для яго абярнуцца новымі бедамі і дурнымі клопатамі.

Возьмем прыклады з найноўшай гісторыі Беларусі. Скончылася "халодная вайна", свецкія салдаты пакінулі Германію. А да гэтага Савецкая Армія развіталася з Венгрыяй, Польшчай, Чэхіяй... Цудоўна! Але... немалая частка выведзеных з тэрыторый колішніх сатэлітаў Савецкага Саюза войск асядае ў Беларусі. І наша рэспубліка, маючы невырашальную праблему перасялення з Чарнобыльскай зоны, атрымала новы клопат — тысячы неўладкаваных афіцэраў. Праз нейкі час, пасля распаду СССР, яны аўтаматычна сталі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, застаўшыся ненавіснікамі нашай незалежнасці, бо для іх гэта — "нацыяналізм". Той самы "нацыяналізм", які "разбурыў вялікую краіну", а іх пазбавіў камфортнай, добра аплачываемай службы за

мяжою і мноства прывілей, якія мелі вайскоўцы ў Савецкім Саюзе. Гэта яны і ім падобныя галасавалі за камуністаў на выбарах і адказвалі "так" на ўсіх чатырох пытаннях "рэферэндуму".

Пазбаўленне КПСС манаполіі на ісціну зрабіла магчымым аднаўленне справядлівасці ў адносінах да рэлігіі. І што мы бачым? Касцёл разгарнуў прапаганду на карысць Польшчы і пальшчыны, прываслаўная царква — за "единую неделимую". Варагуючы паміж сабою, гэта крэатура Польшчы і Расіі знаходзіць згоду, калі трэба выступіць супраць беларушчыны і яе правоў. І касцёл, і прываслаўная царква ў роўнай ступені ненавідзяць уніятаў, чья рэлігія мае ў аснове беларускі патрыятызм. Касцёл і царква патрабуюць назад сваю колішнюю маёмасць, будынкі, і ўлады вяртаюць, выкідаючы на вуліцу музеі і іншыя культурныя ўстановы. Так было з музеем рэлігіі і атэізму ў Гродне, музеем народных рамёстваў у Заслаўі. Невядома, што чакае музей у Раўбічах і канцэртную залу ў Полацкай Сафіі. Рэлігія адраджаецца — культура беларуская

гібе...

Добрая справа — рынак. Нікуды не падзенешся, будучы рынкавыя стасункі і ў галіне культуры. Канкурэнцыя будзе вызначальнай і тут. Інакш быццам нельга. Але першай ахвярай рынку ў нашых умовах становіцца беларуская культура, беларуская лтаратура, прэса. Францыя — вялікая дзяржава, краіна вялікай культуры спецыяльнымі заканадаўствам абараняе французскую мову ад іншаземных уплываў. Прэзідэнт і ўрад клопаціцца аб традыцыйных французскіх каштоўнасцях. І гэта ва ўмовах класічнага капіталізму, рынку, канкурэнцыі. У нас жа рынак — апраўданне гвалту над нацыянальнай культурай, мовай, беларушчынай увогуле.

Плюралізм — дзіця "перабудовы" — таксама добрая рэч. Чалавек можа гаварыць тое, што думае, не баючыся рэпрэсій, і гэта цудоўна! Але цудоўна толькі для тых краін, дзе межы магчымага вызначаны грамадскай мараллю. Калі маралі няма, тады плюралізм — гэта не так прыгожа. У Польшчы, Расіі, Жамойці, на Украіне чалавек, які ўголас

разважаў бы пра тое, ці ёсць такая дзяржава Польшча (Расія, Жамойція, Украіна) і адладна польскі (расійскі, жамойцкі...) народ, не толькі не зробіць палітычнай кар'еры, але будзе яшчэ мець клопат пра ўласную бяспеку. У нас жа сумняваюцца ў існаванні Беларускага народа, абражаць беларускую дзяржаўнасць, бел-чырвона-белы сцяг і "Пагоню" лічыцца плюралізмам.

Добра, калі шануюцца інтарэсы нацыянальных меншасцей, але не за кошт карэннага народа, які даў назву краіне. Калі гасць у чырвоным куце, а гаспадар пад лаўкай — гэта абсурд. Альбо акупацыя.

Падзел улады паміж парламентам і прэзідэнтам у цывілізаваным свеце служыць стабільнасці грамадства, не дазваляючы ні таму, ні другому надта "цягнуць на сябе коўдру", забываючы на краіну за клопатамі пра асабістае. А што робіцца ў нас? Адказ — вядомы...

Што ж мы за народ такі, калі на нашай глебе з сям'я добрых ідэй вырастае пустазелле?

А што яшчэ, даруйце, можа вырасці на глебе беларускай рахманасці, спагядлівасці, талерантнасці, калі за імі няма чалавечай годнасці, цвёрдасці характару і прыняцтва?

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

Варункі

Сёння "ЛІМ" адкрывае на сваіх старонках новую рубрыку — "Варункі". Весці яе будзе вядомы малады кртык, літаратуразнаўца, дырэктар музея Максіма Багдановіча — Аляксей Бяляцкі. Знаёмцеся...

Аляксей БЯЛЯЦКІ



## ЯК Я ПАЧАЎ РАЗМАЎЛЯЦЬ

На пачатку 80-ых, яшчэ студэнтам, я выбраўся ў падарожжа на Беларусь, каб пераканацца — ці не ўмерла яшчэ беларушчына на гэтай зямлі. Я быў прыемна здзіўлены — і пад Калінкавічамі, і ў Камянцы, і пад Баранавічамі, і пад Гродняй — жыве!

Гаварылі шмат і добра, не надаючы гэтаму значэння — гаварылі, як дыхалі, як жылі.

А я ўжо выхоўваўся ў іншамойнай сям'і. Калі прыязджаў з горада ў вёску, цёткі, смеючыся, падладжваліся пад мяне і крыўляліся па-расійску. Змяніць нацыянальную свядомасць, нацыянальную і культурную арыентацыю можна за адно пакаленне. Я спазнаў гэта на сабе. Але да беларушчыны цягнула.

Праўдзвы шок адбыўся ў мяне ў тую вандроўку пад Стоўбцамі. Цягнулася па коласаўскіх мяляўнічых мясцінах, я натрапіў на аўтобус "Кубанец", каля якога з выгодаю размясціліся, галёкаючы паміж сабою, тры сапраўдныя мастакі. Яны замалёўвалі прынамсонскія краўдзі.

Я падшоў бліжэй з цікавасцю, паглядзець і... здранцвеў. Яны гаварылі па-беларуску! Зразумела — калі нашыя ўніверсітэцкія выкладчыкі, якія, выходзячы з аўдыторыі, адразу ж пераходзілі на расійшчыну. Гэта быў іхні хлеб. Спрабаваў размаўляць і я са сваімі сябрамі, але далей жаданай справа не ішла, і больш аднаго дня мы не вытрымлівалі — збіваліся.

Гэтыя ж, пэўна, нічога з гэтага не мелі і гаварылі сведама, бо, ясная справа, не з вёскі ж яны прыехалі сюды маляваць.

Мы пазнаёміліся. Я назваўся: "Саша", "А-а-а, Аляксей!" — упэўнена перайначылі мяне.

Убачыўшы блыск у вачах, мяне захапілі ў Мінск. Такім чынам, Мікола Кулава, апроч сваіх вядомых гравюр да 100-х угодкаў Якуба Коласа, прывіёз на спатканне з групкаю мінскай беларускай моладзі яшчэ аднаго гомельскага жызняка.

На ноч мяне размясцілі ў мастацкай майстэрні на другім паверсе, сярод карцін і фарбаў. Ужо лежачы на цвёрдай канапе, у прычэмку я ўзяў з паліцы кніжку ў мяккай сіняватой вокладцы і разгарнуў "Рунь" Гарэцкага. Сапраўдных старых беларускіх кніжак дагтуль у руках я яшчэ не трымаў.

(Зусім нядаўна Валодзя Сулкоўскі, смеючыся, згадаў пра гэтую начоўку ў ягонай майстэрні.)

Удзень мяне звялі з Вінцуком Вячоркам. Ён прывіёў мяне на кватэру да сябе, дзе ўжо чакалі два Сержукі — Сокалаў і Запрудскі. Праз тры гадзіны размовы, падчас якой я сарамліва хаваў свае падраны за месяц вандраванні шкарпэткі, справа была зроблена.

Як намагнічаныя часцінкі, зліпаліся мы ў невялікі асяродкі, дапамагаючы адзін аднаму.

З тых часоў я заўсёды і паслядоўна размаўляю па-беларуску. Не таму, што маю з беларускае мовы хлеб, а таму, што стаў урэшце нармальным беларусам і спрабую захаваць і абараніць гэтую сваю нармальнасць.

# НІВОДНАГА СЛОВА АБ ТЫМ...

17 студзеня, у сераду, Беларусь з афіцыйным візітам наведаў прэзідэнт Казахстана Н. Назарбаев. Ён сустрэўся і правёў перамовы з прэзідэнтам Беларусі А. Лукашэнкам, падпісаў разам з ім дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж нашымі краінамі, нектарыя іншыя дакументы.

У святле гэтага візіту нашым чытачам, думаецца, будзе асабліва цікава пазнаёміцца з думкамі прэзідэнта Казахстана адносна тых праблем, пра якія наша кіраўніцтва гаварыць не любіць, а калі і гаворыць, дык нешта зусім адваротнае, чым нядаўні высокі гасць Беларусі.

— І тут, у Казахстане, і ў Маскве я чуў тэрмін "аказашванне": гэта калі на чале рускага горада ў Паўночным Казахстане чамусьці ставіцца казах.

— Гэтае пытанне звычайна пачынаюць падымцаць перад вялікімі палітычнымі кампаніямі. Гэтая тэма вялікай гістарычнай, стратэгічнай важнасці — быць Расіі і Казахстану, рускаму і казахскаму народам разам ці не быць? Кажу шчыра, сумленна, без усялякай азіяцкай хітрасці, што Богам нам дадзена жыць на адной тэрыторыі, мець агульныя межы, быць добрымі суседзьмі. Стагоддзямі ішло пранікненне культур з Казахстана ў Расію, ад Расіі да нас.

Дзякуючы рускай мове казахі атрымалі вялікія веды ў галіне навукі і тэхнікі ў свеце. Сённяшні інтэлектуальны патэнцыял, тыя 30—35-гадовыя хлопцы з маскоўскай, ленынградскай адукацыяй, якіх мы вылучаем у кіраўніцтва, сталі класнымі спецыялістамі з дапамогаю рускіх. Таму я не разумею, хто падказаў вам гэтае пытанне.

— Прыходзяць пісьмы...

— Пісьмы гэтыя рыхтуюцца спецыяльнымі арганізацыямі, якія створаны ў Маскве. Калі мы з Ельціным падпісалі пагадненне аб тым, што працэдурна змены грамадзянства жыхароў Расіі і Казахстана стане спрошчанай, дык асобныя народныя

дэпутаты рускай нацыянальнасці з Казахстана паехалі ў Думу прасіць не ратыфікаваць гэтую дамову. Ну што гэта такое? Гэта справа "вечна ўчарашніх", якія ўмеюць паказаць сябе толькі ва ўмовах канфрантацыі, таму што толькі ў гэтых умовах яны могуць быць "важнымі" людзьмі.

— Вы хочаце сказаць, што рускія ў Казахстане дыскрымінацыі не падвяргаюцца?

— Мяркуюце самі: з 21 міністра 9 — не казахі. З 8,5 тысячы школ у Казахстане 5 тысяч — рускія. З 19 кіраўнікоў абласных адміністрацый 7 — не казахі. Насельніцтва Казахстана такое: 50% — казахі; 32% — рускія; немцаў, украінцаў, уйгураў і ўзбекаў разам узятых — 10%, і 8% увабралі ў сябе прадстаўнікі іншых народаў і нацый. Скажыце, якая рэспубліка былога Савецкага Саюза ў кожнай сваёй вобласці мае рускі драматычны тэатр? У якой рэспубліцы 70% усіх сродкаў масавай інфармацыі выкарыстоўваюць рускую мову? Я таксама атрымліваю якасць пісьмаў ад мільёна казахоў, якія жывуць у Расіі. Яны скардзяцца, што ў Расіі няма казахскіх школ.

Канстытуцыя Казахстана дае аднолькавыя правы ўсім. Мы не лічым, што трэба абараняць казахоў. Калі нехта з казахоў парушае закон у Расіі, дык чаму мы павінны і абараняць? Гэта ж прамое ўмяшальніцтва

ва ва ўнутраныя справы дзяржавы! Але і ў нашы справы не трэба ўмешвацца.

— Ці не здаецца вам, што нацыянальныя, тэрытарыяльныя праблемы будучы вырашаны, калі Расія, Казахстан, Беларусь, Украіна зноў аб'яднаюцца?

— Расійская палітыка ў дачыненні да краін СНД мне далёка не ва ўсім зразумела. Незразумела, напрыклад, нядаўні ўказ прэзідэнта Ельціна аб стратэгічных мэтах Расіі ў СНД. Вы не знойдзеце ў ім ніводнага слова аб тым, што ўсе мы роўныя, што ўсе мы ў рэшце рэшт браты, таму што пражылі разам у адной краіне сотні гадоў. А ёсць словы: абараняць будзем кагосьці (не ведаю, ад чаго), будзем аказаць эканамічны ціск (на каго?) і такім чынам будзем ахоўваць інтарэсы Расіі.

Але мы хіба супраць інтарэсаў Расіі? Незразумела, напрыклад, навошта трэба, каб расійскія вугаль, нафта, калерыявы металы канкурувалі з казахскімі на сусветных рынках. Чаму казахстанская нафта не можа транспартавацца за мяжу па расійскіх нафтаправодах? За кожную ж тону нафты Расія атрымлівае грошы!

— Расійскі ўрад шмат у чым страціў кіраванне дзяржавай, сям'ятам на месцах улады захапілі мафіёзны, а ім на дзяржаўныя інтарэсы напляваюць.

— Магу толькі сказаць, што ў нас з Расіяй заключаны 44 пагадненні, але мала якіх з іх працуюць! Такія ж самыя справы і ў іншых дзяржавах СНД. А пасля ў Расіі здзіўляюцца, чаму гэта Узбекістан, Азербайджан, Казахстан шукаюць альтэрнатыўныя шляхі развіцця.

— Улічваючы такія адносіны расійскага кіраўніцтва, скажыце: ці не ўзнікла ў вас жаданне перайсці "пад крыло" Кітая аль-

бо Турцыі?

— Я перакананы, што будучыня Казахстана непарыўна звязана з Расіяй. Казахстан не павінен рабіць чаго-небудзь, не ўлічваючы інтарэсаў Расіі. Але і Расія павінна ўлічваць інтарэсы Казахстана і адносіцца да яго як да роўні.

— Нурсултан Абішавіч, вы для Расіі чалавек не чужы, што вы думаеце пра толькі што праведзеныя ў нас выбары?

— Думаю, дарэмна палова месц у Думе аддадзена партыйным фракцыям. Таму што ні ў вас, ні ў нас няма партый з сур'ёзнай сацыяльнай базай на месцах. Мы ў Казахстане вырашылі, што кожная партыя будзе вылучаць сваіх кандыдатаў толькі праз аднамандатныя выбарчыя акругі.

Далей. На свае выбарчыя кампаніі вашы партыі затрацілі шалёныя грошы, якія так ці інакш адабраны ў народа, і патрачаны яны не на справу, а на дэманстрацыю кандыдатаў у дэпутаты.

— А ў чым, па-вашаму, сутнасць дэмакратыі?

— Дэмакратыя ўстанавіваецца не ўказами і дэкрэтамі — яе трэба выплываць. Яна не на словах, яна ўнутры кожнага з нас. Народу трэба даць магчымасць зразумець, што дэмакратыя перш за ўсё ёсць падпарадкаванне законам уласнай краіны.

Мая настаўка канчаецца там, дзе я пачынаю сабуда па вашы дэмакратычныя свабоды. Паверце, што мне, былому камуністу, першаму сакратару ЦК, які вырас ва ўмовах таталітарызму, нялёгка было ўспрымаць гэтыя азбучаныя, на першы погляд, ісціны.

(*"Аргументы і факты", N 51, 1995 г. З гутаркі спецкара тыднёвіка Дзмітрыя МАКАРАВА з прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам НАЗАРБАЕВЫМ.*)

# ... І ВЕЧНЫ ІЕРУСАЛІМ

Сёлета спаўняецца 3000 гадоў Іерусаліму — гораду, вобраз якога, на мой погляд, найбольш дакладна ўвасоблены ў вершы ізраільскага паэта Іегудзі Аміха: "Іерусалім — гэта порт на беразе вечнасці". Роўна год прайшоў з таго часу, як я ўпершыню пачула гэтыя словы — на вечары паэзіі, якім пасольства Дзяржавы Ізраіль адкрыла серыю сустрэч з творчасцю ізраільскіх паэтаў, кампазітараў, мастакоў, пісьменнікаў. Мінулыя летам конкурс малюнка беларускіх школьнікаў "Іерусалім вачмі дзяцей", выстаўка жывапісу ізраільскіх мастакоў "І горы вакол яго..." і нядаўні снежаньскі вечар сучаснай ізраільскай літаратуры былі прысвечаны адметнай даце.

Пра творчасць ізраільскіх пісьменнікаў, пра іх розныя пакаленні, пра стылі і накірункі ізраільскай літаратуры расказаў беларускім слухачам саветнік пасольства Ізраіля на Украіне Зезу Бен-Ар'е, у перакладах якога і прагучалі фрагменты твораў лаўрэата многіх літаратурных прэмій пісьменніка, эсэіста і публіцыста Амоса Оза, вядомага пісьменніка і драматурга Маша Гаміра. Шуламіт Харэвэн, Іцхак Бен-Нер, А.Б. Егошуа, Савіон Лібрэшт, Аарон Мэггед — вось імёны ізраільскіх пісьменнікаў, з чьёй творчасцю ўпершыню пазнаёміліся наведнікі вечарыны.

Зезу Бен-Ар'е, журналіст і перакладчык, да ўсяго, цікава, з гумарам успамінаў пра пачатак свайго досведу

ў ізраільскай літаратуры, пра розныя стадыі яе ўспрымання. Артысты Марыя Захарэвіч і Валерыя Анісенка, як заўсёды глыбока, пранікнёна, памастацку данеслі тэксты самых розных твораў: ад блізкіх па мове і вобразах да свяшчэннага пісання фрагментаў Амоса Оза "На нядобрай зямлі" і "Цар мірскі" Машэ Шаміра да насычаных слэнгам "У пошуках асобы" Шуламіт Харэвэн і "Пан Мані" А. Б. Егошуа.


У калейдаскопе вобразаў і тэм гэтага вечара мне асабліва запаміналася апавяданне Аарона Мэггэда "Яд-Вашэм", у якім гаворка ідзе не пра вядомы ва ўсім свеце іерусаліміскі інстытут Катастрофы, а пра чалавечую памяць, пра простую ізраільскую

сям'ю, дзе стары Зіскінд спрабуе ўгаварыць унукаў назваць свайго будучага, яшчэ не народжанага праўніка імем загінуўшага ў час вайны любімага ўнука. Гэтае імя не "гучыць" у цяперашнім жыцці, яно адтуль, з мінулага, з краіны, дзе загінулі амаль усе яго шматлікія сямейнікі. "Што звязвае людзей? — пытаецца стары. І сам жа адказвае: — Сувязь — гэта памяць".

Музыка ізраільскіх кампазітараў, што гучала ў выкананні піяністкі Ірыны Целяпнёвай, стала глыбокім і тонкім дапаўненнем да літаратурных вобразаў, якія ажылі ў зале Лінгвістычнага ўніверсітэта. Вечар ладзіўся ў дні, калі яўрэі ўсяго свету адзначалі адно з самых галоўных святаў — Ханука. І старажытны Іерусалім, які нябачна прысутнічаў у зале, дарыў усім нам надзею на мір, шчасце і радасць сустрэч.

Іна ГУРАРЫЙ

"ДРЭВА ЖЫЦЦЯ"



Такую назву мае насценны календар на 1996 год, выдадзены Беларуска-Саюзам майстроў народнай творчасці, надрукаваны на Мінскай фабрыцы каларовага друку накладам 10 тысяч экзэмпляраў. Мастачка Н. Сакалова-Кубай стварыла "дрэва жыцця" ў тэхніцы выцінанкі — старажытнага віду народнай творчасці. А подпіс — дакладней, верш у прозе — зрабіў Валерый Дранчук: "Выцінанка! Слоўка якое! Спеўна-аздобнае, скуль ты ўзялася? Так і карціцы прамаўляць па складах, гукамі-трэлямі выгаворваць, падрабляючыся пад саложку: вы-ці-нан-ка..."

Сапраўдным чудам, няйначай, прыйшла ў беларускую хату выцінанка. Ёю найперш аздабляліся вокны, шафкі, партреты, абразы, палічкі — усё, што было на вачах. Выразаліся выцінанкі з паперы, белай, чорнай ці каларовай. Аркушкі складаўся і так і сляк, і проста і мудрагеліста. Затым браліся нажнічкі і малюнак выштуківаўся адпаведна: квадратам, шматкутнікам, кругам. А ўзор сягаў такіх сфераў Сусвету, што і пераказаць немагчыма; толькі ўдзячны, лагодны позірк здольны ацаніць геніяльную пазымку старажытнага віду аздабна-ўжыткавага мастацтва.

Рэдка вешаюць сёння беларусы выцінанкі на вокны. А вось бачыць у сябе ў хаце гэты чуд змогучы многія, калі ў кіёўска-Саюздруку ці на выставе "Календарны ўзор", якая наладжана ў Нацыянальным музеі Беларусі, набудуць гэты календар.

## МАРАЦЬ СТАЦЬ ЖУРНАЛІСТАМІ



У Гомельскай СШ № 44 ужо трэці год працуе прафіліруючы клас, у якім навучаюцца старшакласнікі, якія мараць аб прафесіі журналіста. Тут, акрамя школьнай праграмы, вучні вывучаюць азы журналістыкі, набываюць навыкі літаратурнай праўкі, вёрсткі газет, работы на камп'ютары, выпускаюць спецыяльную штомесячную газету на 8-мі палосках.

На здымак: ідзе праца над чарговым нумарам "Школьнай газеты".  
Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

# "МОСТ ДА БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ТРЭБА БУДАВАЦЬ З АБОДВУХ БАКОЎ"

Даўно мне хацелася сустрэцца з Юрыем ХАДЫКАМ, з якім давялося пазнаёміцца больш за 35 год назад, калі мы абодва вучыліся на фізічным факультэце ў БДУ. Ужо тады я вылучаў яго з іншых грамадска-актыўных студэнтаў паводле высокай моўнай культуры, лагічнасці ягоных прамоў. Прыемна было час ад часу атрымліваць пацвярджэнні сваёй пранікліваці наконт патэнцыі яго развіцця, адзначаючы ступені яго росту: **доктар навук, загадчык лабараторыі, прафесар, намеснік Старшыні Саюму БНФ.**

Магчымасць пагутарыць з Юрыем ХАДЫКАМ з'явілася на семінары па кансерватызме і лібералізме, наладжаным Аб'яднанай грамадскай партыяй, куды мы абодва былі запрошаны, і я яе выкарыстаў, каб у перапынку ўзняць нейкія пытанні аб беларускай мове, бо ў БНФ, мне здаецца, няма больш кампетэнтнага за яго чалавека па гэтай праблеме.

— Нядаўна, наўзабаве пасля рэферэндуму, я надрукаваў даволі вялікі артыкул пад назвай "Союз языка і мовы". Калі не чытаў, дык я табе перакажу асноўныя моманты. Мне хацелася прыцягнуць увагу ўсіх рускамоўных да сумнага этапу беларускай мовы: яна гіне, і адказы грамадзян рэспублікі на першае пытанне, вынесенае на рэферэндум, аніж ёй не ў падтрымку. І я выказваю канструктыўную ідэю: для захавання мовы трэба, каб яна стала агульным клопам усіх грамадства, а не толькі "свадомых беларусаў", якіх, па некаторых звестках, толькі 15 працэнтаў. І таму часткай вашай праграмы Адраджэння беларускай культуры павінна б быць работа і сярод рускамоўнага насельніцтва, бо і яно нешта страціць, збяднее, калі мова ваша знікне.

— Чаму "ваша", а не "наша"?

— Бо родная мова для мяне — руская. Але беларуская мне таксама патрэбная, я яе вывучыў ужо ў сталым узросце, і хацеў бы, каб і далей у мяне была магчымасць чытаць і пісаць, каб было з кім размаўляць па-беларуску... Дык вось, як ты ўспрымаеш мой "канструктыў"?

— Перш за ўсё невялікая заўвага: не падабаецца мне такі тэрмін: "рускамоўнае насельніцтва". Мне б хацелася гаварыць аб беларуска- і рускамоўных. Гэта людзі практычна адной культуры. Але зараз яны не ў раўнапраўным становішчы. Рускамоўныя маюць больш магчымасцей у адміністрацыйным плане, прафесійным. Але затое яны ахвяруюць астаткамі сваёй традыцыйнай культуры, становячыся народам без каранёў, без мінулага. БНФ стаіць за тое, каб беларускамоўныя атрымалі тыя ж магчымасці, якія ёсць у рускамоўных. Як гэта можна зрабіць? Толькі праз дзяржаўнасць беларускай мовы. Рэч не аб тым, што руская мова не павінна выкарыстоўвацца. Яна будзе існаваць, пакуль ёсць людзі, для якіх яна самая гучная. Не аб ліквідацыі рускай мовы справа, а аб ліквідацыі таго нераўнапраўя, дзіўнага нераўнапраўя, калі беларускамоўныя беларусы на сваёй зямлі знаходзяцца ў стане амерыканскіх неграў.

— Заўважу дзеля дакладнасці, што беларусаў у рэспубліцы, па даных ААН, каля 70 працэнтаў, а гэта значыць, што аб 30 працэнтах рускамоўных гаварыць, што яны — "той самай культуры", ніяк нельга. Але гэта не галоўнае. Ці не грунтуецца твая пазіцыя на ілюзіі, што калі нехта там зверху скажа: "З сённяшняга дня на Беларусі пачынаецца мана-

моўнасць беларуская!" — і ўсё стане як мае быць?

— Ніякай ілюзіі. Я спашлюся на прыклад Ізраіля. Я сустрэкаў людзей, якія гаварылі: "Вось там, у Ізраілі, уціск, прыходзіцца іўрыт вывучаць". Але там не адступаюць ад свайго, і ніхто не лічыць Ізраіль недэмакратычнай краінай. Наадварот, чым далей яны развіваюцца, тым больш даюць прыкладаў для астатняга свету. Але яны прымаюць прымус, каб людзі авалодалі іўрытам. Дарэчы, гэта складаней, чым вывучыць беларускую мову.

— Скажы мне, з якімі мовамі іўрыт суіснуе?

— З англійскай, рускай, ідыш.

— Заўваж, усе яны ад іўрыта вельмі адрозніваюцца. У нас жа беларуская і руская — вельмі падобныя, і гэта, як ні парадаксальна, вялікая цяжкасць.

— Якая ж цяжкасць? Зусім наадварот!

— Цяжкасць у тым, што неразумненні іншых, як стымул для авалодання мовай, — яго ж няма. Рускі з беларусам могуць добра гутарыць кожны на сваёй мове. Вось я і хацеў сказаць: рускім, увогуле рускамоўным, цяжка ўзяцца за вывучэнне беларускай мовы: патрэбы няма.

— Не патрэба павінна быць, а перакананне на першым месцы.

— Вось аб гэтым перакананні я таксама хачу сказаць. Існуе ўсяго тры ўсходнеславянскія мовы: руская, украінская і беларуская, і кожная мае сваю непаўторную каштоўнасць. Ці ёсць у БНФ людзі, здольныя раскрыць каштоўнасці беларускай мовы перад тымі, хто мовіць толькі па-руску?

— Тут ты вельмі правільна гаворыш. Ёсць азы культуры. Безумоўна, беларуская культура не зводзіцца толькі да мовы. Але яна ёсць моцнік да культуры, яе аснова. Чалавек не здолеў асвоіць беларускую культуру ва ўсіх яе праявах, напрыклад, старажытную, не валодаючы беларускай мовай. І мне вельмі смешна чуць, што дзяржаўнасць мовы — гэта прымус. Гэта проста стварэнне роўных умоў для беларусаў, якія вымушаны былі з дзяцінства каверкаць сваю мову, пераходзячы на расійскую, як спадар Лукашэнка, які не валодае ў выніку ні той, ні іншай мовай. У гэтым — адна з праяў таго ганебнага становішча, калі чалавек губляе прыкметы адукаванасці. Што нам варта вывучыць беларускую мову? Ангельскую ж вывучаем.

— Па сабе скажу: даволі аднаго інтэксу. Зацікавіўся — і яна сама ў цябе

ўвойдзе.

— Слушаю. Увогуле мова сёння — праблема не столькі культурная, колькі палітычная. І таму вырашаць яе трэба толькі палітычнымі метадамі.

— Наконт "толькі" хочацца паспрачацца. Ці ж нельга мост да беларускай культуры — беларускую мову — будаваць з двух бакоў? Я маю на ўвазе і палітычны рашэнні, і разумную агітацыю "за мову".

— Так, з гэтым можна пагадзіцца. Больш таго, у Фронце нядаўна прайшла дыскусія, і мы прыйшлі да ўзаемаразумення, што ў нас дзве мэты — барацьба за палітычную ўладу, за стварэнне сапраўднага раўнапраўя, і барацьба на культурным фронце — выхаваўчая. Бо рускамоўнае насельніцтва — гэта ж асноўным беларусы, а не рускія. Як "палітычны" бок моста будзе будавацца — гэта пакуль што ад нас слаба залежыць, а вось "выхаваўчы" бок — тут мы здольныя шмат зрабіць.

— Калі б БНФ прыйшоў да ўлады, беларуская мова была б уведзена адразу ўсюды ці быў бы ўсё-ткі ўстаноўлены нейкі пераходны перыяд? 10-гадовы, скажам?

— Каб развіццё йшло паступова, трэба пачынаць з садкоў, з малодшых груп нават.

— Значыць, пераход на беларускамоўнае выкладанне ў ВНУ зараз ты не ўхваляў бы? Занадта вялікі скачок?

— Для каго скачок? Я свае лекцыі чытаю па-беларуску, і ўсе мяне разумеюць. Хто хоча, калі ласка — адказвай па-руску. Прымус, вядома. Але калі б без яго можна было абыйсціся, не было б ні турмаў, ні міліцыі. Прымус ёсць у працы, без прымусу немагчыма выхаванне.

— А ці няма ў цябе апаскі, што, навіязваючы беларускую мову такім чынам альбо неяк інакш, можна адштурхнуць ад яе? Зйніштаўн жа гаварыў: "Калі тыгра сілком карміць мясам, ён стане вегетарыянцам".

— Што паробіш, увесь прагрэс цывілізацыі быў звязаны з прымусам. Усе культурныя каштоўнасці па сутнасці навязваліся сілаю. Успомні: "культура" ж па-лацінска — "падразанне", "апрацоўка". Калі б мы былі паслядоўныя лібералы, усе людзі раслі б, як кветкі. Але ж нават хрысціянства карысталася сілаю. Ці ведаеш ты, адкуль пайшло — вянкі ў раку пускаць? Не? Такі быў "звычай" у паганскіх народаў — тапіць сваіх старых, а потым пусціць вяночак на іх успамін. Што ж благага, што першую частку абраду хрысціянства забараніла?

— Здаецца, можна прыйсці ў нашай размове да нейкага ўзаемаўзгодненага выніку: мы падшылі да праблемы дапушчальнага, апраўданага прымусу ў культуры. Неабходнасць кампрамісу тут відавочная, і ты сам паказаў яго ў дзеліні.

— ?

— Я маю на ўвазе, што калі ты чытаеш лекцыі па-беларуску, гэта прымус для большасці ў аўдыторыі; але калі ты дазваляеш адказаць па-руску, ты, не пазбаўляючы людзей выбару, здымаеш псіхалагічную контр-рэакцыю ў адказ.

Інтэрв'ю правёў  
Уладзімір ТРАЦЬКАЎ.

## ЯКІЯ ЯНЫ, МЕЖЫ МАГЧЫМАГА?

(Працяг. Пачатак на стар. 2)

зганіць увачах дэпутатаў згаданую папраўку. Зацікаўленасць прадстаўнікоў прэзідэнцкай улады ў тым, каб яна не прайшла, была відавочнай. Ды, зрэшты, "ларчык открывался просто" — новая фармулёўка артыкула нейтралізавала магчымыя спробы сяго-таго паралізаваць працу парламента. Як, дарэчы, ужо было раней. Дастанкова згадаць Вяроўны Савет 12-га склікання, асабліва апошняю фазу яго існавання, калі ён не мог прымаць рашэнні з-за адсутнасці 5-10 дэпутатаў, якім не дазволілі прыехаць на сесію выканаўчыя ўлады. Калі мець на ўвазе, што 29 дэпутатаў новага парламента працуюць у прэзідэнцкай вертыкалі, а 46 — у вытворчасці (таксама сфера дзейнасці выканаўчай улады), няцяжка ўявіць, што сарваць тое ці іншае пасяджэнне

было б, як кажуць, "справай тэхнікі".

Вось чаму, разумеючы ўсё гэта, большасць дэпутатаў з напружаннем пазірала на тابلэ, калі спікер парламента С. Шарэцкі паставіў на галасаванне згаданую папраўку. Большасцю галасоў яна была прынята, як, дарэчы, і ўсе астатнія папраўкі і змяненні Часовага рэгламента.

Напрыканцы дзённага пасяджэння прайшлі выбары намеснікаў Старшыні Вяроўнага Савета. Паводле існуючага закона, спікер парламента сам выбірае сваіх намеснікаў. Ва ўсіх ім выносіць іх прозвішчы на разгляд дэпутатаў. Па ўзгадненні з фракцыямі Сымон Георгіевіч Шарэцкі прапанаваў абраць ягоным першым намеснікам Васіля Новікава (фракцыя камуністаў), намеснікамі — Юрыя Малумава і Генадзя Карпенку (адпаведна фракцыі "Згода"

і "Грамадзянская дзея"). Дэпутаты пагадзіліся з выбарам спікера.

Як далей разгорнуцца падзеі ў парламенце, якімі будучы межы ўзгодненых дзеянняў палітычных фракцый? Адказаць на гэта нельга. Асабліва, калі мець на ўвазе стаўленне розных катэгорый дэпутацкага корпуса да эканамічных пытанняў — фарміраванне бюджэта, прыватызцыі, іншых актаў, звязаных з развіццём рынкавых адносін. Усё гэта пытанні, у якіх, да прыкладу, тыя ж камуністы і дэмакраты займаюць процілеглыя пазіцыі.

Кажуць, што палітыка — гэта здольнасць дзейнічаць у межах магчымага. Але сёння "межы магчымага" — досыць няпэўнае паняцце. Усё-такі наш час — не час артадоксаў. Нават калі гэта камуністы.

Міхась ЗАМСКІ

Наша Беларусь, хто б паудмаў, першынтвуе ў былым Саюзе па ўжыванні алкагольных напіткаў. На кожную нашу душу, ад немаўляці да нямоглага старога, прыпадае ў год па 6,3 літра абсалютнага алкаголю. Выходзіць, менш за піткі ў Расіі, на Украіне, у Малдове. Алкагалізацыя нацыі не спрыяе якасці жыцця. А мы, апроч сваёй гары, якой вырабляем уволю, адкрылі шлюз для замежных напіткаў. Травіцца, беларусы, на здароўе!

1993 год прынёс нам яшчэ адну, можа, самую шчымлівую трывогу. У суверэннай Беларусі прыпыніўся натуральны прырост насельніцтва. Нябожчыкі ўзялі "верх" над народжанымі. Удумаемся і

злачынцаў, слава Богу, няма вашых сына ці дачкі, але яны могуць хадзіць па адных вуліцах, сядзець у адным кіна-тэатры, танцаваць на адной дыскацеці з імі.

Вашых дзяцей няма ў Магілёўскай спецшколе — выдатна! Але там з нядаўніх часоў "функцыюе" чацвёрты клас, навучэнцы якога з нараджэння ўмеюць курыць, піць і красці. Яны хутка вернуцца са спецшколы ў нармальную школу, дзе вашы дзеці вучацца. Там жа, у Магілёўскай спецшколе, бавяць час два падлеткі з Чэрвеньскага раёна, якія ўдзельнічалі ў нечалавечым дзікустве: вялікай зграяй згвалцілі, а пасля чацвярталі п'яцігадовага хлопчыка. Яны таксама хутка вернуцца з Магілёва і будуць жыць сярод нашых дзяцей...

"чортам падшыўся..."

Шасцігадовая Даша на праводзінах брата ў войска сказала:  
— Як вырасту, і я пайду ў армію.  
— Цябе не возьмуць, бо ты дзяўчынка,  
— растлумачыла мама.  
— Тады я пайду ў замуж... — заявіла Даша.

Разбурылі дзіцячы садок.  
На яго месцы пачалі будаваць кантору па сацыяльнай абароне насельніцтва.  
Дзе такая перабудова?  
А ў Мінску. На вуліцы Калектарнай...

Уладзімір ЛІПСКІ

# ПАД ДЫКТОЎКУ ДУШЫ...

## З ДЗЕННІКА

здрыганемся: за мінулы год мы змайстравалі дамавін на 11,2 тысячы болей, чым калысак. І пры гэтым дэмографы не абяцваюць нам радасцяў на бліжэйшыя гады.

І гэта ў Беларусі, якая толькі ў 1971 годзе дасягнула даваеннай колькасці насельніцтва...

Наша Марынка нарадзіла Машку. Тры кіло дзвесце дваццаць грамаў. Удоўжкі — паўметра.

Радасць і трывога!  
У адкрыты чалавечы космас выйшаў новы насельнік зямлі. Якія сонечныя дарогі павядуць яго? Якія буры чакаюць? На якой арбіце закруціцца?

Мама — знясіленая і шчаслівая родамі. Бацька — певень са шпорами, ганарлівы і ўзнёслы.

Бабуля — квактуха, устрывожаная і абмаладзелая.

Дзед — куляе чарку за здароўе немаўляці, марыць напісаць пра ўнучку новую кнігу.

А Машка соладка-соладка спіць. Ды толькі зрэдку паварушвае ружовенькімі губкамі-банцікам. Кім вырасцеш, мілы зайчык?..

На Гомельшчыне, якая па волі жорсткага лёсу стала эпіцэнтрам ядзернай трагедыі на Украіне, усё больш трывожным становіцца здароўе дзяцей, іх мацярок. Цяжарных жанчын, якія пакутуюць ад анеміі, павялічылася ў чатыры разы, з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі — у паўтара раза, з захворваннем нырак — у 3,4 раза. Нармальных родаў зменшылася на 12,7 працэнта. А сярод дзяцей выяўлена 8,4 выпадка рака шчытападобнай залозы на сто тысяч дзіцячых насельнікаў. У Еўропе гэты паказчык не перавышае 0,5 на тую ж колькасць дзяцей. Медыкі заўважылі, што першасныя вострыя захворванні ў дзяцей пераходзяць у хронічныя, якія даводзяць хворае дзіця да інваліднасці. Такая з'ява названа "чарнобыльскім СНІДам". Можна прадаўжаць сумную статыстыку. Але давайце ўвойдем у будынак дзіцячай абласной бальніцы. Яна разлічана на 220 ложкаў: а тут уціснута 360 ды яшчэ 200 — для маці, якія даглядаюць хворых немаўлят. І атрымліваецца: замест планавых сем квадратных метраў у бальніцы... толькі два на адзін ложак. Назавіце, у якой яшчэ краіне планеты так здэкліва ставяцца да хворых?!

Правільна спяваецца ў песні: калі больш інашага тваім не стаў, то дарэмна прайшло тваё жыццё. Мы ўсе разам павінны развіць спагаду, любасць, міласэрнасць да сем'яў і дзяцей, якія трапілі ў бяду. Бо смешна і наіўна, а можа, і злачынна, цешыць сябе, што буда прайшла бокам, не зачэпіла вас ці вашых дзяцей. Гэта падманная радасць. Сярод тысяч малых

На вежы сядзіць варона.  
Яна — на вышыні.

Чысціць перкі. Круціць галавой па наваколлі. Відаць, пакеплівае з мяне, чалавека. Бо я — унізе. Грэю штанамі лавачку. І ніколі не пасяджу там, дзе яна.  
Ды ўсё-такі найсаладзей быць чалавекам унізе, чым варонай на вышыні.

Жаночы розум — сэрца.

А наш парламент, урад амаль з адных мужчын. Дык вось чаму ўладары — бессардэчныя.

Цалюткі дзень стукаецца ў вакно дождж. Капаюць слёзы па шклінах, бо не пускаюць іх у хату.

Што нясе мне дождж?..

Руслану Пазняку — два гады. Ды зведаў ужо сіроцтва, адзіноту, казённых харчы.

Казкі расказвае дзетдомаўская няня. Яна для яго — мама.


Дзіця любіць таго, хто яго любіць!  
А родная мама Люба пазбаўлена праваў на Руслана. І бацька Сяргей — таксама.

Такое дзікуства можа быць толькі сярод людзей.  
І, здаецца, толькі ў нас...

Сяргей Гайкоў — інвалід з дзіцтва. Яму — дзевятнаццаць.

Без маці не можа паабедца.  
У роце трымае пэндзлік, малюе культурыста.

Закаецца ад хвалявання, прынаецца:



Фота А. КЛЕШЧУКА

Роздум.  
Успаміны.  
Сум і трывога.  
Што дае ўсяму зямному?  
Жывільную сілу.  
Прыгажосць і чысціню  
Дзеям — лужы.  
Хто дажджом можа завітаць да мяне?  
Верны чалавек!

— Міша чортам падшыўся. Рабіў абышто. І так давёў бацьку, што той з-за яго кінуўся ў калодзеж. Утапіўся. Але перад тым прывязаў да сябе вярочыну, каб лягчы было выцягнуць яго, тапельніка. О як было ў нас...

Міша — прыёмны сын.

Адзін Бог ведаў, якія гены перадалі яму маці-зязюля і бацька-шакал. Яны й пачалі працягваць, калі Міша падрос. Ды

— Каб у мяне былі папера і фарбы, я б каго хочаце намаляваў... Калі быў у Рэчыцкай школе-інтэрнаце, задалі сачыненне пра Пушкіна. Літары пісаць мне цяжка, дык я намаляваў паэта. Пяцёрку паставілі...

Расказвае Сяргей, жартуе. А мне плакаць хочацца. Чаму медыкі пры родах гэтага кармянскага хлопчыка былі такімі злачынна няўважлівымі?..

Размова па тэлефоне-аўтамаце. На ўсё аўтобуса-прыпыначнае наваколле:  
— Твой Жорык ажаніўся?.. Нічога страшнага — развядзецца... Ха-ха-ха!..

"Ха-ха-ха" расшыфроўваецца так: за шэсць месяцаў 1994-га, Міжнароднага года сям'і, у незалежнай Беларусі згуляна 31257 уяселляў. А сем'яў распалася — 22406.

Папоўнілася войска бязбацькавічаў. Дахахаліся...

Аўтобус з чорнай стужкай на бакавіне імкліва рухаўся ў бок Міханавіч. Пасярод аўтобуса стаяла дамавіна, а ў ёй — мілая ўсім Ліля Паўлаўна Савошка. Яе везлі на вечны спачын на новыя мінскія могілкі. Там зусім нядаўна шумелі гай. Гараджане ездзілі туды ў грыбы.

Жалобныя пасажыры, аб'яднаныя горам, плакалі, цяжка ўздыхалі, сумна пазіралі ў вокны аўтобуса. Стаяў сонечны дзень. На палетках цюкавалі салому. У садах даспявалі яблыкі. Па дарогах гоісали легкавушкі, самазвалы. Шкада, усяго гэтага ўжо ніколі не ўбачыць гаротная Ліля...

Уехалі ў дачны пасёлак. Па абодва бакі стаялі гмахі-крэпасці з белай дычырвовай цэглы. Фантазія сытых адасобнікаў, здаецца, не мела мяжы. Дамы з чатырма паверхамі, з балконамі і лоджыямі, з байніцамі і зімовымі аранжэрамі.

Дзядзька Іван, які прыехаў з вёскі развітацца з Ліляй, убачыў дачныя палацы і ледзь не мацокнуўся:

— Цяпер я ведаю, чаму мы бедныя. Злодзеям трэба будаваць такія харомы...

— А няго ж, нешта аднялі ад дзяцей, ад пенсіонераў, ад настаўнікаў — сабе прысвоілі, — падтрымала размову баба Лена...

Жалоба па Лілі стала яшчэ больш балючай. Жанчына за ўсё сумленнае жыццё зарабіла толькі пенсію, якой ледзь хапала на хлеб...

Налавіў нарачанскіх акунёў.

Ездзіў на лодцы амаль на сярэдзіну возера. Цягаў матросікаў з глыбін сцюдзёных.

На берэзе мяне сустрэла сямейная пара адпачываючых.

Ён, мажны і цікаўны, сказаў:  
— Якая цудоўная рыба!.. Зайздросчу вам. Мо калі і мяне возьмеце з сабой?

Падышла яго жонка, худая і вострая, зірнула на бялявых падасацікаў, зморшчылася:

— Фу, какая гадостная рыба!.. Чыстыць

ее — одно мученне...

Розныя чалавечыя полюсы.  
Два берагі жыццёвай ракі.  
Што склейвае іх? Што збліжае і родніць?..

Наведаў свае Шоўкавічы.

У кожную хату занёс аўтарскую кнігу пра землякоў "Адпяванне жывых". Разам цешыліся і плакалі.

У хаце братачкі Петруся адкрыў "Шампанскае". Баба Франя сказала:

— Мы такога кіпучага век не бачылі. Як яго піць?..

Пакуль кніжку выдаці, памерла баба Арына. Пахавалі цётку Новічыку. Сканала Кірыліха. Адышла ў нябыт Жэня Калачова. Наклала на сябе рукі Насця Паўлікава. Загінуў Васіль Манін. Райчын муж Слязінка. З сынам цюкаваў сена. Выскачыў з кабіны, каб разматаць траву на матавіле. Не выключыў матор. Спяшаўся — стаханавец. Яго змяло разам з травой...

Адпяваю жывых. Што раблю?

Жыццё люблю!  
Аб адным малю, аднаго жадаю, каб душа і сэрца не дайшлі да адчаю...

Араты ссівеў.

Конь здох.

Плуг заржавеў.

Поле зарасло бильнягом.

Засталася пуга.

Ляскаць ёю ёсць каму. А паганяць няма каго...

Запіс пасля наведання "неперспектыўнай" вёскі на Гомельшчыне.

Як пішацца дзёнік?

Падключаеш сэрца да высакавольткі жыцця.

Пазіраеш на свет здзіўленымі вачыма. Смяешся з тым, каму святочна.

Плачаш з тым, у каго гора.

Трымаеш у руцэ ручку. Ды запісваеш усё, што падказвае душа...

ЧЫТАЙЦЕ  
ПРА ВАЙНУ.  
А ПОТЫМ —  
ПРА ЧАРНОБЫЛЬ.

У канцы мінулага года пабачыў свет чарговы нумар літаратурна-настаўкага альманаха "Магістраль", які выдае Гомельская абласная аддзяленне Саюза пісьменнікаў. Прыведзены ён 50-годдзю Вялікай Перамогі.

Адкрываецца альманах апавяданнем старэйшага пісьменніка, франтавіка М. Даніленкі. З прозай выступаюць таксама настаўнік У. Каленчыкаў і журналіст М. Дзямчыхін.

Васіль Ткачоў прапанаваў чытачам новую п'есу.

Багаты, як заўсёды, раздзел паэзіі, дзе з вершамі, большасць якіх прысвечана Вялікай Перамозе, прадстаўлены У. Верамейчык, І. Катляроў і С. Шах, а таксама іх маладзёжныя таварышы па літаратурным цэху — В. Кіеня, А. Дуброўскі, Т. Кручанка, І. Журбін, У. Бабкоў, М. Літвінаў, Г. Атрошчанка, удзельнікі вайны паэты В. Габееў і К. Ельчанінаў.

З публіцыстычнымі творамі да чытача прыходзяць паважаныя ў Гомелі людзі, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны М. Дзімітрэў, С. Шакараў, Ф. Стальмашок, а таксама журналіст М. Гулевіч.

Прадмову да альманаха напісалі цяпер ужо былы старшыня абласнога Савета народных дэпутатаў М. Вайцяноў і старшыня выканаўчага камітэта абласнога Савета народных дэпутатаў П. Шыпук.

Рэдкалегія альманаха прыступіла да падрыхтоўкі чарговага нумара, які цалкам будзе прысвечаны сумнай даце — 10-годдзю аварыі на ЧАЭС.

Васіль БАРХАНАЎ

У СУВЯЗІ  
З ЮБІЛЕЕМ

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі разгорнута маляўнічая выстава лепшых кніг, якія выпушчаны за 15 гадоў дзяржаўным выдавецтвам "Юнацтва". На вечарыну, прысвечаную юбілею гэтага вядомага творчага калектыву, прыйшлі ў бібліятэку народны пісьменнік Беларусі І. Шамякін, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў В. Зуёнак, заслужаны дзеяч культуры Э. Скобелеў, міністр культуры і друку Рэспублікі Беларусь А. Бутэвіч, дырэктар выдавецтва "Юнацтва" пісьменнік В. Лукша, якія расказалі аб творчых пошуках і здзяйсненнях калектыву, планах на будучыню. У зале бібліятэкі прысутнічалі супрацоўнікі вядучых бібліятэк сталіцы, дырэктары сярэдніх школ Міншчыны.

М. ЛАГОЙСКИ

ЛУКАШЭНКА  
Ў СУСЕДСТВЕ  
З ...ПАЗНЯКОМ

Як ні цяжка даводзіцца сёння ў справе кнігавыдання, ды ўсё ж рознага роду даведнікі, энцыклапедыі і словнікі нікога не здзівілі: выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі робіць, здавалася б, немагчымае і рэгулярна з'яўляюцца так неабходнымі выданні, што разлічаны літаральна на самага шырокага чытача. Тым не менш з'яўленне напярэдні Новага года энцыклапедычнага даведніка "Беларусь" — падзея далёка неардынарная.

Пабачыў свет аб'ёмны том (каля 800 старонак), які ўпершыню ахоплівае разам усе звесткі пра асноўныя сферы жыццядзейнасці нашай краіны. У выніку паўстае сама Беларусь у яе шматгранным вобліку. 4800 артыкулаў, у тым ліку 1618 біяграфічных даведак, 1370 ілюстрацый, карт і схем дазваляюць найбольш поўна пазнаёміцца са шматвяковай гісторыяй нашай краіны, яе геаграфічным становішчам, раслінным і жывёльным светам, эканомікай, навукай, літаратурай, мастацтвам, культурай. І, канечне ж, бліжэй убачыць тых, каго можна аднесці да лепшых сыноў Бацькаўшчыны.

Немалаважна і тое, што ў даведніку шмат матэрыялаў, якія тычацца і шматграннага сучаснага жыцця. У прыватнасці, можна прачытаць пра Віскулі, Садружнасць Незалежных Дзяржаў, Беларускі народны фронт, Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь.

Прадстаўлены і матэрыялы пра вядомых дзяржаўных і палітычных дзеячаў. І што адметна: Аляксандр Лукашэнка, Янон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч і іншыя тут адчуваюць сябе разам даволі...утульна.

НАД СТАРОНКАМІ СПАДЧЫНЫ

ДЗЯКУЙ, ШТО ВЕРЫЛІ...

Кажуць, душы людзей, што пакінулі нас на Зямлі, адлятаюць у неба і загарваюцца там новымі зоркамі-знічкамі. Святло гэтых зорак ідзе да нас доўга, пераадолюючы нязмерную ростань паміж намі, яшчэ жывымі, і тымі, хто ўжо адышоў у вечнасць.

Я веру ў гэта. І яшчэ я веру ў тое, што душы тых, хто нас любіў і апекаваўся намі, надзейнымі абярогамі спрыяюць нам на дрогкіх дарогах жыцця сённяшняга.

Душа пісьменніка, літаратара найперш застаецца жыць у слове — творах і кнігах, пакінутых наступнікам.

У 1950 годзе ў Краснаярскай турме бязвінна арыштаваны другі раз і высланы ў бестэрміновую высылку паэт і былы настаўнік Станіслаў Шушкевіч разважаў: "Прыйдзецца і мне калі-небудзь памерці..." Думаў пра смерць, пэўна ж, таму, што яна заўсёды была побач з палітвязнем. Але вязень Шушкевіч быў яшчэ малады, поўны жыццёвых сіл, а дома засталася дробныя дзеткі і верная сяброўка. Гэта давала сілы, мацавала надзею: не, яшчэ не цяпер, не цяпер...

Цяжка чалавеку жыць з душою,

А вы думаеце, лёгка паміраць...

Паэт Шушкевіч, як і большасць з яго паэтычнага пакалення, шчыра славіў новае жыццё, з натхненнем пісаў пра будучае шчасце, якое абяцалі працоўным Беларусі розныя прамоўцы, "што так голасна і часта выступалі", спачуваў працоўным Заходняй Беларусі, што стагналі пад "пілсудчынай" (нізка вершаў "Захад").

Палкасць маладога сэрца юнака, дарэшткі адданага сучаснаму і будучаму сваёй краіны, моцна і непасрэдна ўвасоблена ў многіх тагачасных паэтычных радках.

Бо кожны дзень

Нам след глядзе

Да сонца над

Сусветам.

І пойдзе свет

За намі ўслед,

За намі,  
За Саветы.

("Паходны марш", 1931 г.)

Крывадушныя правадыры-прамоўцы, што абяцалі волю і шчасце беларусам, а ад беларускіх паэтаў патрабавалі натхнёных "пахвалёнаў" савецкай рэчаіснасці і палітыцы "бязлітаснага выкрыцця ворагаў", нарыхтавалі ўжо цынічныя ярлыкі "нацдэмаў" для тых, хто так акрылена клікаў "свет за намі ўслед".

У лістападзе 1936 г. быў арыштаваны і літсупрацоўнік "Звязды" Станіслаў Шушкевіч, адзін з многіх шчырых і адданных "краіне Саветаў" паэтаў. Вось радкі-ўспаміны з яго ліста да мяне ад 3 чэрвеня 1987 г.: "Сядзеў я ў турме з 12 лістапада 1936 года да кастрычніка 1937-га. Пасля нас, маладых пісьменнікаў, асудзілі на лагернае зняволенне. Мне "адкрылі" 8 гадоў, на такі ж тэрмін быў зняволены Змітрок Астапенка, а Барысу Мікулічу, Янку Скрыгану, Сымону Баранавых, Міхасю Багуну, Алесю Звонаку, Уладзіміру Хадыку і іншым не паскупіліся "адважыць" і больш..."

Як гэта было жорстка і бязлітасна: вынішчыць, паламаць крылы цэламу паэтычнаму пакаленню-выраю... Супрацоўнікам, следчым органаў НКУСа, якія ўжо з другой паловы 20-х гадоў метадычна вынішчалі навуковую і творчую эліту беларускага народа, лёгка было сплесці цянець, расставіць пасткі-сілкі, каб абылгачь маладых, шчырых да наіву творцаў.

Нараканне на суровы лёс, чалавечыя крыўды і боль прачытваюцца за стрыманымі, амаль па-анкетнаму лаканічнымі ўспамінамі паэта пра сябе і той час: "Працаваў я ў Кемераўскай вобласці цесляром, шахцёрам, мулярам. А пасля аднаму з начальнікаў, бачачы, што я пачынаю хварэць, прыйшло ў галаву зрабіць мяне бухгалтарам. Спачатку бухгалтарам балансавай групы, пасля разліковай, а пасля старшым бухгалтарам вялікага саўгаса (лагернага). Пад

канец майго зняволення я стаў галоўным бухгалтарам яшчэ большага саўгаса. Тут я ўжо працаваў не толькі зняволеным, а і вольнанаёмным.

З Мінска прыляцела балючае для мяне пісьмо. Мая жонка Алена Раманоўская, польская пісьменніца, пакінула мяне, выйшла замуж. Тады я, не думаючы доўга, ажаніўся з сібірачкай, якую дэмабілізавалі з ваеннага завода..."

З гэтай сібірачкай, Кацярынай Аляксееўнай, вярнуўся Шушкевіч пасля заканчэння тэрміну высылкі ўжо ў пасляваенны час, у 1947 годзе, у родную, разбураную вайной Беларусь. Спадзяваўся, што адпакутаваныя гады сібірскіх лагераў — крыўднае непаразуменне. Што было — тое прайшло, каму ўжо зараз паскардзіцца на следчых, якія гвалтоўна змушалі да прызнання віны... Хоць гэтыя 8 год маглі стаць лепшымі гадамі свядомага чалавечага і творчага жыцця і сталасці. Але нічога не перайначыш. Тыя гады пражыты як са стратамі, так і з набыткамі...

Станіслаў Шушкевіч уладкаваўся працаваць у Днілавіцкай сярэдняй школе Дзяржынскага раёна, спадзеючыся на ціхае сямейнае шчасце і творчую працу школьнага настаўніка літаратуры. Аднак панастаўнічаў ён толькі два гады. У жніўні 1949 года Шушкевіч зноў быў беспасадкаўна арыштаваны. Паўгода трымаў у Мінскай турме, а пасля на падставе матэрыялаў, сабраных следчым Каганом, "ашчаслівілі" бестэрміновай высылкай у Краснаярскі край...

У сутарэннях Краснаярскай турмы ўзніклі ўжо цытаваныя ўпачатку радкі пра жыццё і смерць, пра гвалт і вераломнасць людзей і абставін, у якіх цяжка захаваць душу жывую: "За душой пагоняцца аніёлы або чэрці...", "Цяжка чалавеку жыць з душою..."

Зберагаць, ратаваць душу і жыццё дапамагала сям'я. "...Мая жонка Кацярына Аляксееўна прыехала да мяне ў Краснаярскі край з малымі дзецьмі. Дачушчы было 3 гады, а сыну — 2. Я

ДЗЕЦІ МАЕ,  
МАЛЫЯ ПТУШАНЯТЫ!

Гожа, своеадметна выявіла сябе Клаўдзія Каліна ў беларускай літаратуры, пісала ў асноўным для дзяцей. Свой творчы шлях пачала ў 1962 годзе з казак (пераважна літаратурных з уласна аўтарскім сюжэтам) і апавяданняў, што друкаваліся ў часопісе "Вясёлка". У 1969 годзе большасць з іх увайшлі ў кнігу "Хлопчык-Пакідайчык".

Да юных чытачоў, як і наогул да людзей, ішла з адкрытым сэрцам. "Дзеці мае, птушаняты!" — так, памятаю, ласкава звярнулася яна да малых слухачоў падчас адной са сваіх сустрэч з імі. І гучалі гэтыя словы вельмі натуральна, цёпла. У сваёй манеры гаварыць з дзецьмі, пісаць для іх Клаўдзія Каліна ішла ад народных традыцый. Яе творчасць сфарміравалася пад уплывам фальклору і асабліва, мусіць, казачнага беларускага эпасу.

Казачнае і рэальнае з майстэрствам сінтэзавана ў пейзажных абразках, што склалі кнігу Клаўдзіі Каліны "Каляровыя месяцы". Паэтычна, у фарбах, гуках тут прадстаўлены дванаццаць месяцаў года, кожны з іх мае свой характар, настрой, непаўторнае аблічча. У абразках гэтых ёсць цікавыя звесткі, трапныя назіранні, народныя прыкметы. У іх адчуваецца жывая сувязь з народнай паэтыкай, з мастацкім мысленнем народа.

Адзначанае характэрна не толькі для казак Клаўдзіі Каліны — вы ўсёй яе прозе ярка выяўлены нацыянальны пачатак. Яна расла і выхоўвалася ў атмасферы павагі, беражнага стаўлення да роднай мовы і культуры. Як вядома, пісьменніца нарадзілася ў Заходняй Беларусі, дзе карэннае насельніцтва прыкладала ўсе намаганні, каб захаваць, не аддаць забыццю спадчынага — роднай беларускай мовы, песень, звычайў.

У Клаўдзіі Каліны быў свой матэрыял — усё тое, што яна, уражлівая заходне-беларуская дзяўчынка, асабіста ўбачыла, перажыла, што стала назаўсёды кроўна блізім ёй. Яно прасілася на паперу, з'явілася эмацыянальным стымулам творчых пошукаў. Гэта кроўна блізкае, дарагое арыгінальна ўвасобілася ўжо ў першай апавесці Клаўдзіі Каліны для дзяцей "Забароненая песня" (1972), якая ўнесла свежы струмень у беларускую савецкую прозу для дзяцей. К таму часу ва ўмовах агульнай палітызацыі беларуская савецкая дзіцячая літаратура (найбольш проза) прыкметна страчвала сваю сувязь з нацыянальнымі вытокамі. У цэнтры увагі як своеасаблівы спецаказ былі пастаўлены праблемы камуністычнага, інтэрнацыянальнага выхавання, папулярнага славуты тэзіс аб збліжэнні нацыянальных культур і зліцці нацыя-

нальнай моў пры сацыялізме, актыўна вялася антырэлігійная прапаганда. Клаўдзія Каліна непрыкметна выйшла за межы рэгламентаванага, парушыла існаваўшыя літаратурныя догмы і схемы. Ды яна пра іх і не думала — проста пісала пра тое, што падказвала ёй сэрца, што лічыла неабходным сказаць новым пакаленням дзетак-беларусаў. "Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына", — гэтымі словамі Купалы можна выказаць пафас кнігі "Забароненая песня". Клаўдзія Каліна абыходзілася без спецыяльных тлумачэнняў і павучанняў, яна вяла размову са сваімі чытачамі мовай мастацкіх вобразаў. Уражвае багацце ў яе творах гутарковай мовы, фразеалагізмаў, адточанасць і натуральнасць дыялогаў, трапных народных жартаў. Пісьменніца знайшла выразныя штрыхі, трапныя дэталі, дзякуючы якім звычайная, на першы погляд, рэч набывае вартасць сімвала. Як, напрыклад, той вялізны, стары, акуты жалезам адмыслова зроблены і "дужа прыгожа аформлены куфар", што стаіць у адной з вясковых хат.

Істотна важным у мастацкай канцэпцыі апавесці "Забароненая песня" з'яўляецца эпізод, калі гаспадар з таго самага гістарычнага куфра дастае скрыпку, дакранаецца смычком да струн, падыходзіць

ўладкаваўся на працу ў геалагічную партыю. Жонка ездзіла са мною, дзе мне даводзілася працаваць: Канскі геалагічны атрад, Тасееўская геалагічная партыя, геалагічная партыя "Парог Бурны", Ямнае, геалагічная партыя Лісцвяжнае, Ангарская партыя і іншыя". (Ліст ад 3 чэрвеня 1987 г.)

Рэабілітаваны Станіслаў Шушкевіч быў у сярэдзіне 50-х гадоў. І адразу ж радасна, усхвалявана загучала яго пазычанае слова. Хацелася выліць у радкі набалелае, перажытае, радавацца адноўленай справядлівасці.

Азіраюся я,  
на ўвесь голас крычу:  
— Людзі, слухайце!  
Больш не маўчу!  
Узнямайся, ўвесь свет,  
і у голас скажы:  
— Жыць пралескам адвечна,  
і нам вечна жыць...

І ўсё ж невымоўна шкада было лепшых год жыцця, лепшай пары чалавечага веку, што прайшлі непамысна цяжка і пакутліва, удалечыні ад Бацькаўшчыны.

Дзе ж вы, леты маладыя?  
За якой гарой, ракой?  
Завіруха нема вые  
Над дарогаю крутой.

.....  
Дзе ж вы, сані? Дзе ж вы, коні?  
Дзе званочкі пад дугой?  
Дык чаму ж яны не звоняць?  
У каго спытаць, каго?

У паэзіі Шушкевіча адна з асноўных — тэма непадкупнай душы, годнага сэрца, непадуладных зямным разбуральным стыхіям. Лірычны герой многіх вершаў гатовы прыняць смерць, але сэрца сваё выпускае на волю, зберагае яго ад духоўнай нікчэмнасці. Вельмі праявілася алегорыя верша "Сэрца, чайкай ляці!" падкрэслівае супрацьстаянне лірычнага героя знішчальна суровай рэчаіснасці.

Мора, няўжо я разгневаў  
Хвалі твае?!

Рвуцца, рвуцца ненасытныя,  
Дзікія...

Мне ўжо здаецца,  
Што скрышаць мяне,  
І сэрца, як чайка, мільгне  
Над іх страшнымі грывамі.  
Сэрца чайкай мільгне  
І ў далечы скрыецца.

Я ж скалою звалюся і лягу,  
Пашчы хвалю прыкрыю львіныя...

Лірычны герой-выгнаннік дае завет свайму сэрцу ляцець у той край, "што заву я Радзімаю":

Сэрца, ляці, глянь у вочы  
Азёраў глыбокіх,  
Ты паслухай, што шэпчаць  
Крыніцы празрыстыя...  
Калі крылы не здраджаць,  
Даліці, не варочайся.

Амаль два дзесяцігоддзі, пражытыя ў сібірскай выгнанні, не збыдлі душу паэта і чалавека. Сібір стала блізім і дарагім краем, з якім звязаны і светлыя, і горкія часіны жыцця. Гэтаму краю былі аддадзены сілы маладых дужых рук цесляра, шахцёра, муляра... Умовы сібірскага жыцця прымусілі вывучыць мясцовую прыроду і геалагічныя дысцыпліны. Праца рук, розуму і сэрца рабіла жыццё змястоўным і ў выгнанні.

Я не блукаў чужынкам тут бяздомным.  
Глянь на далоні! Ты бачыш мазалі?..

Вяртанне на снёную бацькаўшчыну, грамадская атмасфера другой паловы 50-ых гадоў і наступных 60-ых давалі падставы для аптымізму. Сустрэчы з роднымі мясцінамі цалкам адноўленага ў правах паэта, здавалася, вярталі патрачаныя сілы і незваротныя гады.

На многа год намаладзеў  
Я ў гэтай казачнай мясціне...

.....  
Усё змяніла свой памер,  
Няма з мінулым падабенства...  
І не сабе тут ног цяпер  
Маё далёкае маленства.

("Мясціна казак і пралесак", 1960 г.)

Але былі і іншыя сустрэчы, якія прыносілі боль і расчараванне. Верш Шушкевіча "Я не жораў, ды і я ляцеў..." (1958 г.) з'яўляецца ўскосным мастацкім сведчаннем маральных дэфармацый, выкліканых разгулам рэпрэсій, усеагульнай падазранасці і шальманаваннем невінаватых людзей. Відавочна, у аснову верша пакладзены асабістыя перажыванні. Зняверыцца ў чалавека, якога лічыў сябрам, да каго першага спяшаўся лірычны герой, былы вязень-выгнаннік ступіць на парог, — гэта вялікая страта.

Я не жораў, ды і я ляцеў,  
З выраю нязвычайна да дому.  
Мабыць, толькі круглай сіраце  
Хваляванне гэтае вядома.

Як раней пераступіў парог  
Даўняга таварыша і друга...

Той працяглы час, што не бачыліся сябры, цалкам перайначыў іх адносіны. Холадам адчужэння сустрэў парог даўняга друга:  
Але тут ва ўсім інакшы пах,  
Колер пераважна бірузовы,  
Сцены і падлога ў дыванах...  
Сцепаюся я ў сваіх кірзовых.

— Прабачай, калі патурбаваў.  
На дварэ слата, а я з дарогі...  
Хоць бы ў вочы глянуў — не на ногі.

Сэрца, гэта ты сюды вяло,  
З дня на дзень чакаючы сустрэчы.  
Чуеш, як пяхуча абдало  
Скразнячком паўночнай халадэчы!

Апісаны ў вершы прыватны выпадак набывае сілу мастацкага абагульнення. Бо часцей за ўсё такіх "падранкаў", што вярталіся з сібірскага ці паўночнага выраю, сустракалі на радзіме сцяной маўчання. І па сённяшні дзень, калі з рэпрэсіраванага пакалення жывымі застаўся адзінкі, бо душы большасці пакутнікаў даўно ўжо сталі знічкамі, дзяржава-радзіма не схіліла перад імі галавы ў паклоне віны і пакаяння.

Якую трывушчую душу, якую эстэтычна-духоўную жыццядайнасць мела і мае тое пакаленне, каб, перанёсшы ўсе кругі турэмна-рэпрэсіўнага пекла, вярнуцца слугаваць той радзіме, якая іх некалі адвергла! Спаўна зведаўшы цану "роднай" палітыка-ідэалагічнай сістэмы, здрадліваці былых сяброў і чалавечай годнасці, яны — Шушкевіч, Званак, Скрыган, Грахоўскі, Пушча, Дубоўка... — на многае не спакушаліся. Слугаваць Бацькаўшчыне, святым імем якой прыкрывалі сваю злачынную палітыку і глумленне над беларускім народам былыя правадыры, — такім усведамлялі сэнс і накіраванне свайго далейшага жыцця пілігрымы-пакутнікі Беларусі. Шушкевіч — адзін з іх.

"Калі мяне не будзе на свеце, — пісалі Вы са спадзяваннем у канцы свайго ліста-споведзі пра сябе і сваё пакаленне, — знойдзе нехта зярняткі праўды, пра якія даводзілася маўчаць..."  
Дзякуй, што Вы верылі.

Зоя МЕЛЬНИКАВА

г. Брэст

да жонкі, і яна ў тон музыцы пачынае спяваць. "Я слухаю, як спявае мама, і здаецца, — піша Клаўдзія Каліна, — што ў хаце граюць дзве скрыпкі... І мне хочацца спяваць. Я пачынаю падпяваць тоненькім галасочкам, трапляючы то за скрыпкай, то за мамай... Мама абдымае мяне за плечы, туліць да сябе: "Спявай, спявай, мая дачушка. З песняй лягчы жыць на свеце"..."

Чытаеш гэтыя пранікнёныя словы і разумееш: вольныя яны, карані дабрны, духоўнасці, той захопленасці прыгажосцю, музыкой, песняй, якія Клаўдзія Каліна пранесла праз жыццё. У песнях знаходзіла яна радасць, падтрымку, іх ад сэрца дарыла людзям. А колькі ж песняў яна ведала — сумных і вясёлых, вядомых і зусім невядомых, якім, мусіць, навучылася яшчэ ад бабулі, маці, аднавяскоўцаў. Спявала Клаўдзія Каліна нават тады, калі была безнадзейна хвора, спявала датуль, як кажа дачка пісьменніцы, пакуль рукі трымалі гітару...

Галоўнай гераіні аповесці "Забароненая песня" сямігадовай Касі аўтарка аддала шмат асабістага. Гэтакасама як і Алена Васілевіч — сваёй Ганцы (тэтралогія "Пачакай, затрымайся"). Клаўдзія Каліна магла б сказаць пра Касю: "Кася — гэта я і не я". Суб'ектыўны фактар у аповесці надзвычай адчувальны, можна сказаць — вызначальны. Дарэчы, памыліўся рэцэнзент, які ў кароткім слове пра гэты твор пісаў, нібыта ў ім расповяд вядзецца ад імя сямігадовай дзяўчынкі; ён нават папракнаў пісьменніцу за тое, што яна часам забываецца на гэта. Але ж тут маем зусім іншае: не дзіцячы голас чуюць чытачы — з цеплынёй і ўсмешкай праз аўтарскае, узбагачанае жыццёвым вопытам "я" заглябляецца Клаўдзія Каліна ў далёкі час дзяцінства, ва ўспаміны і ўражанні дзіцяці, якога,

кажучы словамі Прышвіна, "у сабе беражэ".

Яна ўмела паглядзець на свет вачыма сваёй гераіні, змагла таленавіта перадаць душэўны стан, канкрэтнасць мыслення Касі, дзяўчынкі, якая да ўсяго прыглядаецца, на ўсё рэагуе, усё хоча зразумець, а таму і трапляе нярэдка ў смежныя сітуацыі.

— Тата, а як гэта жыта скача? — цікавіцца Кася, пачуўшы, што суседка казалла, нібыта на рынку жыта скача ўсё вышэй...

Свет дзяцінства апазытаваны і ў аповесці Клаўдзіі Каліны "Бабуля Насця, дзед Адам, Петрык і каза Рагуля". Дзеянне тут адбываецца ў іншы час і ў іншых абставінах, і ў гэтым творы працягваецца знаёмства чытачоў з Беларуссю, яны спазнаюць шмат таямніц, што тоіць у сабе родная прырода. Герой аповесці Петрык спрыяе гэтаму, ён усім цікавіцца: "А якія птушкі, бабуля, адлятаюць пазней за ўсіх? А хто зімуе? Хто зусім не ляціць у вырай?"

Петрык — аднагодак дзяўчынкі Касі, як і яна, ён жыве ў свеце фантазіі, але вельмі тонка, ледзь улоўнымі штрыхамі Клаўдзія Каліна зазначае адметнасці інтарэсаў успрымання менавіта хлопчыка. Расце будучы мужчына-гаспадар, а пакуль ён цешыцца на прыволлі, дапамагае бабулі пасвіць упартую і наравістую казу Рагулю. Не ведае малы ні хвіліны спачыну, то там ён, то тут, таму і называюць яго Петрык-ветрык. І мары ў яго незвычайныя: узляцець бы ў неба птушкай, зверху так добра ўсё бачна...

— А ты, бабуля, хочаш стаць буслам? — пытаецца ён. — Я хачу. Але каб ненадоўга. Калі захачу — каб стаў птушкай, адхачу — чалавекам.

— Што, зноўку прыдумасы? — уздыхае бабуля.

Шмат "прыдумасы" у Петрыка, шмат прыгод у кнізе, саграе, цешыць чытачоў утульнасць і гасціннасць хаты, у якой жывуць Петрык з татам і бабуляй. Пісьменніца шырока адчыняе дзверы яе перад сваімі чытачамі, і яны нібы трапляюць у казку.

У кожнай кнізе Клаўдзіі Каліны для дзяцей-чытачоў прыхаваны сюрпрыз, у кнізе "Бабуля Насця, дзед Адам, Петрык і каза Рагуля" такім сюрпрызам з'яўляецца "хатняе дзіва". Бабуля, размалёўваючы печ казачнымі птушкамі і кветкамі, хавала тое дзіва — "то кветачку з вачыма, носікам і ўсмешлівым вуснамі, то вусаты грыбочак, часам — ягадку, лісцік!.. Петрык павінен быў знайсці тое дзіва. І вольны першыню бабуля давярае Петрыку, які ўжо падрас, хутка пойдзе ў школу, самому прыдумаць і намаляваць тое дзіва.

І хлопчык, узяўшы самую чырвоную фарбу і самы жоўты квачык, малюе прамяністае сонца.

— Бабуля, я не хаваў свайго дзіва... Хай усе бачаць яго.

Сонцам, цяплом дабрны, чалавечнасці прамяняцца старонкі кнігі Клаўдзіі Каліны. Яна дарыла дзецям дзіва сустрэчы з чужым, далучала іх да родных вытокаў, раскрывала ім чароўнасць нашай багатай спеўнай мовы, у непаўторна прывабным абліччы стварыла вобраз Беларусі і яе таленавітага, спагадлівага і мудрага народа.

Прыемна, што хрэстаматыйнымі сталі некаторыя творы гэтай пісьменніцы, іх уключаюць у школьныя чытанкі. Але колькі яшчэ можа сказаць дзецям і дарослым Клаўдзія Каліна! Варта ўважліва пазнаёміцца з яе творчасцю і даследчыкам, і настаўнікам. Мы, на жаль, не ведаем, што маем...

Маргарыта ЯФІМАВА

Віншuem!

## Васілю СЁМУХУ — 60



Сваё 60-годдзе сустрэў адзін з самых выдатных беларускіх перакладчыкаў, шчырых рупліўцаў на ніве нацыянальнага Адраджэння Васіль Сёмуха. Нялёгка яго жыццёвы шлях. Рана застаўся без бацькоў, якія ў 1942 годзе былі расстраляны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Таму сцяжыну ў жыццё, дарогу да ведаў даводзілася праторваць, не надта спадзеючыся на нечую дапамогу.

У 1959 годзе В. Сёмуха скончыў раман-германскае аддзяленне філалагічнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава. Працаваў рэдактарам у Беларускай дзяржаўнай выдавецтве, інжынерам у сектары тэхнічнай інфармацыі СКБ-3 на Мінскім трактарным заводзе, выкладчыкам нямецкай мовы ў школе, літ-супрацоўнікам газеты "Літаратура і мастацтва", а таксама на сумяшчэнні выкладаў нямецкую мову ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце. З 1972 года працуе ў выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Першыя публікацыі Васіля Сяргеевіча адносяцца да 1959 года. Перакладае з нямецкай, латышскай, польскай моў. У перакладах В. Сёмухі выйшлі "Ад Эбра да Волгі" В. Брэдзля, "Вайна без бітвы" А. Рэна, "Фаўст" Е.-В. Гётэ, "Прысуджэнне прэміі" Г. дэ Бройна, "Фінальны акорд" Г. Гофэ, (разам з М. Навіцім), "Сны" К. Шэрмана (разам з Р. Барадуліным), "Лірыка" К. Маркса, "Доктар Фаўстус" Т. Мана і іншыя. Па-беларуску пераўвасобіў "Стары Запавет".

В. Сёмуха займаецца таксама перакладам у галіне драматургіі. У прыватнасці, для тэатра імя Якуба Коласа пераўвасобіў па-беларуску драму Ф. Шылера "Марыя Стюарт", п'есы О'Ніла "Каханне пад вязамі", Н. Саймана "Гэты палкі каханак", якія набылі сцэнічнае жыццё.

Перакладчыкае майстэрства В. Сёмухі адзначана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі.

Віншuem Васіля Сяргеевіча з юбілеем! Ад шчырага сэрца жадаем яму нязменных жыццёвых і творчых поспехаў!

## ГЭТЫЯ ЗНАКАМІТЫЯ ТУГАНАВІЧЫ...

Але, тыя самыя, дзе так шмат звязана з імем Адама Міцкевіча, дзе, здаецца, і сёння адчуваеш прысутнасць усяго, што жывіла яго паэзію. І не толькі паэзію... Туганавічы — гэта ж яшчэ і "прысутнасць" Марылі Верашчакі, той, каго вялікі паэт кахаў, каму прысвячаў свае творы. А ступаеш тутэйшымі сцяжынамі і, здаецца, што паядноўваюцца між сабой часы. Вядома, многае беззваротна страчана, ды яно цалкам не адышло ў нябыт. Калі паспрабаваць рэканструяваць колішнія падзеі, узнавіць страчанае. Гэта і робіць у кнізе "Двор у Туганавічах", выпушчанай выдавецтвам "Польмя", В. Шаблюк. Выданне разлічана на самага шырокага чытача — настаўнікаў, старшакласнікаў, краязнаўцаў, літаратуразнаўцаў — тых, хто цікавіцца багатай гісторыяй Бацькаўшчыны і каму дорага ўсё, што нагадвае пра неўміручага Адама Міцкевіча.

**ЯШЧЭ РАЗ  
ПРА КАРАТКЕВІЧА**

У выдавецтве "Навука і тэхніка" толькі што пачыла свет кніга В. Шынкярэні "Пад ветразем добра і прыгажосці", што мае падзагалавак "Жанрава-стыльвыя пошукі У. Караткевіча". Даследчыца засяроджвае ўвагу на адметнасці творчай манеры знакамітага пісьменніка, найперш скіроўвае гаворку на пошукі аўтара ў галіне прозы, а менавіта тут У. Караткевіч, як вядома, дасягнуў асаблівага поспеху, напісаўшы шэраг твораў, якія ўвайшлі ў залатую скарбонку беларускай літаратуры.

Гэта не першая кніга, цалкам прысвечаная творчасці аднаго з самых выдатных адраджэнцаў. Раней, як вядома, пра У. Караткевіча пісалі Анатоль Верабей, Адам Мальдзіс, Уладзімір Русецік...

**... А ЖЫТА СЕЙ!**

Паміраць збіраўся, а жыта сей... Гэтую прымаўку прыгадаваў міжволі, калі знайміўся з кнігамі, што апошнім часам пачыталі свет у выдавецтве "Навука і тэхніка". Як вядома, яно неўзабаве зачыніцца. Тым не менш, ніхай і не так часта, як таго б хацелася, кнігі з маркай "НІТ" усё ж прыходзяць да чытача. І не проста кнігі, а з густам аформленыя. Пацарджэнне таму — манаграфія Р. Шаўры "Самадзейнае вывучэнне мастацтва Беларусі". Гэтая праца вядомага даследчыка ахоплівае перыяд з 1917 года да 90-ых гадоў і, як відаць з яе назвы, прасочвае на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў шлях, пройдзены так званым аматарскім мастацтвам. Асобным раздзелам прадстаўлена творчасць перыяду Вялікай Айчыннай вайны, калі свае творы стваралі тыя, хто са зброяй у руках змагаўся з ворагам. І яшчэ важна: у кнізе можна ўбачыць рэпрадукцыі асобных работ, якія, на жаль, былі страчаны пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Манаграфія Р. Шаўры, як на сённяшні дзень, добра аформлена. У ёй змешчаны 60 калюрых і больш як 200 чорна-белых рэпрадукцый. А ішла да чытача яна ажно пяць гадоў. Прынамсі, значылася ў тэматычным плане яшчэ ў 1991 годзе. Ды лепш пазна, чым ніколі.

**ДОБРА, КАЛІ ЁСЦЬ  
АЛЬТЭРНАТЫВА**

14 снежня ў Наваполацку адбылася прэзентацыя новага нумара часопіса Таварства вольных літаратараў "Калосьсе" (№№ 2—3). На вечарыне, акрамя тэатральскіх выданняў, можна было набыць свежы нумар "Нашай Нівы", кнігі з серыі "Адкрытае грамадства", заснаванай Беларускай Фундам Сораса. Сярод удзельнікаў прэзентацыі былі вядомыя аўтары беларускага альтэрнатыўнага літаратурнага руху Алена Шаціла, Іра Ульстэрвіч, Вінцэс Мудроў, Алесь Аркуш. На імпрэзе выступіў намеснік старшынэ наваполацкай Рады БНФ Уладзі Кунцэвіч, які паведаміў, што ў Наваполацку ў бліжэйшым час пачне дзейнічаць альтэрнатыўная сістэма распаўсюджвання дэмакратычных выданняў, такіх, як газеты "БДГ", "Імя", "Свабода", "Народная воля" ды іншыя. Альтэрнатыўныя распаўсюджвальнікі паабяцалі, што возьмуць пад сваю апеку і часопіс "Калосьсе".

А. К.

**"ПРАЛЕСКА", N 12**

Адкрываецца нумар лістом галоўнага рэдактара "Пралескі" А. Сачанкі з крыху нечаканай назвай "Вітамін Л". Хоць чаму нечаканай?: "Нехта трапіла сказаў пра асаблівае радзішча дэфіцытнага сёння вітаміну — вітаміну Л — вітаміну Любы. Дык вось, гэтае радзішча, якраз даступнае кожнаму, размешчана непадалёку — у бліжэйшым яслях-садзе. Прычым выдаецца вітамін не шклянкамі або пілюлькамі, а душой. Інакш, відаць, і нельга: хто з такой душой — працуе, хто без яе — даўно гандлюе на тутэйшым рынку".

"Пралеска" вішуча з 60-годдзем Н. Галіноўскаю, змешчаны і яе творы "Дзіўны хор" і "Жартаўнік". З інтэр'ю Л. Клышко з дырэктарам выдавецтва "Юнацтва" В. Лукашам "У гэтай кнігі будзе ішчаслівы лёс" можна даведацца пра 15-гадовы шлях выдавецтва, а таксама пра унікальную кнігу "Казкі дзяцей Беларусі", напісаную самімі дзецьмі і выпушчаную летась "Юнацтвам", якую высокая ацаніў у сваім звароце прэзідэнт краіны. Нездарма гэты матэрыял пададзены пад рубрыкай "Падзея года".

Даўно прыйшоўся даспадобы выхаванцям раздзел "Азбукоўнік і лічылка", які вядзе З. Кустава. У гэтым нумары — чарговы матэрыял.

Прапаноўваецца дакументальныя навілы У. Якубовіча "Замалёўкі з прыроды", ноты і тэкст песні "Чараўніца-зіма" (словы і музыка Я. Жабко), упершыню друкуецца апошні твор, які напісаў для дзяцей М. Танк — верш "Вожык".

**Паэзія**

Мікола КУПРЭЭЎ



**ПА ДАРОЗЕ  
Ў ЗІМОВЫ ПАВЕТ**

...і раслі з-пад каменя прыгожыя цэрні,  
і мякка было пагам  
пад веццем бяроз і вербаў...

Па дарозе ў Зімовы Павеет  
я спыніўся ў мястэчку Кароткая Восень.  
Спалі хаты. Журылася ноч.  
І свяціліся два акны.

Паставіў за вугал торбу  
(з паветрам, скарыйкай хлеба,  
"Жалейкай" Купалы),  
пастукаўся ў дзверы — не адчынілі,  
спыталіся: "Кто там?"  
Кажу: "Беларус Мікола".  
— Так іды ў Беларусь.  
— Я ж прыйшоў.  
— Ну, так лезь у акно.

І разбіў я акно і палез у карчму.  
А ў другое акно дзве жанчыны ўляцелі.  
Мне бульбы цабэрак паставіў карчмар  
і віно.

Дзве жанчыны ка мне падселі.  
Паглядзеў я налева: маладая, крамяная.  
Паглядзеў я направа: кашчавая.

І віна наліваю налева, направа.  
На балалайцы карчмар іграе,  
карчмарка "Страдания"  
з Волгі спявае.

Злева мяне маладая ўшчэнт абдымае,  
тая гарача справа касцамі сціскае.  
Штурхнуў я налева —  
блакітныя вочы гараць,  
штурхнуў я направа —  
дзве чорныя дзіркі стаяць.

Але добра было ў карчме:  
дзве жанчыны шапталі мне.  
Я іхнія рукі злавіў пад сталом,  
сашчачіў у сваёй далані.  
Гарэлі ў карчме залатыя агні.  
Але тая націху пад чорным плашчом  
празвінела абломкам касы.

І кінуўся я праз акно напрамом —  
таму што ў мястэчку  
Кароткая Восень  
апошнюю торбу згубіў за вуглом...

**КОЖНЫ НЯСЕ  
СВОЙ КРЫЖ?**

Леаніду ГАЛУБОВІЧУ

Белы, сасновы  
паклаў на сваю спіну,  
рукі на ім сашчачіў. Нібы крылаты.  
Грэх ніводны яшчэ не гнуў  
мой крыж  
у дарозе ад роднае хаты.

Ішлося мне лёгка — быў я малады,  
абыходзіў казюрку і кветку на доле —  
пад воблакам чыстым,  
ля чыстай вады,  
у светлай і цёплай юдолі.

Але чорны грутан апусціўся на крыж,  
два крылы распрасцір над дарогай маёю,  
і нанёс я — зямлёю і небам між —  
два крыжы  
над сваёй галавою.

Праз белы мой  
чорны ў спіну  
мне кіпцюрамі глыбока ўчапіўся,  
душу мне дзяўбаў і каркаў хлусню —  
і берагам некла я валачыўся.

Маскоўска-варшаўскай шапой —  
той дарогай калючай і доўгай —

грэх чорны прапашчай айчыны маёй  
і белую жалюбу прынёс я да Бога.  
— Колькі яшчэ мне, высокі Гасподзь,  
па свеце насіць пакуту?  
— Сам нясеш, вечны раб!  
Да мяне не ўзыходзь!  
Скінь чорны крыж!  
Будзь раскуты!

— Я б скінуў —  
ды ўжо ў кіпцюрах душа!  
— Дык вырві яе з кіпцюрамі з цела!  
...І я вырваў душу з грутаном  
са свайго крыжа,  
З чорным крыллем яна адляцела.

Крыж белы ў радзіміцкім полі ляжыць,  
бяздушна  
стаю па-над ім нахілены.  
З ранаў капае кроў...  
Як мне жыць без душы?!  
Як мне крыж свой падняць,  
на спіну палажыць?  
Як Усявышняга збыцца праклёну?..

Пакуль я веснаваў і летаваў  
пад старою бярозай ля Нараўкі —  
веславаў ціхай Летаю,  
вочы зашлюпчыўшы, —  
недзе неба плыло,

і з цёмных яго глыбіняў  
далёкі пачуўся гудок паравоза  
на беразе дзікім Ішымя,  
і за вагонам цягнуліся доўга  
самотныя юныя рукі чачэнкаі,  
і пакуль я праз гадзі вяртаўся  
да мілых апошніх рук  
ля журботнае хвалі Прыпяці, —

нада мною высокая ў гняздзе,  
калі я, нарэшце,  
расплюшчыў вочы,  
не было ўжо нікога.  
Толькі трымцела вецце  
ад далёкага крыку крылля.

**ДЗІКІЯ ГУСІ**

Над маёю мансардай асенняй  
дзікія гусі крыкнулі.  
Кульбай насцеж акно расчыняю —  
а яны ўжо далёка-высока.

На вуліцы суседскія гусі  
ўгору задралі галовы,  
сталі біць па зямлі крыламі,  
пыл паднялі і з адчайным крыкам  
правесліся нізка і ўпалі на выгане,  
зноў угору задралі галовы...

Зачыняю акно.  
І пішу гэты верш Валянціне Аксак,  
пішу пад страхом высокая —  
каб на ўзгорках сваіх нясвіжскіх  
і ў менскіх аблоках — арліца —  
не думала,  
што вершамі дыхаю на падлюзе  
і б'юся, бяскрылы, нізка...

**ДЫМ ЛІСТАПАДА**

Ціха юшкай звініць,  
мякка нехта блукае ў коміне...  
Даруй, дарагая: дагарае,  
счарнелае курчыцца ў польмі,  
за комін чапляецца дымам  
апошняе слова тваё...  
З неба ў шыбіну вецер б'е  
галінкамі голымі...

У цёплым двары абалёра  
рукамі на камень высокі,  
ды ён крутануўся спіной,  
скінуў рукі, прыціхнуў помнікам...  
Даруй, дарагая, забыўся:  
недзе тут нашы крокі...  
Забываўся таму,  
што во гэтае падае лісце даўно  
на мяне і на камень...  
З неба вяртаецца дым,  
клубіцца туманам пад вокнамі...

У хаце запальваю свечку,  
іду да акна —  
нехта ў двары са свечкай ідзе на мяне,  
спыняюся я — там спыняецца ён,  
за мною — сцяна,  
а за ім — лістанад,  
гляджу яму ў вочы, а ён — у мае.  
"Адкуль ты?" — шапчу,  
нехта пэнча ён там.  
Расчыняю акно і кічу — нікога.  
Толькі туман увайшоў праз акно,  
стаў ля парога —  
і знікае патроху.  
Ціха бразнула клямка...

**Проза**

**КРЫЖЫКІ-НОЛІКІ**

Што й казаць, весела пачаўся мой  
сёлетні адпачынак... У першы дзень, у  
суботу ранічкай, выпала апынуцца каля  
магазіна "Аўтазапчасткі". Дакладней, сёння  
гэта ўжо цэлы аўтагарадок. Уздоўж вуліцы  
Якуба Коласа, па абодва бакі, выпягнуліся  
лініі камкоў, некалькі агароджаных каля-  
ровымі стужкамі пляцовак з шыкоўнымі  
інамаркамі. Тут жа — разасланая поспілка,  
на якіх ляжыць усё — ад ніпеля для  
веласіпеда да дызельнага рухавіка з танка  
Т-64 (служыў калісьці — адразу пазнаў). І  
сярод усяго гэтага нябачнага багацця віруе,  
як у мурашніку, мора пакушнікоў...

— Гэй, мушшына! — пачуў я выразны  
воклік збоку. Я азірнуўся. Мне ўзмахнула  
рукой нейкае дзяўчо, упяроўка і маечцы,  
з чароўнай усмешкай на круглым і моц-  
ным, як рэпка, твары.

— Мушшына! — зноў пазвала яна.  
— Вы мяне? — я на ўсялякі выпадак  
тыцнуў рукою сабе ў грудзі.  
— Вас! Чаго спалохаліся? Ну і муш-  
шыны пайшлі...

Падыхожу. Столік знамяляванымі клет-  
камі, накіпталт шахматнай дошкі. Кубікі.  
Пластмасавыя квадранці з лічбамі... Знаё-  
мая, дзесьці ўжо не раз бачаная карцінка.  
Побач — некалькі заклапочаных, залішне  
мігуслівых тыпаў. Дзяўчо чамусьці ўжо не  
бачыць мяне, быццам гэта зусім не яна  
паклікала мяне толькі што з натоўпу.  
Затое аднекуль збоку ледзь не пад руку  
мне падняравае ўспяцелы вяртлявы мужы-  
чок сярэдніх гадоў, на выгляд вясковы.

— Слухай, можа, у цябе пгчаслівая  
рука? Кінь за мяне кубікі — раптам па-  
шануе...

Я папіскаю плячамі:  
— Ладна.

Урэшце, чым я рызкую? Патроспы  
кубікі ў кулаку, з вытвядам зьвітака кідаю іх на  
столік. Гледачы хутка падлічваюць ачки:

— Дваццаць адно! Бач ты, шануе...  
У руках пераможцы міжтым аказваецца  
сіняя пластмасавая бутэлка з нейкай вад-  
касцю для аўто.

Я ў прыўзнятым настроі збіраюся ўжо  
ісці далей, але апгчасліўлены мной "вяско-  
вец" прытрымлівае мяне, адначасова зяр-  
таючыся да мяне і да гледачоў:

— Слухай зямляк... ну як жа?.. Павінен  
жа я, людзі, аддзячыць чалавека ці не? Не  
па-людску неак атрымліваецца, га? — Пры  
гэтым ён велікадушна дае мне патрымаць  
"выйгрыш", каб я, мабыць, адчуў яго  
важкасць, а сам вяртаецца да століка і падае  
мне некалькі пластмасавых квадранцаў.  
Бясплатна, вядома. Каб я таксама згуляў...

Ну а далей... Далей я ўжо ведаю: усё  
будзе разгортвацца па знаёмым сцэнарыі.  
Спачатку дадуць выйграць, потым вытра-  
суць з цябе ўсё, а жда заручальнага пры-  
сёнка на руцэ, — яго, пэўна, і заўважыла  
завывальчыца, перш чым зачараваць сва-  
ёй мадэльнай усмешкай.

Гэтым разам мне хапіла розуму не  
заглынуць прыманку. Спасаўшыся на  
тое, што спазняюся на працу, бягу далей.  
Але і на значнай ужо адлегласці ад століка  
мяне дасягае адчайны дзівочы крык:

— Мушшына! Эх, мушшына, т-тваю...  
крыжыкі-нолікі!

А можа, думаю цяпер, трэба было б  
рызкнуць? Хаця б дзеля таго дзівучаньці...  
Надта ўжо нагадала мне маю старэйшую  
дачку.

**ЛЕТУЦЕННАЕ**

Назаўтра, нагадаўшы свае прыгоды каля  
магазіна "Запчасткі", людскі мурашнік і  
загазаваныя пляцоўкі з інамаркамі, сумна  
ўсміхнуўся і падумаў, што гэтак бяздарна  
губляць каштоўныя дні адпачынку — па  
меншай меры неразумна. Бо варта было  
вырвацца з гарадской калатнечы ўсяго  
толькі ў прыгарад і, Божа! — якое навокал  
харастаў. Ані знаку абрыдлых чэргаў, мі-  
тынгаў, забастовак, дэпутатскіх разборак і  
словаблудства. Праца, пішныя і гармонія  
ўладарылі ў прыродзе.

Ліпень на зыходзе... Адшпілі суніцы,  
чарніцы і маліна. Для парэчкі і агрэсту —  
самая пара. Віпні таксама амаль чорныя.  
На вішанніку па-за платамі і ў вёдрах  
уздоўж шапы. Блішчаць, нібы жарства...

У прыродзе — чырвона ад арабіны,  
урадчай якой, кажуць старыя людзі, на  
марозную, сподзёную зіму. Маўляў, пры-  
рода нездарма паклапацілася аб харчы для  
пташак. Дакранаюся да першародна-чыс-  
цоткай, з людзь прыкметным шызым

налётам гронкі, кідаю ягаду ў рот: ужо мяккая, з характэрным гаркавата-пчымлівым прысмакам. Рана, здавалася б, нагадала аб сабе восень. Ці, можа, жыццё пасля сарака ляціць, як той конь з гары, калі ўсё гэтак хутка адбываецца? Старэем, відаць...

Дзень адчуваўна зменшыўся. Паўдзённая гарачыня давала рэзка змяняецца вечаровай прахалодай. Сутонне неўпрыкмет пераходзіць у мяккую, аксамітных адценняў цемру. На сінняй прамакатцы неба — фіялетавага расплывістыя плямы воблакаў.

Не заўважыш, як прыспеюць жнівеньскія зоркапады. Пальхне каляровы восеньскі ліставіч... Залётаюць белыя мукі.

Яшчэ адно колца дабавіцца на ствале дрэва. Міне яшчэ год жыцця.

Дык набытак гэта ці ўсё ж страта?

засілля зверху, калі паўсюдна пануе дзікі крыміналізаваны рынак, горад і сяло жывуць аднымі і тымі ж праблемамі, галоўная з якіх — як выжыць?

І вось прайшоў заўсёды такі чаканы ў спякотным жыцці спорны дождж-грыбасей — за якія паўгадзіны не толькі прыбіў пыл, але й змучаную спякотай зямлю прамачыў ледзь не на далонь. Дождж, ды сапраўдны, — радасць не толькі ў вёсцы, але і ў горадзе.

Сусед у трамваі, пазіраючы ў прамыгасе да бляску акна, задаволенна, з нейкай нават асалодай у голасе заўважыў:

— Валу, бач, злівае...

— Хто? — не зразумеў я, таксама зірнуўшы ў акно.

— Ды вунь жа, палівачная... — адхінуўшыся ад акна і кінуўшы на мяне ўжо

адказы. У духу, так бы мовіць, разбэпчанай увагай мужчын фотамадэлі. Ну вось, калі гэта цікава тэлегледачам, вадзіць "Фольксваген" яе навучыў адзін з яе гарацых прыхільнікаў, прадпрымальнік. Праўда, праваў пакуль няма. Але, ведаецца, цудоўна абыходзіцца без іх. Якім чынам? Калі дашнікі спыняюць яе і прад'яўляюць прэтэнзіі, яна, не прамінуўшы асляпіць іх сваёй чароўнай усмешкай (раптам яе не пазналі?), адсутнасць праваў тлумачыць тым, што яны ёй без патрэбы, паколькі вадзіць яна свой "Фальк" прафесійна і ўпэўнена, як адзначаюць знаёмыя аўтаспецы, у дарозе заўсёды сабраная і ўважлівая. Што яшчэ? Фотакартку на памяць? Дык у натуре яна больш абаяльная, нягледзячы на сваю фотагенічнасць... Ці не так? Карацей, адносіны эстраднай зоркі і

Уладзімір ГЛУШАКОЎ

# ЖЫЦЦЯ ВІР



ДУМКІ І НАЗІРАННІ ПАДЧАС ЧАРГОВАГА АДПАЧЫНКУ

## ЯШЧЭ РАЗ ПРА МАЛОЧНЫЯ РЭКІ І КІСЕЛЬНЫЯ БЕРАГІ

Ад запэставанага сонца, гарачага сасновага ўзлеску — на колькі хапае вока, плешчацца мора, нагадваючы колерам і ўсёй сваёй метафарычнай змястоўнасцю ўспенены сырадой. Гэта закрасавала рэдзка. Здаецца, зачэрпвай коняўкай і пі даспатолі. Як некалі ў дзяцінстве.

Непадалёк, на суседнім палетку, радуе вока шчыльная — руку не прасунеш — сяляна аўса: ад лёгкага подыху ветрыку зялёны звон. Хораша!

На душы — нейкая асабліва ўпэўненасць у тым, што жыццё, сапраўднае жыццё, а не гарадская мітусня і базарны гвалт, ідзе на перыферыі. Ідзе сваім, звыклым ходам, як і было на зямлі спрадвеку, і нікому, і нічым я го не спыніць.

## КРОПКА Ў СПРЭЧЦЫ ФІЗІКАЎ І ЛІРЫКАЎ

Здарылася неспрабачанае падчас таго ж адпачынку. Для гэтага варта было выбрацца ў жніўні да досвітку ў лес. Малінік стаў пажухлы, знявечаны... Можа, таму гэтак рана й пажоўк, і лісце скруцілася, што ўражанне — як пасля пажару ці шабашулясных нячысціцаў...

А побач — на стромкім стволіку сасонкі — лясны павук развесіў шаты пауцінныя, аздобленага, быццам інеем, пшызай расой. Пазіраючы на гэты пуд прыроды, адчуваеш, як ніякаватасць і прыгнечанасць, дараванія табе сённяшняй рэчаіснасцю, змяняюцца дабротой, прасвятленнем.

Сапраўды, прыгожае лечыць душу. Замілаванаму дзівоснымі карункамі, што нагадалі мне рыбацкія сеці (яны, сеці, назаўсёды ў маёй памяці, як і дзяцінства, як і дзедаўскі сад, дзе рыбацкія прынады былі паравешаны на разгалістых дрэвах для прасушкі), захацелася ўскрыкнуць: "Божа! Якая прыгажосць!" Але ўслых атрымалася: "Якая геаметрыя!" Скажы і сам у першы момант, здзіўіўся сказанаму. Як жа! Выходзіць, нездарок паставіў знак роўнасці паміж фізікамі і лірыкамі, паміж формулай і вобразам... Аякжа, падумалася, знакамітая спрэчка стагоддзя, якая, калі не памыляюся, не скончана? Аднак рэдагаваць сябе, як бывала, не стаў. Як убачылася — няхай так і застаецца.

## НАЗІРАЛЬНІКІ

Аднак ад сябе, як кажуць, не ўцячэш. Праз тыдзень-другі справы зноў прывялі ў горад. Наогул жа, мушу зазначыць, мяжа паміж сённяшнімі горадам і вёскай калі яшчэ існуе, дык хутчэй за ўсё ўмоўная. Вазьміце пытанні эканамічныя, сацыяльныя ці маральныя. Аднолькава востра стаяць там і тут. Ва ўмовах рэфармісцкага

абьяквы позірк, паясніў сусед.

Я прыгледзеўся. І на самай справе, шафёр шлангам, працягнутым пад сподам машыны ад ёмістасці, зліваў чыстую вадку ў сцёкавы лок...

Дзіўна, падумалася: чаму ж я гэтага не заўважыў, пакуль мне не паказалі збоку? Можа, таму, што карцінка сама па сабе ў гэты дзень, калі ўсё навокал зіхацела і духмяна пахла аэонам пасля навальніцы, выглядала не зусім натуральна? Урэшце, а ці не ўяўляе горад ужо сам па сабе (толькі ўслухайцеся — ур-ба-ні-за-цыя!) нешта ненатуральнае, супрацьлеглае чалавечай, і не толькі чалавечай, прыродзе?..

Пакуль я гэтак разважаў, у поле зроку трапіла звычайная смеццязвозка, што паўзла па праспекце, прыціскаючыся да самага бардзюра. Чаму менавіта яна затрымала мой позірк? Зразумела ж, не таму, што яна, перыядычна прыпыняючыся каля акуратных гурбачак смецця, у выніку рабіла нейкую карысную для ўсіх нас працу. Зусім не таму. Справа вось у чым. Пасля таго, як смеццязвозка прыгарможвала, з кабіны выскокваў маладжавы на выгляд мужчына ў брызентавай робе невызначальнага колеру. Пакуль ён старанна прыпальваў ад запалкі недакурак, прыліплы да куточка яго рота, з другога боку кабіны... выпадала пажылая кабетка, не па сезоне цёпла апранутая, з рыдлёўкай у руках. Я чамусьці звярнуў увагу на тое, што ў гэтай жанчыны, хутчэй за ўсё ўчарашняй сялянкі, хворыя, разбітыя цяжкай працай і варыкозам ногі. Таму яна і ў валёнках летам. Таму і не можа нармальна вылезці з кабіны, а як куль — усім цела — выпадае на дол. І пакуль шафёр курюў, яна рыдлёўкай кідала ў кузаў смецце.

Цікава, падумалася, а ці заўважыў гэтую акалічнасць мой назіральны сусед, які, здавалася, таксама ўтаропіўся позіркам у той бок? Пытацца было няёмка, але па выразу яго твару зразумела, што — не.

Два назірання. І калі "адкрыццё" майго выпадковага суседа несла, гэтак бы мовіць, практычны змест: "Валу, бач, злівае", дык маё... Урэшце, пра што я.

Кожнаму, як гаворыцца, сваё.

## ГУЛЬНЯ

Ідучы ў чарговы адпачынак, даў сабе зарок не азмрочваць сваё існаванне хоць месяц атрутным тэлекатэйлем, якім штодня напішчуваюць нас з экрана ТВ, бо не такі ўжо ён бяскрыўдна-блакітны, а хутчэй свінцовы па сваёй сутнасці.

Аднак не адолееў аднойчы спакусу, — пасля прагляду блока крутых навін пацягнула, як кажуць, на дэсерт. Тым больш, што ў тэлеперадачы "Аўтаміг" брала ўдзел... выданая эстрадная зорка. Цікава! Аказваецца, "зорка" сама вадзіць інамарку, і таму яе запрасілі ў студыю. Традыцыйныя пытанні вядучага, вядома ж, паклонніка таленту госці, зразумела ж, з папраўкай на яе папулярнасць. І не зусім традыцыйныя

дашнікаў грунтуюцца на поўным узаема-разуменні і павазе, у выніку чаго яе яшчэ ні разу не аштрафавалі. Не без невялічкіх накладак, вядома. Аднаго разу, пасля даволі сур'эзнага парушэння, яе паспрабавалі прыпятнуць да адказнасці, але... Вось як, прыкладна, гэта адбывалася:

"Вы хоць разумееце, што стварылі аварыйную сітуацыю на дарозе? Маглі быць ахвяры, калі б не выпадкова сцэ..."

"Няўжо? — зорка выказала здзіўленне на твары. — Не можа быць".

"Можа. Мы за вамі спецыяльна сачылі... Мужчыны азіраюцца на вас".

"Мужчыны?" — томным голасам перапытвала эстрадная шахіня.

"Вадзілі. Маладыя і нават пажылыя".

"Пажылыя... Ах, шэльмы! — какетліва пагражала яна наманікіораным пальчыкам у прастору. — Аднак пры чым жа тут я?"

"Ні пры чым. Але... Надалей раю не парушаць дарожныя правілы, — браў пад казырок дарожны інспектар, уяўляючы, як вечарам, за кухлем піва, ён выдасць сябрам, каго ён спыніў сёння, затым — жонцы... Варыянты адпрапе па ходу справы. — Шчаслівай дарогі!"

Пытанні... Адказы... Вадзіцелі, на погляд госці студыі, падзяляюцца на джэнтльменаў і закампліксаваных хамаў. Першыя — тыя, хто неаднойчы бескарысна дапамагаў ёй у шматлікіх няпростых сітуацыях на дарозе, астатнія ж — тыя, чые позірк і рэплікі-жарты, яна ўпэўнена, зневажаюць яе як асобу. Першыя, дзякуй Богу, ёй трапляліся часцей...

Сустрэча ў студыі заканчваецца жартамі, добрымі пажаданнямі, смехам. Мабыць, так яно і павінна быць. Не ўсё ж пра змрочнае і негатыўнае ў нашым жыцці, тым болей, на нашых дарогах, дзе штогод гіне людзей болей, чым на войнах.

І ўсё ж застаўся ў душы нейкі горкі асадак расчаравання, што мяне зноў прылюдна падманулі, паспрабавалі згуляць са мной у нейкую сумніцельную гульню... Таму, як пратэст, у мяне, слухача, узнікае пытанне, якое не задаў (а можа, не хапіла духу задаць?) вядучы ў знакамтай госці.

Пытанне і адказ — разам. Безумоўна, добразычлівыя адносіны адзін да аднаго, асабліва на аўтадарозе, — гэта добра. Аднак жа дарога — не выставачная зала ці салон прыгажосці. Варта толькі звярнуцца да сумнай статыстыкі здарэнняў на дарозе, каб хоць бы з этычных меркаванняў у даным выпадку праз папулярную перадачу не спекуляваць сабой, не рэкламаваць свае дамскія сакрэты ачмураўна мужчын, тым больш, калі яны ў форме і "пры исполнении"; нарэшце, не педальраваць бясконца на сваёй беспакаранасці, асабліва, калі размова тычыцца самага дарагога — чалавечага жыцця. Бо ў даным выпадку здольнасць свечасноа націснуць на педаль тормаза — куды болей да месца.

Яшчэ. У сілу абставін, падчас перадачы, у мяне на руках былі білеты на канцэрт эстраднай зоркі. Не спатрэбіліся...

## ЖАНОЦКАЯ ЦІКАЎНАСЦЬ

У рукі трапляецца чарговы нумар вячэрняй газеты, дзе звяртаю увагу на невялічкую інфармацыю. У модным камерцыйным выданні, народжаным запатрабаваннямі рынку, з'явіўся артыкул пра ішчэ аднаго цудоўнага экстрасенса, даволі маладога чалавека, які называе сябе доктарам. У пераліку яго магчымасцей неак уздзеінічаць на мозг і псіхіку чалавека, станюча ці адмоўна, фігуравалі і такія небяспечныя ўздзеянні, амаль забытыя сучаснымі пакаленнямі людзей як чары і навадзненне порчы.

У сувязі з гэтым цікавае прызнанне супрацоўніка часопіса ўафіцыйным друку: прыкладна сярод сотні тэлефанаванняў і папшоўкаў у рэдакцыю пасля публікацыі — ні аднаго мужчынскага. Зацікаўленасць экстрасенсам цалкам прыпадае на нашу "цудоўную" палавіну. Яна ж, як мы памятаем, яшчэ і слабая... Дарэчы, можа, менавіта гэтай акалічнасцю ўсё і тлумачыцца? Ва ўсялякім разе, чым не падстава для таго, каб у вольны час паразважаць?..

## "У ЖЫЦЦІ БАЛЕМ ПРАВІЦЬ ВЫПАДАК..."

Напрыканцы адпачынку выкраіў дзень, каб сустрэцца з армейскім сябрам, бо іначай — калі б яшчэ выбраўся ў гэтую Мар'іну Горку? Не бачыліся ўжо гадоў пяць. Шыракатвары, нос быццам прыплюснуты (вынік юначкага захаплення боксам), на канцы — гузікам, не ў крыўду кажучы, як у сабачаняці. Усмешка на твары здавалася б застылай, калі б не жывыя рыжыя агеньчыкі ў зялёных вачах. Аяшчэ, я ведаю, у яго прастралена навілет плячо, таму левая рука слухаецца не так, як гэтага хацелася б. Здарылася тое, калі мы разам бралі супрацоўніка заходнегерманскай спецслужбы, які невядома як трапіў у склад правярочнай групы з Масквы пад маркай маёра. Ну а далей усё было, як у кіно. Маёр, выбраўшы зручны момант, застаўся ў боксе на ноч, залез у цяжкі сакрэтны танк і пачаў здымаць яго нутро... Навопшта? Танк гэты па тым часе, калі мы служылі, быў самы магутны. Дастанкова сказаць, што бяздольнасць яго, у пераліку на людскія рэсурсы, была роўная цэламу палку ТПІ (тэхніка-тактычныя паказчыкі) яго былі вядомы, а вось нутро нашы чамусьці трымалі пад сакрэтам...

Мы з напарнікам якраз чакалі змены ў карауле, аднак развадзяшчы на гэты раз прыйшоў адзін: у сувязі з прыездам камісіі (часць выдатная!) застаўся ў парку яшчэ на суткі...

Аб'ект, які мы ахоўвалі, — боксы з цяжкімі танкамі. Неслі ахову папарна. Праз пэўны адрэзак часу сходзімся, а напарнікі кажа:

— Слухай, хто гэта там звярочнымі работамі ўначы займаецца? Быццам усе даўно пакінулі парк...

Вырашылі пацікавіцца. Ускрылі бокс. Аспярожна наблізіліся да танка. Успышкі і шчоўканне затвора апарата красамоўна сведчылі, што там не наш рамонтнік. Вырашылі браць. Быццам і дзейнічалі хутка і рашуча, аднак, відаць, "маёру" ў яго становішчы таксама не было што губляць. Напарнік, апырэдзіўшы мяне, зловіў кулю ў грудзі. Добра, што на нейкі пяць сантыметраў вышэй сэрца. Я ж паспеў такі, перш чым атрымаць "падарунак" ад заліпнае цікаўнага госця, пачаставаць яго. Дасыльнікам па цемечку.

Мой напарнік злёг на пэўны час у шпіталь, а я паехаў у пазачарговы адпачынак дадому. Пасля таго выпадку саслужывец любіў гаварыць: "У жыцці балем правіць выпадак..." Я пагаджаўся.

Калі гэта было? Можа, у нейкім іншым жыцці? Раней, калі часцей сустракаліся, заўсёды было пра што пагаварыць — хапала адных успамінаў. Цяпер жа, калі сустракаемся зрэдку, болей маўчым. Дый пра што гаварыць? Успаміны нашы не як самі сабой адышлі ў нябыт пасля таго, як была разбурана Берлінская сцяна, як адкрыта пачалі ганьдзіваць тымі ж цяжкімі танкамі, мяняючы іх за мяжой на блокі жавальнай гумкі і атрутныя напоі...

Так, цяпер мы болей маўчым. Аднак мы ўсё бачым і разумеем без лішніх слоў. І з памяццю нашай, паверце, поўны парадок.

АКЦЁРСКАЕ ЖЫЦЦЁ Ў МАСТАЦТВЕ, ВЫКЛАДЗЕНАЕ НА ПАДСТАВЕ ШЧЫРЫХ РАЗМОЎ

**Артур ШУЛЯК** — вядомы прадстаўнік Альтэрнатыўнага тэатра, выканаўца добрага тузіну роляў (а малады яшчэ), сярод якіх найбольшаю глядацкаю любоўю карыстаецца селянін Дзёмка з “Камедыі...”  
**У. Рудава паводле К. Марашэўскага і У. Аляхновіча. Спектакль зазнаў соты паказ, але ж гэтую ролю Артур рыхтаваў яшчэ для свайго дыпломнага спектакля...**

...Мама рыхтавала яго ў матэматыкі. Наведванне самадзейнага тэатра-студыі (усё вырашыў сябра, сказаўшы: “Хадзем, там такія паненкі!”) разглядалася як блазнацтва. Натуральна, мама заплакала, даведаўшыся, на што сын памяняў фізіка-матэматычны факультэт БДУ. Плакала да 1991 года. Потым разгледзела сына на пляцоўцы. І нават суседзям сказала, што можна глядзець... А да гэтай гісторыі з мамінымі слязьмі сямейнае няўдальства ўвасабляў якраз бацька. З ягонага благаславення выправіўся сын у інстытут, куды бацька калісьці сам не трапіў...

У інстытуце (цяпер ён ганараваны акадэміяй) Шуляка лічылі камічным акцёрам. Сам ён мяркуюе, што нават размаітага кшталту камікаванне яго б моцна абмежавала. Вітаўтас Грыгальюнас, працуючы над матэрыялам Байрана, вырашыў быў увесці Шуляка на ролю Авеля... Шуляк спалохаўся. Напружыўся. Нават здранцвеў на нейкі момант. Вітаўтас зразумеў. Замест Байранавага Авеля з’явіўся адметны чэхавскі персанаж з “Мядзведзя”. А сучасным аўтарам, у тым ліку беларускім, Шуляк не надта давярае. Хоць у свой час захапляўся “Радавымі”. Зрадаccio б узяў удзел у Купалавай “Паўлінцы”, толькі не ў вядзівільнай. А без скаротаў. Сам спрабаваў быў напісаць сучасную п’есу, зладзённую. Аднак месцам ёй вызначыў сметнікавы кош, падраўшы на шматкі. Як выявілася, зладзённая ідэя састарэла раней, чым яе даўвасобіла апошняя кропка ў рукапісе.

Шуляк прызнаецца шчыра, што арганізаваць сябе яму цяжка. Ён лайдак. Ну, не зусім, магчыма, але натуральна, задзірлівы, ленаваты. Любіць між іншым перакласці сваё прозвішча для тых, што не надта знаёмы з беларускай мовай. Шуляк — значыць коршак. Праўда, курыны. Арганізаваць сябе ў творчую асобу яму спрыяе... адзінаборства. Або адзінаборствы. Усходнія. І працуе ён шмат. Пры гэтым сцвярджае, што чым больш працуе, тым лепш у яго гэта атрымліваецца. Мяркую, што акцёра трэба загрузаць, як каня. Сам займаецца на трэнажорах ды цягае вялікую ганталю... Коршак, нагруканы як конь? Затое форма трымаецца.

Было, паспяхова распачаў камерцыю. Так паспяхова, што апынуўся на расцяробах. Зразумеў, як трэба жыць, каб добра жыць, але выявілася хранічная тэатральная хвароба. “Шалом, Дзёма!” — ён мусіў чуць гэта часта, бо Дзёмка — добрая роля, вартая Шуляка, за яе ўжо і на вуліцах пазнаюць. Гледчы! Адзін такі, кату па пятую, маму за рукаў на прыпынку цягне: “Мама, Шалом Дзёма пайшоў!” Прыемна... Затое, займаючыся справамі па-за тэатрам, паспяхова навучыўся пачаткам маркетынгу. І цяпер кажа, што лепшыя бізнесоўцы атрымліваюцца з акцёраў. Ягоня прыяцелі, што пакінулі тэатр, зрабіліся ўжо заможнымі людзьмі. А Шуляк тым часам глядзіць на тутэйшых, як сам кажа, бройлерных бізнесоўцаў, што слова са словам не звязуць, ды хоча даць ім бясплатную парадку. Набіраць да сябе на службу... артыстаў. З іх шмат дзе выдатных прафесійнікі атрымліваюцца. А сам... верыць. Што калі-небудзь сваёй прафесіяй заробіць сабе на жыццё.

Само жыццё Шуляку пакуль тым спрыяе. Памятае, як у школе страшэнна хацелі быць піянерам, як смешна паступаў у камсамол. Як за дзіцячае хуліганства (бойку) яго выключылі з музычнай школы, а ён, Шуляк, вельмі

ўзрадаваўся. А цяпер у слаўнай Шатландыі на фестывалі прыдбаў сабе гітару, бо працягвае заняткі... А вось мама ягона тады радавалася па-свойму: маўляў, пойдзеш у матэматыку. Здольнасці ж! Як ён схадзіў, ужо вядома. Але мама яму не назяляла, не скандаліла. Шуляк увогуле сваіх бацькоў любіць, а іх сям’ю (бо цяпер мае сваю) лічыць ідэальнай. Каб такая самая была ў яго, у Шуляка, ён быў бы шчаслівы. А ў арміі, — памятае Шуляк, — нават заяву ў партыю пісаў. Праўда, з разліковых меркаванняў. Вось бацька ў яго зрабіўся камуністам з меркаванняў ідэйных, і застаўся вельмі прыстойным чалавекам, і не пабег

свайёй атмасферай беражэ людзей, не дае звар’яцець. Калісьці бяготныя артысты шпегаву ды здраднікаў мусілі ўвасабляць на сцэне, а цяпер ад гніоснасцяў жыцця можна схавацца хіба на ёй. Забойца і тэарыст Гамлет (колькі смерцяў на ягоным сумленні!) можа апраўдацца толькі ў тэатры, але для гэтага і артысту Шуляку трэба будзе зразумець... Ну, скажам, тое, што гэты тэатральны Гамлет — амаль анёл у параўнанні з тымі, з кім так не хочацца яго параўноўваць... Грубае прыпадабненне? Ну, кажуць, што Шуляк — грубы. Ён, паводле яго самога, проста вялікі ды мажы, а грубаватасць — як абарончая рэакцыя...



У Мікалая Смал рэдкая прафесія — ён абпальшчык Мазырскай фабрыкі мастацкіх вырабаў. Усе вырабы з гліны, зробленыя ўручную, могуць убачыць свет толькі пасля абпальвання ў печы. Ад майстэрства абпальшчыка залежаць вельмі многія паказчыкі якасці вырабу. Мікалай Смал не навічок у сваёй справе. Навуку абпальвання спасцігае не першы год, хоць, па словах Мікалая, бывае гарачавата ля печы нават зімой.

На здымку: Мікалай Смал — абпальшчык Мазырскай фабрыкі мастацкіх вырабаў.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА


РАЗМОВЫ  
Ў СЯМЕЙСТВАХ



Яшчэ адзін спектакль Валерыя Маслюка ўладарна забраў увагу публікі, пакуль што, праўда, толькі віцебскай, бо прэм’ера “Размовы ў доме Штайн пра гэра фон Гётэ, якога ў гэты час проста няма” адбылася на маладой (эксперыментальнай) сцэне Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа. Монаспектакль. Аўтар-драматург — званы і складаны Петэр Хакс. Ад 18 снежня, уласна прэм’ера, мінуў яшчэ адзін паказ. Абодва — з аншлагам. “Віцебскі кур’ер” сведчыць, што публіка апладзіравала стоячы. Апладзіравала перадусім актрысе, якая выканала адзіную і тым самым найскладаную ролю Шарлоты фон Штайн — Ларысе Антосевай. Дарэчы заўважыць, што пасля сваіх уразлівых маналогаў ды сумеснай працы ў Шэкспіравым “Каралі Ліры” Ларыса Антосева і атрымала запрашэнне рэжысёра... да новай размовы ў дом Штайн...

Яе, “Размовы...”, мастакоўскае вырашэнне належыць Таўцыне Луцайковіч, яна ж адзявала актрысу для гэтай самай размовы з майстрам-закройшчыкам Святланай Варанкоўскай. Чарговая “Размова...” мусіць адбыцца на эксперыментальнай сцэне 30 студзеня.

Ж. Л.  
На здымку: Ларыса Антосева ў спектаклі “Размова ў доме Штайн...”  
Фота Уладзіміра БАЗАНА



Артур Шуляк у “Камедыі...” У. Рудава паводле К. Марашэўскага і Ф. Аляхновіча.

навыперадкі паліць свой партбілет, і вельмі адказна паставіўся да жыццёвых перамен. Шуляк у чымсьці зайздросціць сваім бацькам. Яны жылі пэўнай, акрэсленай перспектывай. Ён усё часцей мусіць жыць адным днём. На жаль, планаваць не выпадае, а спадзявацца на панаванне справядлівай сацыяльнай ідэі ўжо і не смешна...

Не смешна. Бо застаецца радзіма артыста Шуляка: бацька, маці, сям’я, бабуля, магілы двух дзядоў. Горад Мінск, які Шуляк любіць, нягледзячы ні на якія гарадскія выдаткі...

Калі ён прызнаўся сабе, што не ўмее віртуозна сумяшчаць камерцыю і тэатр, што ў тэатры ў яго атрымліваецца лепш (зрэшты, тэатральнай прафесіі ён вучыўся), ён намагаецца спраўдзіцца прафесійна і забяспечыць сябе праз прафесію. І намагаецца давесці, што бліжэйшыя часы ўладарна запатрабуюць людзей прафесійных, навучаных. А тэатр сам сабою,

і, нарэшце, як і ў камедыйнага Дзёмкі (“У мяне ёсць два sposaby...”), у Шуляка ёсць свае sposaby жыць ды спраўджацца ў мастацтве, не заплішчваючы вачэй ды не заціскаючы лубаў (Дзёмкавы sposaby). Наадварот, яму даводзіцца глядзець і глядзець!..

**АД АУТАРА.** Артур Шуляк мог бы распавесці пра свае ролі, сярод якіх роля Дзёмкі адзначана прэстыжным прызам за межамі Беларусі. Але аддаў перавагу сваім — тэатру, сям’і, сябрам. Ягонае права, зрэшты. А наконт роляў заўважыў, што лепш бы чытачам адзін раз убачыць яго ў кожнай з іх. Альтэрнатыўны тэатр мае спектаклі, на якія можна хадзіць сям’ёй, — рэдкая з’ява ў наш час. Шулякоў бацька са ста “Камедыі...” бачыў сына амаль ў шасцідзесці!

Жана ЛАШКЕВІЧ

Фота Віт. АМІНАВА

“ЗАПОМНІЦЕ ГЭТА ІМЯ”

Сёння ўсяму свету вядомы мастакі Віцебскай школы. З асаблівай пашанаю згадваюцца імяны Марка Шагала, Саламона Юдовіна, Давіда Якерсона, Алены Кабішчар, Лейбы Шульмана, Заіра Азгура.

На жаль, да апошняга часу чалавек, які па сутнасці стварыў гэту школу, быў выдатным педагогам і мастаком —

Юдэль Пэн, — заставаўся нібы ўбаку ад увагі. Толькі нядаўна вядомыя карцінныя галерэі свету сталі ўключыць яго работы ў свае экспазіцыі. У мінулым годзе яны выстаўляліся ў Парыжы, Н’ю-Йорку.

Кніга Міхаіла Рыўкіна і Аркадзія Шульмана “Запомніце гэта імя” — першая спроба пасля доўгіх гадоў маўчання распавесці пра жыццё і творчасць

Віцебскага майстра. Чытач пазнаёміцца з дакументамі таго часу, успамінамі сяброў і вучняў Юдэля Пэна.

У кнізе прасочваецца лёс карцін мастака. На жаль, з больш чым 800 работ Пэна сёння нам вядома каля 200. Лёс карцін стаў часткай біяграфіі той краіны, дзе жыў мастак.

Заказаць кнігу “Запомніце гэта імя” можна па адрасе: 210001, Беларусь, Віцебск-1, а/я-22.

Н. К.

## ЗАХАВАЦЬ БЫ, ШТО МАЕМ...

Забудзьце пра стрэсы, пра палітычны і эканамічны хаос і адчыніце дзверы Ліцця, дзе 17-гадовая скрыпачка Каця Архіпава падорыць вам Вечар скрыпічнай мініяцюры. Гэты вечар не праміне бяспледна, ён прымуціць вас задумацца пра многае: юная ўладарка гукаў, уздымаючы ў вытанчаны свет Цудоўнага, далёкі ад будзённай рэчаіснасці, паможа ў спазнанні глыбіні рэальных праблем.

Веліччыя вобразы эпохі Барока, вытанчаныя мардэнтны стылю ракако, задушэўная журба "Паэмы" З. Фібіха, бляск віртуозаў-рамантыкаў, прыгожая іронія рахманінаўскай "Полькі" і нават лацінамерыканскія рытмы "Ямайскай румбы", што нязмушана адстуквае смычок, — гэта яркая палітра музычнай стылістыкі вымагае ад юнай скрыпачкі не толькі шырокага інтэлектуальна-мастацкага кругагляду, але і выдатна развітых інструментальных навыкаў. Сур'ёзнасць, высакародная сабранасць думак і пачуццяў засцерагаюць скрыпачку ад арыгінальнасці, эмацыянальных "пратуберанцаў", перабольшванняў, але таксама і ад залішняга інтэлектуалізму. Яе ігру вылучаюць глыбокія пачуцці, тонкі густ, прыгажосць, выразнасць, напеўнасць і бліскучая віртуознасць. Гарманічнасць рацыянальнага і эмацыянальнага ў музычных вобразах, добрае адчуванне формы дзівосным чынам спалучаюцца ў ёй з абаяльнасцю юнацтва.

Перад намі прыроджаны музыкант у самым пачатку свайго артыстычнага шляху: Каця дала шэраг сольных канцэртаў (Жодзінская музычная школа, Маладзечанскае вучылішча), прыкметным стала яе выступленне ў Беларускай ліцэйскай мастацкай школе. Радуе, што сваім дэміургам маладая беларуская скрыпачка выбрала высокую культуру "спеваў" на скрыпцы, што заўсёды лічылася адной з адмысловых рысаў славянскіх выканаўцаў. Яе скрыпка спявае, зачароўвае слухача.

У праграме канцэрта не была абмінута праблема адраджэння беларускіх музычных помнікаў: прагучала малавядомая шырокаму слухачу "Канцэртная мазурка" нашага "беларускага Паганіні" — Міхала Ельскага...

Вядома, скрыпка на Беларусі мае багатую гісторыю: бытуючы ў нас пяць стагоддзяў, яна і сёння карыстаецца велізарнай папулярнасцю і любоўю беларускага народа, які ўвекавечыў яе ў сваім фальклоры. Нацыянальнае Адраджэнне адкрыла нам імёны скрыпачоў, якія жылі на беларускіх землях (як дваран, так і вяхадзі з сялянства), чые майстэрства дасягнула высокага прафесійнага ўзроўню, а часам не саступала мастацтву слаўных еўрапейскіх



скрыпачоў-віртуозаў. Пра плённасць савецкага перыяду ў беларускім скрыпічным мастацтве сведчыць той факт, што сёння ўсе вядучыя выканальніцы калектывы рэспублікі — Акадэмічны сімфанічны аркестр, аркестр ДАВТа і камерны, эстрадна-сімфанічны аркестр Белтэлерадыё амаль цалкам укамплектаваныя скрыпачамі, якія атрымалі адукацыю на Беларусі.

Беларускія музыканты-інструменталісты высока цэняцца за мяжой, але, на жаль, не знаходзяць належнай падтрымкі ў сябе на радзіме. Мінск пакінула і прадаўжае пакідаць пляда першакласных скрыпачоў (толькі з аркестра філармоніі за апошнія тры гады выехала 38 музыкантаў). Зыходзячы з цэн на музычныя інструменты (фартэпіяна — 9 млн., вучнёўская скрыпка — 1,5 млн.) і зарплат аркестрантаў і музыкантаў-педагагаў (400—500 тыс.), скрыпач можа зарабіць толькі на каніфоль для апрацоўкі смыка. Тым большае здзіўленне і захапленне выклікаюць па-ранейшаму плённыя ўзоры цудоўнага педагагічнага кіраўніцтва ў Беларускай ліцэйскай мастацкай школе. На працягу ўжо 33 гадоў тут рыхтуюць будучых музыкантаў і мастакоў — кадры для Беларускай акадэміі музыкі і Акадэміі мастацтваў. Дзяржава садзейнічае гэтаму: навучанне, пражыванне і харчаванне ў інтэрнаце бясплатнае. Для параўнання са звычайнымі музычнымі школамі рэспублікі: месячная плата за навучанне дасяг-

нула адной мінімальнай заробтнай платы.

Некаторыя сем'і ўжо не могуць сабе дазволіць навуцаць у музычнай школе дваіх дзяцей. Хто адказны за трагедыю таленавітага дзіцяці, вымушанага пакінуць заняткі музыкай? Пытанне рытарычнае. У нас ёсць добрая традыцыя — надаваць вялікую ўвагу святам культурнага ж не менш важна вырашаць праблемы будняў, інакш святы ператвараюцца ў самаадданыя інакш святы ператвараюцца ў самаадданыя намаганні асобных людзей, а не робяцца паказчыкамі высокаразвітага грамадства...

Уражаны ад канцэрта, што падштурхнулі мяне на ўсе гэтыя развагі, прымуцілі звярнуцца і да педагога Каці Архіпавай — сапраўднага рыцара Скрыпкі, які больш за дваццаць гадоў працуе на ніве выхавання маладых музыкантаў, вядомага ў рэспубліцы метадыста, прафесара І. Вядзеніна. Ігар Георгіевіч нямае бываў за мяжой, выступаў на канферэнцыях, семінарах як скрыпач-метадыст. Вось чым, на ягоную думку, адрозніваецца наша музычная адукацыя ад замежнай:

— Галоўным адрозненнем і вартасцю з'яўляецца складзеная ў нас за многія гады адладжаная сістэма музычнай адукацыі. Бо такой універсальнай сістэмы: пачатковае звяно (музычная школа), сярэдняе (музвучылішча), вышэйшае (кансерваторыя) — няма нават у высокаразвітых краінах Заходняй Еўропы, дзе даводзілася мне бываць. У Швецыі, напрыклад, увогуле не існуе сеткі музычных школ у тым разуменні, да якога мы прывыклі. У нашых школах з кожным дзіцем прапуюць паводле індывідуальна распрацаванага плана, моцныя азы прафесійнай школы даюцца кожнаму, а найбольш здольныя вучні вылучаюцца ў прафесійна арыентаваную групу і маюць магчымасць індывідуальна займацца з педагогам па спецыяльнасці тры гадзіны на тыдзень і больш. У Швецыі пачаткова музычная адукацыя выкладаецца ў школах з музычным ухілам, дзе ў класе навучаецца па 40 чалавек, індывідуальным заняткам удзяляецца 20 хвілін на тыдзень. Я лічу, што менавіта наша сістэма музычнай адукацыі паслужыла падмуркам той сур'ёзнай музычнай культуры, якую мы пакуль яшчэ маем. Не разбурыць бы яе.

І сапраўды: трэба цаніць, што маем.

**Лілія ДАРАХОВІЧ**

На здымку: Каця Архіпава.  
Фота А. ЕЛІСЕЕНКАВА

## "ВІВАТ, ГАЛЕРЭЯ! ВІВАТ, АКВАРЭЛЬ!"



У віцебскім Мастацкім музеі 26 снежня адчыніла дзверы пастаянна дзеючая галерэя яе вялікасці Акварэлі — выставачная зала суполкі і фонду мастакоў "Віцебская акварэль". Дзякуючы падтрымцы кіраўнікоў культуры горада і вобласці, дырэктцы краязнаўчага і мастацкага музея і асабліва вялікай дапамозе дырэктара МКП "Фармат" У. Вянглінскага суполка і фонд "Віцебская акварэль" набылі не толькі юрыдычны адрас і месца для творчых сустрэч і кантактаў з мастакамі і галерыстамі, але і надалі віцебскай акварэлі ўжо даўно неабходны музейны статус. "Гэта, па сутнасці, першы крокі ў накірунку стварэння Музея акварэлі ў Віцебску", — адзначыў на адкрыцці выставачнай залы старшыня суполкі М. Лякувіч. Яшчэ зусім нядаўна падобныя заявы ўспрымаліся толькі як амбіцыйны мастацкай правінцыі. Але апошнія выставы суполкі сведчаць пра даволі высокі ўзровень майстэрства віцебскіх акварэлістаў, своеасаблівым і адметным накірунку развіцця віцебскай школы акварэлі.

У бліжэйшых планах галерэі адкрыццё групавых і персанальных выстаў суполкі "Віцебская акварэль", экспазіцыі беларускіх акварэлістаў, арганізацыя абменных выстаў акварэлі з іншымі краінамі свету.

**Міхась ЦЫБУЛЬСКИ**

На здымку: І. Шкуратаў. Віцебск, 1991.

## "ГОЛУБ З ГАЛУБЯНЯТАМІ"

Рэспубліканскі фестываль аматарскіх тэатраў, які адбыўся ў Баранавічах, стаў сапраўдным святам беларускага самадзейнага мастацтва, данінай пашаны пісьменніку, драматургу, акцёру, рэжысёру, мастаку, кіраўніку тэатра Уладзіславу Галубку. Паспеху фестывалю, на мой погляд, у значнай ступені садзейнічала і выстава ўсяго назвапашанага ў розных крыніцах пра У. Галубку, якую арганізаваў музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры РБ (яна была ўрачыста адкрыта міністрам культуры і друку РБ А. Бутэвічам у першы дзень фестывалю).

Трэба адзначыць, што матэрыялаў пра У. Галубку пакуль што не так і многа. Але хацелася сабраць як мага больш дакументаў, фатаграфій, мемарыяльных рэчаў, каб паказаць іх удзельнікам і шматлікім гасцям фестывалю. Таму мы звярнуліся да беларускага Дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, музея гісторыі беларускай літаратуры РБ, музея гісторыі Беларускай чыгункі, Баранавіцкага краязнаўчага музея, Нацыянальнай бібліятэкі РБ і Брэсцкай абласной бібліятэкі, музея У. Галубка пры Ляснянскай сярэдняй школе, да былых папчэнікаў, родных У. Галубка — і ўсё гэта знайшло разуменне і падтрымку.

Вядома, што выстава можа атрымацца толькі тады, калі аб'ядноўваюцца сілы навукоўцаў і мастака. Таму пастараліся і добра распрацавалі канцэпцыю і план-схему выставы. А мэта паставілі адну: усебакова раскрыць дзейнасць У. Галубка як дзеяча беларускага тэатральнага мастацтва, а таксама як чалавека, сябра, дарадчыка, сем'яніна.

Для гэтага быў абраны храналагічна-тэматычны прынцып у паказе падзей, а ўся выстава пабудавана з трох асноўных частак: шлях У. Галубка да тэатра, У. Галубок — кіраўнік тэатра, у памяці нашчадкаў. Асобна распрацаваны наступныя перыяды: 1882—1897 гг. (жыццёвыя сцэжкі да спаткання з вандроўнай украінскай трупай, якая паказала ў Мінску спектакль "Няшчаснае каханне" з удзелам



Марыі Занькавецкай); 1897—1907 гг. (сустрэча з Альбертам Паўловічам, які далучыў У. Галубка да "Нашай Нівы" і пазнаёміў з Купалам, Коласам, М. Багдановічам і З. Бядулем. У гэты час М. Багдановіч скажа пра У. Галубка: "Ён пісаў бойкі і вясёлыя апавяданні, да чаго мае праўдзівую здольнасць, мова іх заўсёды жывая, тэмы іншы раз даволі цікавыя"); 1907—1917 гг. (актыўная літаратурная і аматарская тэатральная дзейнасць, сустрэча з І. Буйніцкім і Ф. Ждановічам, стварэнне ў 1917 г. Першага Таварыства беларускай драмы і камедыі); 1920—1937 гг. (стварэнне трупы артыстаў, спектакль "Суд", папулярнасць тэатра ў народзе, святкаванне 15-гадовага юбілею творчай дзейнасці. Я. Колас у гэты юбілей адзначаў:

"Пятнаццаць год ты моцна трымаў сцяг свята і нёс яго ў цёмныя куткі і кідаў зярняты засева. Яны ўзышлі, і мы нізка табе кланяемся". Выстава прадстаўляе шэраг матэрыялаў аб прычыне смерці У. Галубка, а таксама дакументы аб яго пасмяротнай рэабілітацыі.

Цёпла і пранікнёна расказваецца пра тых, хто шмат год працаваў разам з ім, пра яго папчэнікаў і выхаванцаў. Тут змешчаны адлюстраваныя фатаздымкі К. Быліча, К. Дзядзюшкі, Н. Сакалоўскага, А. Блажэвіча, І. Дзядовіча, Т. Шашалевіча, М. Лучанка, М. Сурко, П. Бандаранкі, Б. Буслы, В. Лунёвай. Дзякуючы менавіта ім тэатр за 17 год паказаў 4 тысячы спектакляў. "Голуб са сваімі галубянятамі" — так гаварылі пра іх.

Знойдзена месца і сям'і У. Галубка, якую ён вельмі любіў. Тры сыны — Эдуард (навуковец супрацоўнік АН БССР), Леапольд (шафёр), Сігізмунд (электрык) загінулі ў гады вайны. Дочкі — Багуслава (урач), Вільгельміна (мастак), Эмілія (аграном) — памерлі пасля вайны. Змешчана выказванне Вільгельміны пра бацьку, а таксама фатаздымкі малодшага брата У. Галубка, унукаў, праўнукаў, яго зяця — вядомага беларускага мастака Я. Ціхановіча, карціна ўнука — Г. Ціхановіча.

З асаблівым хваляваннем успрымаліся жывапісныя творы У. Галубка, напісаныя ім у 30-я гады. Іх усяго тры: "Лясная дарога", "На возеры", "Ля сажалкі", якія былі прывезены з Гомельскага філіяла музея Беларускай чыгункі. Лёс іх, як і самога У. Галубка, быў трагічным. Паблукалі яны і па Беларусі, і за яе межамі, але дзякуючы прыхільнікам мастацкага дару У. Галубка былі вернуты назад. Ёсць звесткі, што за ўсё жыццё ім было напісана каля 400 пейзажаў і малюнкаў.

Выстава заканчваецца тэмай "Памяць пра У. Галубка — жыве". Больш як 10 гадоў у Мінску працуе гасцёўня У. Галубка, дзе збіраюцца дзеячы тэатральнага і музычнага мастацтва.

Слуцкі народны тэатр драмы і камедыі носіць яго імя, музей пры Ляснянскай СШ Баранавіцкага раёна вядзе значную работу па прапагандзе творчасці свайго земляка, яго творы ўваходзяць у рэпертуар многіх тэатральных калектываў рэспублікі.

Такім чынам, выстава аб жыцці і дзейнасці пачынальніка беларускага тэатра аб'яднала каля 160 розных матэрыялаў.

Адна з наведвальніц выставы з г. Мінска занатавала ў фестывальнай кнізе: "Выстава — самая яркая старонка фестывалю..."

Не ведаем, ці так гэта, але хочацца шчыра падзякаваць дырэктару Баранавіцкага краязнаўчага музея С. Шчарбакову, вядомаму мастаку Я. Ціхановічу, галоўнаму мастаку фестывалю У. Берташу і многім іншым за дапамогу ў арганізацыі выставы. Мы ўпэўнены, што неўміручая спадчына Галубка яшчэ чакае свайго асэнсавання.

**А. МІХАЛЕНЯ,**

дырэктар Музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры РБ

ПАЎЛУ ШУБУ — 70

Вядомы беларускі мовазнаўца, доктар філалагічных навук, прафесар Павел Шуба родам з вёскі Танежыцы Слуцкага раёна. У 1951 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут імя А.М. Горкага. З 1955 года працаваў у Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі, з 1961-га — у Беларускім дзяржаўным універсітэце, апошні час — загадчык кафедры.

На навуковым рахунку П. Шубы больш як 300 самых розных прац, найбольш значныя з якіх прысвечаны розным аспектам беларускай мовы, яе граматыцы і словаўтварэнню. Як, напрыклад, "Прыслоўе ў беларускай мове" (1962), "Дзеяслоў у беларускай мове" (1968), "Уводзіны ў граматыку беларускай мовы" (1969), "Лекцыі па беларускай марфалогіі" (1975) і іншыя.

П. Шуба з'яўляецца аўтарам вучэбнага дапаможніка для студэнтаў "Сучасная беларуская мова. Марфалогія. Марфалогія." (1987). Шэраг дапаможнікаў ім напісаны ў сааўтарстве: "Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы" (Т.1-3, 1957—1961), "Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" (1959), першая акадэмічная "Граматыка беларускай мовы" (Т.1-2, 1962—1966) і іншыя.

Акрамя таго, П. Шуба — заснавальнік адказны рэдактар міжведамаснага рэспубліканскага штогодніка "Руская мова", што выходзіць з 1980 года, серыі манаграфій "Руская мова: тэорыя, функцыянаванне, выкладанне".

Віншuem Паўла Паўлавіча з днём нараджэння! Зычым яму ўсяго самага найлепшага!

ЗДЫМАЕЦЦА  
НОВЫ ФІЛЬМ



Аня Велгуска атрымлівае інструкцыі ад Анджея Вайды, вядомага польскага кінарэжысёра, які здымае зараз фільм "Міс Нікто" па аднайменным рамане Томэка Трэмзы. Аня здымаецца ў галоўнай ролі.

Фота ПАП/ЦАФ-БЕЛТА

КАБ ЛЕПШ ВЕДАЦЬ  
ЛІТАРАТУРУ

Да выхаду кнігі "Урок літаратуры ў школе" (яна пачыла сьвет у выдавецтве "Народная асвета") спрычыніліся такія знакамітыя навукоўцы, як М. Лазарук, В. Івашын, Л. Цітова і іншыя. Дзякуючы ім настаўнікі атрымалі шэраг метадычных прац, што дазваляць ім лепш даносіць да вучняў значнасць пэўных твораў, разглядаць літаратурныя працы ва ўсёй яго паўнаце і значнасці. Прымаючы дапаможнік у тым, што ён далёкі ад свайго роду "рэгламентаваных" рэкамендацый. Наадварот, у падчы м атрымаў аўтар пайшла такім чынам, каб дазваляць педагогам як мага больш эксперыментаваць, праводзіць урокі жыва і зацікаўлена.

"МЫ РЫХТАВАЛІ  
ЯГО ДЗЕСЯЦЬ  
ГАДОЎ,

Першы міжнародны фестываль дзіцячых і юнацкіх тэатраў, — тых, дзе ва ўсіх ролях заняты самі дзеці", — распавяла Ірына Маркава, кіраўнік фестывалю. "Мы" — гэта сама Ірына, яе сабры ды папечнікі, а таксама "Рондстудыя", якую яна кіруе. Такім чынам, аматарскія тэатры сустракаюцца ў Мінску з 2 па 9 студзеня. Сцэны далі Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, Нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы і Акадэмія мастацтваў. Беларускі прадстаўляюць "Рондстудыя" спектаклем "Тэтрадзь", тэатр "Раёк" з Брэста "Інфантаў" паводле О. Уайльда і "Сэптымай" паводле Бібліі, "Сінтэз" з Гомеля вядомым "Сінтэз-шоу". Тэатр "На ўзбярэжнай" з Масквы, "Д.Е.М.І." з Обнінска, дзіцячая студыя з Кабардзіна-Балкарскі, Віленскі тэатр Элементарус, а таксама Маладзёжны тэатр з Базэля (Швейцарыя) на працягу фестывальных дзён, акрамя ўласных спектакляў, возьмуць удзел у майстар-класах, абмеркаваннях і ў вялікай сустрэчы на заканчэнне, якая аб'яднае зрабіліца невялікай практычнай канферэнцыяй.

Яго ўсе любілі. Гэтага  
высокаадукаванага,  
высакароднага, сціплага,  
інтэлігентнага, сумленнага,  
вельмі душэўнага чалавека.  
Мае энцыклапедычныя  
калегі-жанчыны, пасля таго,  
як Генадзь заходзіў да нас  
ў рэдакцыю, заўсёды  
падкрэслівалі, што цяпер,  
на жаль, не так многа такіх  
далікатных людзей,  
такіх аўтараў, якія згодны,  
калі трэба, дапрацоўваць  
матэрыял, папаўняць,  
удакладняць, удасканальваць.

коўскага (1800—1870), прадзёда Зоські Верас і інш.

Багаццем крыніцазнаўчага матэрыялу па праблемах развіцця беларускай археалогіі і краязнаўства, глыбокім аналізам укладу ў навуку З. Даленгі-Хадакоўскага, Т. Нарбута, Я. і К. Тышкевічаў, А. Кіркора, У. Сыракомлі і інш., такіх арганізацый, як Віленскі музей старажытнасцей, Віленская Археалагічная камісія, прыватнаўласніцкія музеі М. П. Румянцава ў Гомелі, Г. К. Ябланоўскай у маентку Сям'ятычы Гродзенскай губ., полацкага музея пры езуіцкай калегіі (з 1812 г. — акадэміі), лагойскага музея братаў Тышкевічаў, шчорсаўскага музея і бібліятэкі Храптовічаў, музея А. Гюнтара ў Дабраўлянах (цяпер Смаргонскі раён), Пастаўскага музея К. Тызенгаўза, калек-

На святах паззіі, якія ў Ракуцёўшчыне цяпер адбываюцца штогод, трэба заўсёды з удзячнасцю ўспамінаць імя Генадзя Алксандравіча Каханюўскага. Ён напісаў пра М. Багдановіча і Ракуцёўшчыну дзве кніжкі — "У родным краі" (1983) і "А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...: З біяграфіі М. Багдановіча" (1991).

Разам з В. Ляшковічам Г. Каханюўскі з'яўляецца аўтарам унікальнага "Помніка дарозе" — мемарыяльнага знака, адкрытага ў 1979 г. ў в. Мясата Маладзечанскага раёна. Каля шашы на Вільно блізу вёскі Мясата ўстаноўлены валун у гонар слаўных людзей, якія прайшлі гэтым старадаўнім шляхам (іх імёны на камені): С. Буднага, В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Цёткі, Я. Купалы, М. Агінскага, С. Манюшкі, М. Гоголя, Т. Шаўчэнкі і інш. Вынікі клопатаў Г. Каханюўскага засталіся ў родным яго Маладзечне, дзе не без яго ўдзелу былі надданы імёны нашых пісьменнікаў, культурных і грамадскіх дзеячаў вуліцам, замест тых, хто да горада не меў ніякіх адносін, і ў Радашковічах, дзе адкрыты мемарыяльны знак у памяць земляка Ядвігіна Ш. (А. Лявіцкага), і ў Люцінцы, дзе жыў Дунін-Марцінкевіч, і інш.

З 1981 г. Г. Каханюўскі быў навуковым супрацоўнікам Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі. Больш за дзiesięць гадоў дзень у дзень, устаўшы ў пяць раніцы, ехаў ён электрычкаю з Маладзечна ў Мінск. "Амаль усе мае працы за гэты час, — жартваў Генадзь, — напісаны ў электрычцы на калене". Нішто сабе стол вучонага! Дзе яшчэ знойдзеш такія ўмовы працы для таленавітага навукоўца?

Акрамя названых, ён выдаў гістарычна-эканамічныя нарысы "Маладзечна" (1971, 2-е выд. 1988), "Вілейка" (1974), даследаванне пра невядомыя факты з жыцця і творчасці Я. Купалы "На запаветнай зямлі" (1974), "Мінскі абласны краязнаўчы музей у г. Маладзечна" (1981, у сааўтарстве), "Повяз часоў" (1985), "Прадвесны навукі" (1990), "Руплівец нашай старасветчыні: Яўстах Тышкевіч" (1991, у сааўтарстве з сынам Аляксандрам). Апублікаваў больш за паўтысячы артыкулаў. Ён аўтар шматлікіх артыкулаў у энцыклапедыях "Янка Купала", "Этнаграфія Беларусі", "Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі", "Археалогія і нумізматэка Беларусі", "Энцыклапедыя гісторыі Беларусі". Нават у энцыклапедыю "Беларуская мова" сам прапанаваў артыкул "Краязнаўства і мова" — тэму, якую за апошнія 60 гадоў ніхто не спрабаваў даследаваць. Ён адважыўся. Кожны, хто пісаў для энцыклапедыі, ведае, што для таго, каб напісаць туды нават маленькі артыкулчык, трэба шмат ведаць, перавярнуць горы літаратуры, архіўныя дакументы, сто разоў правярць і пераправярць розныя думкі, факты, меркаванні. Генадзь Каханюўскі рабіў гэта бяспрашна, настойліва, не шкадуючы сябе. Ведаў — гэта трэба яго любіць Беларусі.

Абсягі навуковых зацікаўленняў Г. Каханюўскага бліжэйшыя. Яго цікавіла, праўда, найперш тое, што было непасрэдна звязана з беларусчынай. І тут ён зрабіў стовлікі, што не верыцца, як мог, адзін чалавек, не асілак здароўем, хоць і апантаным, захопленым любімай ідэяй да самазабыцця, стовлікі ўзяць, стовлікі змагчы. А ён жа яшчэ захапляўся археалогіяй. Удзельнічаў у археалагічных экспедыцыях на Каўказе, у Крыме, на Міншчыне. Ён быў вялікім кніжнікам. Знаходзіў рарытэты па ўсёй Беларусі і за яе межамі. Перыядычныя выданні, рэдкія кнігі набываў для музея ў Маладзечне. Вельмі любіў збіраць звесткі ад старэйшага пакалення пра людзей, найперш пісьменнікаў, мастакоў, дзеячаў культуры. Не прамінаў старыя альбомы і фатаграфіі, аўтэнтычныя дакументы, календары. Намаўляў пісаць успаміны іншых, рабіў запісы сам ад людзей дасведчаных, вопытных, знаўцаў беларускай мінуўшчыны. І стараўся пра кожны цікавы факт, кожнага чалавека расказаць у друку. Колькі імёнаў людзей, звязаных з гісторыяй і культурай Беларусі, ён вярнуў з нябыту нашадкам! "Мецабраўца на Беларусі". Хто за такую тэму ў нас браўся!? А Каханюўскі на адной з навуковых канферэнцый працяптаў такі даклад. Усяго і не пералічыш.

Не кажу ўжо пра яго як прыкладнага сем'яніна, гаспадара сваёй хаты, любімага бацькі, клалатлівага мужа, які не раз гаварыў пра сваю цудоўную Зінаіду Пятроўну: "Мая Зіна вельмі добры чалавек". Як бацькі гадавалі-апекавалі Генадзь і Зіна сірата. Ці ж не гаворыць гэты высакародна-гуманістычны ўчынак пра бязмежную дабрыню, міласэрнасць, альтуізм гэтых чалавечых, сумленных, душэўна шчодрых людзей!

Генадзя Каханюўскага любілі ўсе. Слыно за што. Есць за што. Чэсць і слава Яму, слаўнаму сыну нашага народа, рупліўцу, беззапаветнаму, адданаму працаўніку на полі роднай культуры, гісторыі, літаратуры, краязнаўства, музейнай і безлічкі іншых дзялянак! І як балюча і горка, што ён так рана згарэў! Няжак светлы воблік незабыўнага Генадзя Каханюўскага, 8 студзеня якому споўнілася б 60, натхняе нас на працу ў імя нашай Бацькаўшчыны, якую ён так гарача любіў, у імя якой здзейсніў свой жыццёвы, свой навуковы подзвіг як патрыёт, шчыры беларус, грамадзянін!

Янка САЛАМЕВІЧ

РУПЛІВЕЦ

ДА 60-ГОДДЗЯ ГЕНАДЗЯ КАХАНЮЎСКАГА

Апошнія гады ён не заходзіў да мяне з пустымі рукамі. Ведаючы, што я дапрацоўваю свой слоўнік псеўданімаў, ён часта прыносіў "гасцінцы" — расшыфраваныя псеўданімы і крыптанімы нашых навукоўцаў, пісьменнікаў, публіцыстаў, журналістаў, прытым частку расшыфраваныя на падставе архіўных знаходак (у архівах працаваў ён любіў і ўмеў), або інфармацыі саміх аўтараў, што вельмі каштоўна. "Янка, — любіў ён гаварыць, калі даведваўся, што я раблю нешта, як ён лічыў, пабочнае, — кідай ты ўсё гэта часовае і працуй толькі над сваім слоўнікам, акрамя цябе, гэтага пакуль ніхто не зробіць, а пасля цябе толькі гэта і застанеца". І падаваў нейкі невядомы псеўданім. Новае выданне "Слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў", калі яно здзейсніцца, будзе прысвечана светлай памяці Генадзя Каханюўскага — сябра, якога я шчыра любіў і люблю, таленавітага вучонага, доктара гістарычных навук, шчырага рупліўца на роднай беларускай ніве.

Гранд'ёзанасць абсягаў, тэм, праблем, дакументальна грунтоўнасць прац Г. Каханюўскага не перастае здзіўляць, захапляць. Колькі ў іх новага, адкаранага даследчыкам матэрыялу! А фактычная ўгрунтаванасць — моцны падмурак для навуковых даследаванняў. Факты — жывая кроў навукі. Без новых, свежых фактаў яна будзе абясцроўленая, будзе задыкаца, таптацца на месцы. Каханюўскі часта даваў свежыя глыткі паветра беларускай гуманітарнай навуцы праз адшуканыя ім новыя, невядомыя чытачу факты, уведзеныя ім у навуковы абыходак. Ён даследаваў пытанні гісторыі, археалогіі, краязнаўства, музейнай справы, праблем аховы помнікаў гісторыі і культуры на Беларусі, іншыя актуальныя навуковыя праблемы.

У яго даследаваннях зайздросна колькасць спасылак на архівы. Ды на якія! Не толькі беларускія. А і на такія, ім абследаваныя, як архіў Жытомірскай вобласці (матэрыялы пра Я. Баршчэўскага), Архангельскай вобласці (Р. Друцкі-Падбярэскі), гістарычны архіў Эстоніі (браты Гжымалоўскія і інш.), архівы Караліі і Арэнбургскай вобласці (Э. Жалігоўскі), Табольска і Казані (дакументы пра К. Кастравіцкага, бацьку К. Каганца), Санкт-Пецярбурга (новае пра В. І. Дуніна-Марцінкевіча) і г. д.

А колькі новага з жыцця і творчасці нашаніўцаў і заходзебеларускіх аўтараў сабраў Каханюўскі, ездзячы і ходзячы па Беларусі, руплячы, каб не прапала тое, што жыло ў памяці родных, блізкіх, знаёмых працаўнікоў на ніве нашай літаратуры, культуры, асветы, тое, што, здаецца, у многіх было пад рукою, але што да Г. Каханюўскага не было занатавана, зафіксавана, тым больш абнародавана. Адкрыўце кнігу яго гісторыка-літаратурных нарысаў "Адчыніце, таямніца часу" (1984). Знойдзеце там упершыню ім адшуканыя факты пра Старога Уласа (У. П. Сівога-Сівіцкага), Л. Лобіка, Язэпа Шпэта, І. Піліпава (Я. Нялепку), Міхалку Петрукова (М. П. Лотыша), Юзю Шчупака (Я. Я. Сайкоўскага), Янку Светлячку (І. Я. Гаеўскага), Міколу Мокрага (А. М. Сухого), Якіма Пярэчку (Ф. Д. Манцэвіча), П. Пяршайскага (П. М. Шаўлоўскага), Р. Філосафа (Р. К. Чарнушэвіча) і інш.

У гэтай кнізе прычытаецца пра беларускія матэрыялы ў музеях і архівах Масквы, Львова, Вілені і інш., пра адкрытыя Каханюўскім беларускія публіцыстычныя творы "Старая прыказка" (1887) і "Царская гаспадарка" (1905), нарысы пра Я. Купалу, М. Чарота, Ф. Галчэўскага, А. Гурыновіча, беларускую граматыку 1875 г. Платона Ціхановіча з Луніна, пра дзядзьку В. І. Дуніна-Марцінкевіча С. І. Богуша-Сестранцэвіча, літаратара, вучонага, магільскага архіепіскапа і шмат іншых цікавых, нават дэтэктыўна-захапляльных гісторыяў.

Каханюўскі першы адшукаў і апублікаваў фота Дамініка Ануфрыевіча Луцэвіча, бацькі Янкі Купалы, драматурга, аўтара п'есы "Не розумна сцяпіў, а сэрца" (1909) Касьяна Выселага (В. Я. Аўдэя, 1886—1916), нашаніўцаў Я. Шпэта (1891—1955) і М. Петрукова (1880?—1947), гісторыка і асветніка І. Р. Кула-



цы графаў Чапскіх у Станькаве пад Мінскам, збраёўні ў двары Пуслюскіх у Песках Слонімскага пав. і мн. інш. вылучаецца наватарская манаграфія Г. Каханюўскага "Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI—XIX стст." (1984).

Манаграфія Г. Каханюўскага "Беларуская фалькларыстыка: Эпоха феадалізму" (1989, два раздзелы напісала Л. Малаш і два Каханюўскі з К. Цвіркамі) — грунтоўны ўклад вучонага ў гісторыю збору і даследавання беларускай вуснапазятчынай творчасці XVI—XIX стст., пачынаючы ад Яна Ласіцкага (каля 1534—пасля 1599), які першы апісаў беларускае вяселле, заісаў нашы пахавальныя галашэнні, С. Рысінскага (каля 1570—1625), аўтара зборніка 1800 беларускіх прыказак, выданнага ў Любчы ў 1618 г. да Я. Баршчэўскага, П. Шпілеўскага, Р. Зянькевіча, А. Рыпінскага і інш. фалькларыстаў і этнографу, аналізу дзейнасці розных навуковых арганізацый таго часу, зробленага на падставе архіўных крыніц і новага прычытання як вядомых, так і забытых прац пра беларускую матэрыяльную і духоўную культуру.

Як вопытны музейшчык (у 1964—1981 гг. ён навуковы супрацоўнік, намеснік дырэктара па навуковай рабоце, дырэктар Мінскага абласнога краязнаўчага музея ў Маладзечне), Г. Каханюўскі вядатна ведаў, што такое краязнаўчая работа, высокая цаніў працу мясцовых падзвіжнікаў, якія, як і ён, рупліліся і рупляцца, каб зберагчы мясцовыя помнікі і памяткі гісторыі і культуры, што адыгрываюць неацэнную ролю ў патрыятычным выхаванні, у самавыхаванні любові да роднага краю, роднай гісторыі. Таму так нястомна, упарта стараўся ён, каб аднавіць, арганізаваць рэспубліканскае краязнаўчае таварыства. Ведаю, колькі нерваў, колькі хваляванняў перажыў Генадзь, калі не ўдавалася прабыць глухую сцяну чыноўніцкага неразумня і тупасці. У 1989 г. Каханюўскі стаў старшынёй Беларускага краязнаўчага таварыства. На жаль, не здзейснілася яго мара адрадыць часопіс "Наш край", які выходзіў з 1925 г. як орган Цэнтральнага бюро краязнаўства.

На тое, каб наш народ ведаў сваю мінуўшчыну, шанаваў яе слаўных сыноў і дачок, свае святыні і помнікі, Каханюўскі паклаў шмат сіл і старанняў. Таму стовлікі намаганняў прыклаў ён, каб знайсці тую мясціну, дзе летам 1911 года адпачываў Максім Багдановіч. Ён аказалася Ракуцёўшчына. Генадзь Каханюўскі адкрыў яе грамадскаці не дзе яшчэ ў 1965—66 гг. Па яго ініцыятыве ў чэрвені 1977 г. тут устаноўлены мемарыяльны знак са словамі: "У вёсцы Ракуцёўшчына ў 1911 г. жыў і працаваў вядомы беларускі паэт Максім Багдановіч". 24 красавіка 1981 г. беларускія пісьменнікі заклалі тут "Максімаў сад", у 1985 г. каля крыніцы пастаўлены памятны камень.

ЯК І ЧАКАЛАСЯ, на выбарах у Думу камуністы набралі па партыйных спісах найбольшую колькасць галасоў (вынікі галасавання ў аднамандатных акругах на момант падлісання гэтага нумара газеты яшчэ невядомыя). На гэты раз, у адноўленне ад 1993 года, сацыялагі, якія старанна частавалі нас вынікамі перадавыбарных апытанняў, аказаліся на вышыні.

## ЧАМУ КАМПАРТЫЮ НЕ ЗАБАРАНІЛІ?

Цяпер гэтае пытанне выдае дзіўным: як можна, КПРФ выйшла лідэры! Прычым выйшла цалкам дэмакратычным, выбарчым шляхам. Аднак у 1991-ым, на хвалі пасляпучавай дэмакратычнай эйфарыі, прыняццё па-сапраўднаму жорсткай меры супраць "ордэна мечаносцаў", які прынёс столькі зла Расіі і памежным краінам, можна было назваць лёгка. Такія меры сустрэлі б тады безагаворачную

на што іншае ні сілы, ні часу ўжо не заставалася.

На жаль, на ўсё забыліся. Не стамляецца здзіўляцца гэтай забыліваасці Гайдэр, 1001-ы раз нагадваючы бяспамятным пра пустыя крамныя прылаўкі 1991-га (такое адчуванне, што ён і ягонныя слухачы жылі тады на розных планетах). Сацыялагі з вучоным выглядам канстатуюць: "Масавая свядомасць большасці расійцаў не гістарычная, а сітуацыйная", "чым далей ад нас тая ці іншая падзея, тым менш яна ўспрымаецца як крыніца цяперашняга дрэннага становішча".

Між тым аніякіх падстаў для здзіўлення тут няма. Феномен рускага бяспамятства даўно і выдатна вядомы. "Мы лютныя і нецікавыя", — зазначаў калісьці Пушкін. "Гэтым ён хацеў сказаць, — піша А. Ф. Коні, — што ў большасці выпадкаў у нас не існуе ўчарашняга дня. Праз гэта заўтрашні дзень такі цямны, туманны. Мы не ведаем учарашняга дня не толькі ў нашым жыцці, але і ў жыцці грамад-

працоўных і эксплуатаемых", — павучаў правадыр сусветнага пралетарыяту. Буржуазную дэмакратыю трэба, натуральна, знішчыць і замяніць дыктатурай пралетарыяту. Якая ў нас была дыктатура, якога пралетарыяту — гэта мы добра ведаем. Лысыя, вусатыя і брыставыя "пралетары" далі ўсім цудоўны гістарычны ўрок.

Ці змяніліся ў чым-небудзь істотным адносіны цяперашніх чырвоных да дэмакратыі? Калі і змяніліся, дык толькі ў горшы бок, у бок яшчэ большай нецярлімасці. Бо зусім відавочны дрэйф сённяшніх марксістаў-ленінцаў у бок нацыяналізму (расійскага, не нашых марксістаў-ленінцаў. — "ЛІМ"). Нацыяналізм — гэта тое, што ў бліжэйшым сні не магло б прысціць ідэяльным працавікам зюганавых, лук'янавых, куццовых. Працавікі, як вядома, залічалі сябе да інтэрнацыянальнага дэпартаменту.

Усе апошнія гады — гады рэформ —

зменай прыйдзе другая, за другой — трэцяя і г. д., для якіх аніякія словы бніх папярэднікаў не будуць мець сілы. Усё будзе рабіцца гэтак, як таго запатрабуюць інтарэсы ўтрымання ўлады. А ва ўмовах эканамічнага хаосу, які непазбежна надзеда, калі здань камунізму зноў матэрыялізуецца на нашай няшчаснай зямлі, і тым больш ва ўмовах рэстаўраванай камандна-адміністрацыйнай эканомікі, чыя эфектыўнасць, як вядома, блізка да нуля, адзіны спосаб застацца ля руля — усялякае задушэнне свабоды, прамыя рэпрэсіі...

(Зрэшты, ужо і сёння, загадзя нам гэта абячае незабыўная мадам Гарачава і іншыя.)

Карацей кажучы, антыдэмакратычны, гвалтоўны, рэпрэсіўны характар камуністычнага рэжыму вызначаецца не тым, што Ленін — благі, Сталін — благі, Зюганав — благі (хоць і анічога добрага пра гэтых людзей не скажаш), а самой сутнасцю, самой прыродай гэтага рэжыму. Гэтая ісціна ўжо безліч разоў канстатавалася, але неяк усе гэтыя канстатацыі выслізгваюць з-пад нашай асвечанай увагі. Нейкі штораз цепліцца надзея: а раптам у гэтым прызыве апынуцца прстойныя хлопцы? Паглядзіце ж, як на словах яны турбуюцца пра народ, пра чалавека-працаўніка, пра маладых, старых, пра маламаёмных, як абячаюць знізіць цэны, падаткі, стрыжоўць злчыннасць...

Добра б нам раз і назаўсёды засвоіць: дзе камуністы — там эканамічны крах, татальнае несвабода, тэрор, гвалт. Незалежна ад персаналяў. Гэта гэтак жа неабвержна, як законы Н'ютана. Сярод першых пакаленняў большавікоў таксама ж не адны вампіры былі, таксама меліся там рамантыкі, што шчыра верылі ў камуністычную утопію. Ну і што? Ці шмат праз тое змянілася? Ці стала іншай прырода камунізму? Ані ў самай малой ступені!

А калі ўсё гэта так, калі камуністычны рэжым — антыпод дэмакратыі, як аннігіляр, згубца, у такім выпадку, скажыце на прамілы Бог, які сэнс прыкладаць дэмакратычныя нормы да тых, хто з усіх сіл імкнецца ўсталяваць ці адрадыць яго, асабліва на нашай змардаванай гэтым рэжымам зямлі? (Анідзе ж ён гэтак слаўна не пагуляў, як у Расіі!)

Яны ані ў чым не раскаляліся і анічому не навучыліся. Усе гаворкі пра гэта начыста абяргае хоць бы пятнічная тэлепапэмка паміж нейкім "местачковым адвакатам" (ён сам гэтак назваўся) па прозвішчы Іванов, што прадстаўляў КПРФ, і лідэрам "Дэмыбару". Відаць, сярод партыйных таварышаў гэты Іванов чуецца моцным палемістам — таму і састаніў Зюганав яму сваё месца перад тэлекамерай. На самай справе гэты правінцыйны кухар прадэманстраваў палітычны прыём у ўзроўні адэскага Прывозу. Галоўнае тут — рэакцыя на прыцыпле "Сам дурань!" Самаўпэўнены, нахабны, нахрапісты, што паяднаў у сабе старое агітпропаўскае "па ўказцы дзядзі Сэма" з жаргонна-блатным "кодла" — і гэта лепшае, што ёсць у сучаснай камуністычнай вярхушцы!

Гледзячы на гэтых цяперашніх івановых,

## SCRIPTA MANENT

# ЕЛЬЦЫН РАСПЛАЧВАЕЦЦА ЗА ГАЛОЎНУЮ СВАЮ ПАМЫЛКУ

падтрымку велізарнай большасці людзей.

Аднак Ельцын з вялікадушам пераможцы ўсяго толькі ПРЫПЫНІЎ дзейнасць кампартыі. Калі б ён быў у стане зазірнуць са жніўня 1991-га ў сённяшні снежань 1995-га!

Якімі матывамі кіраваўся тады прэзідэнт, пазбягаючы крайніх мер у адносінах да камуністаў? Я мяркую, яны вельмі празрыстыя. Галоўныя былі два. Першы — была амаль поўная ўпэўненасць, што народ, які ўдасцаль нацярпеўся ад місіянераў светлай будучыні, больш не дапусціць іх да ўлады, ніколі ўжо не пасадзіць іх сабе на карак. Самі ж камуністы былі ў той час настолькі вартыя жалю, настолькі напалоханыя, што нібыта і не прэтэндавалі ні на што падобнае. Другая прычына — не хацелася зневажаць забаронамі само слова "дэмакратыя". Дэмакратыя — гэта ж максімальная свабода. У тым ліку і для нягодных з табою.

Час паказаў, што і той, і другі тэзіс у дадзеным выпадку быў памылковы.

## ФЕНОМЕН БЯСПАМЯЦТВА

Сёння, пасля выбараў, ужо відавочна, што надзея на празарлівасць народа, на тое, што пасля ўсяго, што здарылася з Расіяй у XX стагоддзі, ён назаўсёды адвернецца ад камуністаў, была беспадстаўнай. За марксістаў-ленінцаў па партыйных спісах прагаласавала 22 працэнты выбаршчыкаў, гэта значыць прыкладна 15 мільёнаў. Больш, чым за любую іншую партыю ці блок.

Само сабою, сярод тых, хто аддаў галасы за большавікоў, шмат было наменклатуры, якая соладка ела і піла ў колішнія часы. Але намала таксама людзей, якія нічога пры камуністах не мелі, па ўсіх сусветных стандартах былі галоднымі і голымі. Што ж іх вабіць у светлае камуністычнае мінулае?

Дзівосная рэч: мы ў апошнія месяцы выявілі адзін надзвычайны феномен — кароткую гістарычную памяць нашых суайчыннікаў. Няхай сабе ў ёй не зберагліся нейкія даўнейшыя падзеі — усцаята большавікамі грамадзянская вайна, раскулачванне, кашмарны голад трыццаціх гадоў, паўсюдна раскінуты "санаторыі" ГУЛАГа, начныя арышты, катаванні, расстрэлы... — такія правалы можна зразумець. Але ж мы забыліся і на зусім нядаўняе — тое, што было ўсяго чатыры гады назад. Амаль ніхто ўжо не памятае, у якім беспрасветным тупіку ў рэшце рэшт апынулася наша слаўная сацыялістычная эканоміка, як штодзённа і штодзённа ўзніклі чуткі аб новым немінучым голадзе (цяпер мы ведаем, што чуткі гэтыя былі не беспадстаўныя — голад сапраўды стаў на парозе). У нас адсохла памяць аб тым, у якую праблему штораз вырасталала неабходнасць купіць любую драбязь, любое глупства. Не, не купіць — ДАСТАЦЬ, іншага ж і слова не было. Асабліва калі вы жавяце не ў Маскве, — ледзь не паўкраіны павінны былі абабегчы-аб'ехаць, каб патрапіць на след неабходнага. А як патрапілі на след, тут і пачынаецца галоўнае — стананне ў чэргах, начныя пераклікі, сляньвія нумаркі на далонях... Спрэчкі і бойкі з суседзямі па чарзе, высакамернае хамства прадаўцоў... І калі дасталася табе жаданая ануца ці што іншае, — ганебнае свята, радасць раба, прыгнутага галавой да самай зямлі, далей і гнуцца няма куды.

І так было літаральна з усім, што неабходна чалавеку для жыцця. Каб здабыць неабходнае, сапраўды трэба было патраціць усё жыццё, ні

скім, і тое, што магло выхаваць у нас пачуццё абавязку, што магло даць нам цёмныя і светлыя карціны мінулага, усё гэта знікае ў туманнай далечы.

Някрасаў, калі ў яго пыталіся, чаму ён не скончыць сваю пазму "Каму на Русі жыць добра", адказаў, што па плане ён хацеў бы далей уявіць змрочныя карціны часу прыгоннага права, але яму няма калі збіраць фактычны матэрыял, ды і цяжка, бо ў нас "нават і нядаўнім мінулым: нікто не цікавіцца". "Пастаянна будзіць трэба, — гаварыў Някрасаў, — без гэтага рускі чалавек здольны забыць і тое, як яго завуць".

Рэч, аднак, не толькі ў забыліваасці. Мы ж ведаем: вялікую рэформу Аляксандра II, які даў волю сялянам, многія з іх, як ні дзіўна, успрынялі як сапраўдную бяду. "Перад нягодаю то ж было: і сава кугікала, і самавар гуў бесперапынна", — успамінае чэхавскі Фірс. "Перад якой нягодаю?" — здзіўляецца яго суразмоўнік. "Перад воляю".

Так і цяпер. Многія не ведаюць, што рабіць з нечаканую свабодой. Раней ва ўсім быў парадак. Кажучы словамі таго ж Фірса, — "мужыкі пры панах, паны пры мужыках". Тут — райкам, там — парткам... Адсядзеў свае восем гаўдзін — ідзі гуляй. Прышла палучка — атрымай свае 120 рэ. "А цяпер усё ўроскід, не дабраць розуму". Хочаш жыць, умей круціцца. Гэта што за штука такая — круціцца? Не-е-е, нам гэтага не трэба. Лепш назад, у колішні час.

Хто кажа, цяжка рэформы даюцца. Шмат творыцца глупства. Але ж асноўны накірунак — правільны, гэта ж як двойчы два відавочна. Калі вы хочаце дапамагчы справе, не стамляйцеся тыткаць у глупствы і ляпусы. У злчынствы, урэшце. Не, такая крытыка, такая пазіцыя не задавальняе: гэта, маўляў, занадта мелка для фігуры майго маштабу. Намагаюцца падважыць аглобляць увесь цалкам накірунак, павярнуць у адваротны бок. Клічуць на падмогу дабрадзеяў...

І многія, бачым, на той покліч адгукваюцца. А вы як думалі? Спакон веку вядома, якім чынам завабляць і весці за сабой народныя масы. Лепш за ўсё рабіць гэта палымнымі прамовамі. Пра свабоду, пра роўнасць, пра братэрства. "Натоўп спялы, і лоўкі дамагог. Народ пайшоў, куды панёс паток", — канстатуе адзін з герояў гэтэўскага Фаўста, з пагардаю назіраючы за адвечнай чалавечай замарокай. А ўжо ж большавікі гэтую зброю — дамагогію — асвоілі дасканала.

## ДЭМАКРАТЫЯ — ДЛЯ ЗГУБЦАЎ ДЭМАКРАТЫЯ

Смешным сёння выдае і другі пасыл, які стрымаў Ельцын ад рашучых мер супраць партыі камуністаў, — пасыл, у адпаведнасці з якім дэмакратыя несумшальна з забаронамі.

Абсурдная сама пастаноўка пытання, што дэмакратычныя нормы распаўсюджваюцца на арганізацыю, якая, як паказала ўся яе гісторыя, НЕ ПРЫЗНАЕ ДЭМАКРАТЫІ і, прышоўшы да ўлады, неадкладна ліквідуе яе.

Большавікі, як вядома, і само слова "дэмакратыя" не ўжывалі, а толькі з эпідэтам "буржуазная". Буржуазная дэмакратыя — і гэтым усё сказана. І адразу ўсім зразумела, як да яе ставіцца і што з ёй рабіць.

"Гаварыць аб чыстай дэмакратыі, аб дэмакратыі наогул, аб роўнасці, аб свабодзе, аб усенароднасці... гэта значыць здэкавацца з

камуністы былі на прядняй лініі барацьбы з імі і ў парламенце, і па-за яго сценамі. Галоўны іх прыцып: "Чым горш — тым лепш!" Зрабіць усё магчымае, каб рэформы ішлі спатыкаючыся, цераз пень-калоду, каб яны ў максімальнай ступені пагоршылі жыццё народа, а пасля ўсё зваліць на саміх рэфарматараў — такая была іх галоўная тактычная ідэя. Яшчэ адзін прыцып: заўсёдна супрацьдзеінаючы рэформам, падтрымліваць у грамадстве максімальнае напружанне. Гэтае напружанне, як вядома, ледзь не выбухнула сапраўднай грамадзянскай вайной у кастрычніку 1993-га. Але яшчэ раней у тым годзе першамайская дэманстрацыя — традыцыйны язычніцкі рытуал камуністаў — прывяла да дзікунскіх крывавак сутыкненняў, чалавечай гібель...

Зюганав запэўнівае, што ён за "мірна-эвалюцыйны" шлях, "супраць гвалтоўных мета-



Пад тымі ж лозунгамі і сцягамі...

даў вырашэння праблем". Але ж ці можна мірна і эвалюцыйна адолець тыя праграмныя задачы, якія ставяць перад сабою большавікі? Ці можна, напрыклад, адабраць уласнасць у сарака мільёнаў чалавек, якія з'яўляюцца сёння акцыянерамі альбо гаспадарамі 118 тысяч прыватызаваных прадпрыемстваў? Ці можна мірна пазбавіць працы пяцьдзесят мільёнаў чалавек, якія заняты сёння ў прыватным сектары? А ўсялякі ж уціск і ў канчатковым выніку звадзэнне да нуля гэтага сектара было і застаецца галоўнай задачай камуністаў. Як вядома, класікі марксізму, калі і апаноўвала жаданне найкарацейшым чынам выказаць сутнасць свайго вучэння, зводзілі ўсё да адной-адзінай формулы: знішчэнне прыватнай уласнасці.

Мірна і эвалюцыйна адабраць уласнасць не ўдасца. Значыцца, зноў кроў. Вялікая кроў. Магчыма, грамадзянская вайна.

Ніякія запэўніванні цяперашняй змены камуністычнай правадыроў, што яны, маўляў, гатовыя часова захаваць шматукладную эканоміку, няварта прымаць усур'ез. Бо за гэтай

толькі і думаеш: "Божа! Няўжо нас чакае блізкае прышэсце такіх васьм людзей на вяршыню ўлады? За што такая кара? Чым жа гэтак мы прагнавілі Бога, што ён другі раз за адно стагоддзе насылае на нас такую ўсясветную бяду? Няўжо мы не маем права засупраціўляцца гэтаму?"

## ШТО ДЛЯ НЕМЦА КАПУТ...

Да забароны і абмежавання камуністычнай дзейнасці ў розныя перыяды прыходзілі куды больш мацнейшыя дэмакратычныя рэжымы, чым цяперашні расійскі. Прыгадаем хоць бы ЗША, ФРГ, Фінляндыю...

У іншых краінах — напрыклад, у Францыі, у Італіі — знаходзілі меры засцярогі лішнімі і ў выніку зведвалі німала турбот. Тут, аднак, трэба ўспомніць, што еўракамунізм — зусім не тое, што наш расійскі камуністычны фундаменталізм. (Не трэба, вядома, блытаць з нашымі чырвонымі і тых "ружовых", якіх вітаюць сёння ва Усходняй Еўропе і Прыбалтыцы).

(Працяг на стар. 15)

УШАНАВАЛІ  
ПАМЯЦЬ



У музеі Міхася Васілька, што працуе ў Свідзельскім СПТВ-199, адзначана 90-годдзе з дня нараджэння гэтага знакамітага заходнебеларускага паэта. Юбілейную ўрачыстасць адкрыла намеснік дырэктара вучылішча, адна з арганізатараў музея А. Салей. Пасля было дадзена слова вядучай — загадчыцы Свідзельскай гарадской бібліятэкі Н. Габаян. З успамінамі пра М. Васілька выступілі намеснік начальніка ўпраўлення прафесіянальнай адукацыі Гродзенскага аблвыканкама І. Урбановіч, намеснік старшыні Гродзенскага райвыканкама Ю. Белавус, сябра паэта заслужаны настаўнік Беларусі А. Цыхун, сыны М. Васілька Яраслаў і Леанід Касцэвічы, яго стрыечная сястра Ф. Самойла. Выступленні чаргаваліся нумарамі мастацкай самадзейнасці.

Злева направа — Я. Касцэвіч, А. Цыхун, Л. Касцэвіч.

Ілья БАРЫСАЎ  
Фота аўтара.

“ВІЦЕБСКАЯ  
СНЯЖЫНКА-95”



Дзесяты міжнародны конкурс спартыўных бальных танцаў “Віцебская сняжынка-95” прайшоў у Віцебску. Майстарства тут аспрэчвалі каля 100 майстроў спартыўнага танца з многіх гарадоў Беларусі, а таксама пары з Прыбалтыкі, Масквы і Санкт-Пецярбурга.



На здымку: фрагмент конкурсных выступленняў.  
Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

1  
Мой унук, у жылах якога зліліся, сталі адной некалькі рознапльменных крывей, летуючы ў вёсцы ў дзеда беларуса, даведаўся, што другі яго дзед — яўрэй. Пачуў пра тое ўпершыню. Не таму, што пяты пункт анкеты гэтага другога дзеда быў у доме, дзе ён рос, мінападобным, непажаданым для абгаворвання пытаннем. Проста не праблемная і не займальная гэта для сям’і тэма — нацыянальнасць суродзіча, сябра, знаёмага. Зразумеў я, і ў вёсцы таксама кімсьці вымаўлена было запомненнае малым без плюсавай ці мінусавай акцэнтацыі. Згадалася ў сувязі з нечым, і ўсё. Але дапытлівага малодшакласніка зацікавіла.  
— Ты, праўда, яўрэй? — неяк па-новаму ўгледзеўся ён у мяне, вярнуўшыся дамоў.  
— Так.  
— Значыць, і я таксама?  
— Мама ў цябе беларуска. Станеш дарослым, вырашыш, як слабе ў документах запісаць — па маме, ці па тату.  
— А гаварыць па-яўрэйску можаш? — не

праз колькі пакаленняў яшчэ — у Беларусь. Настолькі пераняўшы адзін з нямецкіх дыялектаў, што стане ён асновай іх новай роднай мовы — ідыш.  
Што і як у гэтую Кесарыю мяне закінула? А тое, што яна — прыкметны пункт прыпынку ці не ўсіх турысцкіх аўтобусаў, якія снуюць па Ізраілі. Сталася гэтакім пунктам і для аўтобуса, у якім, падарожнічаючы тут, сяджу з жонкай я. Аўтобуса, на лабавым шкле якога здалёк бачна абрэвіятура з лацінскіх літар “SPD”. Нямецкая абрэвіятура назвы сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі.  
Жонка мая журналістка Ганна Краснапёрка дзяўчом перажыла нявольніцтва ў гэта. Праз шмат гадоў пасля вайны яна напісала пра тую чорныя задротавае васемнаццаць месяцаў жыцця кніжку. Кніжка прыцягнула чытацкую ўвагу, была перакладзена з беларускай на іншыя мовы. У іх ліку ў Германіі на нямецкую. У выніку сям’я наша займала там шмат сяброў. З ініцыятывы гэтых сяброў, падтрыманай незнаёмымі добразычліўцамі з урада зямлі Паўночны Рэйн — Вестфалія, нам зроблены

над тым морам стаіш у пячорных сценах самай старой у свеце сінагогі. Ці ў Іерусаліме сцішваешся ў самапершым у гісторыі хрысціянскім храме. Ці, зазірнуўшы ў калодзеж, бачыш дном брук, па якім ступалі сандалі рымскіх легіянераў.  
Дзве з паловай — дзве тысячы гадоў ад нас. Не мізэр, зразумела. Ды па-тутэйшаму і не галактычная адлегласць.  
2  
Міфы з пракаветнасці ажываюць тут як даўняя рэальнасць, міфы ж, што склаліся пазней, ды і ў нашы дні ў нябыт не сышлі, — развейваюцца, абвяргаюцца. Маю на ўвазе зласлівае, здэклівае, цёмна-забавонае ва ўяўленнях пра яўрэйства. Што награвасцілася вакол яго за вякі існавання ў раскіданасці па свеце і, будзем шчырыя, працягвае досыць небяспечна буяць цяпер. Прыкры цень чаго заўважаеш, здараецца, нават у свядомасці асоб, вышынна талерантнасці і духоўнасці якіх не выклікае ў цябе сумнення. Цень часам дзіўны, часам малапрыемны, часам наўна-

Уладзімір МЕХАЎ

ГЛЫТОК ІЗРАІЛЯ

ПАДАРОЖНАЯ МАЗАІКА

сунімаўся хлопчык у дэталізацыі адкрыцця.  
— Да сораму, кепска. Вельмі кепска. Мае бацькі, твае прадзед і прабабка, гаварылі між сабой, як у пару майго маленства ўжо большасць яўрэй у Мінску, па-руску. Але на лета, на канікулы мяне, як цябе цяпер, адвезлі часам да бабулі. Жыла яна ў яўрэйскім мястэчку, тады іх было на Беларусі многа. Вакол там чуў яўрэйскую гаворку. Вось трошачкі, што з той гаворкі за лета засвойваў, у галаве і засталася.  
Унук у мяне — кнігаед. З паўгода перад размовай, якую згадваю, праглынуў адаптаваную для дзятвы Біблію і кніжку біблейных паданняў. Дагістарычная далеч і пара дзедавага школьніцтва ў святальным ягоным узросце бачыліся яму аднолькава сівой даўніной. І назаўтра ўведанае надоечы ад мяне ён пераказаў гарадской сваёй бабулі, маёй жонцы, досыць арыгінальна тое страктаваным. З падсветам асеўшага ў памяці чытанага старазаветнага. Што ў пракаветнасці, калі прарок Майсей выводзіў з егіпецкай няволі паланёнае там ізраілева людства, у безлічы палоннікаў, якія брылі за бласлаўнымі богам вешчунам свабоды, шкандыбала і мая бабуля. На вакацыі я да яе ездзіў, таму і ведаю яўрэйскую мову.

...Пад яркім, гарачым тут і на пачатку лістапада сонцам я кльпаю між рэштак раскапанага ў зямлі, ачышчанага ад нагласаваных пазнейшых стагоддзяў-тысячагоддзяў старажытнага горада. Гэта Кесарыя — у часы, бліжэйшыя да Майсея, чым да нас, квітнеючы цэнтр Іудзеі, знаны і ў землях далёка-далёка вакол порт пры Міжземным моры. Ёсць выслоўе, што археалогія — гэта дзесяць працэнтаў камення і дзевяноста працэнтаў уяўлення. У чарадзе разнамоўных турыстаў спыняюся перад астаткамі дзвюхтысячагадовай даўнасці партовых збудаванняў, перад ацалелымі з той даўнасці кавалкамі гарадской сцяны, забрукаванага пляца, іпадрома, тэатра, скульптурнай фігуры з першым эпіграфічным сведчаннем пра Понція Пілата, — і апынаюся ў дасвецці нашай эры. Партовыя збудаванні паўстаюць перад вачыма цэлымі, і каля іх пагойдваюцца на вадзе крутабокія грэцкія, карфагенскія, рымскія караблі, нагрукваючыся соллю, здабытай у Мёртвым моры, востра пахкімі прысмакамі з Аравійскага паўвострава. На адкрытай небу арэне тэатра пад крык публікі на каменных лавах наўкруг сыходзяць крывей рабы, якім не пашанцавала ў смяротным паядынку з ільвамі і барсамі, ці гэтакімі ж, як самі, арэзнымі байцамі з рабам, — у тагачасным Рыме іх называлі гладыятарамі, не ведаю, як называлі тут. Абкружаны насцярожанымі ахоўнікамі, нераўнуочы як цяперашнія прэзідэнты, пляцам праходзіць грозны пракуратар краю Понція Пілат — натуральна, для мяне абліччам такі, якім партрэтаваны Булгакавым.

І ўспамінаю колішняе ўнукава вытлумачэнне прычыны майго знаёмства з ідыш. І думаю, што, вядома, не помная мне бабка, забітая ў сорах першым гітлераўцамі, але найдалёкая мая пра-пра-пра-прашчурка і праўда ж магла ступаць егіпецкімі пустынямі за біблейскім прарокам. А яе нашчадкі, мае бліжэйшыя трошачкі продкі, праз тысячу гадоў уперад ад таго і за дзве тысячы назад ад мяне маглі тут, куды воль дабраўся, бачыць на яе тое, што бачу я ўяўленнем. Перш, чым стагоддзем, другім, трэцім пазней наступнікі іхнія, яшчэ бліжэйшыя ў радаводзе маім продкі, перабраўца ў Іспанію, потым, яшчэ праз стагоддзі, гнаныя інквізіцыяй — у Германію, і ўрэшце



Такі сямісвечнік — “менора” — стаіць у Іерусаліме каля будынка парламента.

быў такі прэзент — прыслана запрашэнне наведаць Ізраіль. У складзе групы, сфарміраванай дзейным у сацыял-дэмакратычнай партыі “райзбюро” — бюро падарожжаў. Два свае першыя візавыя дні мы адседзелі з аўтобуснымі спадарожнікамі на пленарных пасяджэннях арганізаванага тут гэтай партыяй сімпозіума, аднаго з шэрагу прысвечаных пяцідзесяцігоддзю вызвалення Германіі ад мораку нацызму: нямецкіх спадкаемцаў высякароднага Вілі Бранта не пакідае боль за ўчыненае ў часіну таго мораку ад імя іх радзімы. А далей — у дарогу. На дзесяць дзён. Гранічна насычаным у пазнавальным сэнсе маршрутам. З працягам сімпозіумных дыскусій вечарамі ў гатэлях — штовечар новым, — куды завальваліся пераначаваць.  
Дык адчуванне не так ужо і далёкасі богведама як далёкага, адчуванне, калі не яўна рэальнасці міфічнага, то ўсё-ткі рэальнага пад ім грунту, — з самабольшых у той дарозе.

— Эдем, а гід раптам кідае:  
— Зірніце за вокны налева. Воддаль вёска. Калісьці то быў горад Магдал, дзе здарылася вядомае вам з Марыяй Магдалінай. Вядомае нам — гэта пра заступніцтва Хрыста за блудніцу. Памятаеце: хай кіне ў яе каменем той, хто без грэху. І ніхто не кінуў. Альбо ў гадзіну, калі абоч аўтастрады жоўта-карычневая выпаленасць пустыні Негев, чуюм:  
— Едем мясцінай, дзе стаялі Садом і Гамора.

Як бы матэрыялізуецца, значыць, яшчэ адна біблейская легенда. Пра знішчэння богам у гневе гарады. Серай і агнём. У пакаранне за распуснасць і разбэшчанасць жыхароў.  
Альбо пры набліжэнні да Мёртвага мора — калі вакол усё часцей снегава блее соль: — Недзе тут папцілася за жаночую слабасць жонка Лота.  
Пачынаеш верыць, што і такое ці не было напраўду: ператварэнне па-дурному цікавай кабеціны ў солевы слуп. Бог загадаў не азірацца, а яна азірулася.  
Што ўжо казаць пра хвіліны, як у гарах

смешны.  
Успамінаецца прачытаная два гады таму на старонках “ЛіМа” публікацыя Алеся Асташонка “Габрэйскія матывы” (загуляла ж гэтае адкапанае з моўнай старызны “габрэйскія”, “габрэі!”). Харошы, таленавіта напісаны, няхай трошкі з пераборам аўтаравага самалюбавання кавалак прозы — паводле падназвы, “фрагмент няскончанага рамана”. Прасякнуты сімпатыяй да персанажаў. Пераканаўчы ў разуменні прыроды ўласцівай некаторым з іх закампліксаванасці. Вывераны ў танальнасці.  
Ды на адным сказе я спатыкнуўся. Сказе, што хто-ніхто ўпарта лічыць аўтара ці аўтарава ў творы а л т э р з г а — “другое я” — трошачкі яўрээм. Да “выкрывальных” у гэтым сэнсе адметаў ягонага аблічча адносна чыя род іншых — цытую — “кароткія ногі пры доўгім тулаве”.  
Божа літасцівы! Даўно дажыў да сівізны, а не ведаў, што пільнавокім юдафобам яшчэ і каротканогасць чалавека — знак таго, што ў стасунках з ім трэба расава насцярожвацца. У радзе з кучаравасцю, гарбаносцем, картавацю — пра што забыўся, чаго не назваў? Нічога гэтакім не давядзеш, запярэчыўшы, што каротканогае яўрэйства дало чалавецтву Маю Плісецкую, знакамітага галівудца, выканаўцу ролі Спартака ў сусветна-вядомым фільме пра славуае паўстанне Керка Дугласа, чые ногі пад кароткай тунікай прыводзілі ў экстаз эмацыянальных глядачак, легендарнага ў беларускім балеце, рослага, адменна складзенага Сямёна Дрэчына, — называю першыя імёны, што ўсплылі на памяць. Хоць і разумю: ёсць тэмы, да гаворкі пра якія брыдка апускацца.  
Але гэтыя нататкі — пра адчутае, убачанае, асацыятыўна згаданае ў Ізраілі. А між таго, на што не можаш не звярнуць там увагі, асабліва трапіўшы, як я, упершыню, — антрапалагічна рознасць тамтэйшага яўрэйскага жыхарства, на сённяшні дзень у краіне ўжо асноўнага, пераважнага. У жыцці мне неаднойчы сустракаліся людзі, якія заўлялі, што яўрэя распазнаюць з першага позірку. Хто заўляў з негатыўным адценнем у інтанацыі, хто негатыўнага ў сказанае не ўкладаўшы. Дык тут,

думаю, тыя самаўпэўненыя заяўшчыкі здорава пачухалі б патыліцы. Бо згледзелі б, вядома, у аблічнай вакол размаітасці твары і постаці тыражонасці, якая ім бачыцца агульнаўраўрэскай. Тыражонасці, скажам так, са штрыхамі — у каго больш, у каго менш, — шолалейхемаўскіх персанажаў. Але згледзелі б вельмі нячэста.

Цяперашняе ізраільскае яўрэйства — самае рознааблічнае. Русавыя светлавокія вікінгі паходжаннем з Германіі і негроідныя перабранцы з Эфіопіі. Абсалютна зрусіфікаваныя нядаўнія масквічы, леныградцы, новасібірцы і поўныя грузіны манерамі, гарачнасцю, самапачуццём — учарашнія тбілісцы. Бронзаваскурый рэпатрыянт з Індыі і ніяк неадрозныя знешне ад арабаў уцекачы з Ірака ці Сірыі. І такое, дадам адразу, не толькі тут, у Ізраілі. У адной рускамоўнай газеце ЗША я прачытаў, быўшы там, наשמешлыя радкі сучаснага яўрэйскага пісьменніка амерыканца Леа Ростэна адносна невыкарнальнай, паводле пераканання юдафабаў, адразу пазнавальнай імі характэрнасці яўрэйскага аблічча:

“Што ж тычыцца “аблічча”, то вельмі камічна: прынц Чарльз выглядае ну зусім яўрэйска, а папа рымскі конкава яўрэісты нават больш, чым мая бабуля. Наогул, хто ў блізка да нас час найбольш глядзеўся і глядзіцца яўрэем? Гебельс і Арафат! Сама ідэальны “арыйскі твар” з калі-небудзь мною бачаных — у Егудзі Мянухіна...”

З яшчэ развяснага, можна сказаць, самім фактам існавання Ізраіля — абразлівы міф аб несалдацкасці, войскай няздатнасці яўрэяў. Міф устаялы, ніякімі прыкладамі несупадзення яго з праўдай невыкасаваальны са свядомасці абывацеля — і каб адно абывацеля!

Па заканчэнні, помніцца, маланкавай вайны на Блізкім Усходзе ў 1967 годзе, калі маленечкі Ізраіль за шэсць дзён дашчэнтна раскалашмаціў арміі вялізных у параўнанні з ім вакольных арабскіх краін, што наважыліся сцерці яго з зямлі, да мяне зазірнуў знаёмец-паэт. Чалавек ён быў увогуле прыстойны, антысеміцізм церашалствам, нібыта, не заражаны, але ў ягонай галаве тым не менш не састасоўвалася: яўрэі — і каб лётчыкамі, танкістамі, дэсантнікамі. Іншая рэч — гандлярамі, банкаўскімі клеркамі, дзялкамі.

— Ну тут ясна, — сказаў ён, — абмінуўшы гарачае, на той момант у размовах сама ходкае. — На баку ізраільцяна ваявалі ўласаўцы, наняты зброд.

Стаўленне да ўласаўцаў было тады адназначнае, не цяперашняе.

— Хоць падлічы, у якім цяпер уласаўцы павінны быць веку. Ці ж у ваяцкім? — адказаў я. Сам сабе ўсімкнуўшыся, што такое некаму змагло ж уявіцца: памагатыя Гітлера — памагатымі яўрэйскай дзяржавы!

У наш час і той, каму гэтага вельмі не хочацца прызнаваць, ведае: ізраільская армія — з ліку мацнейшых у свеце. Салдат Арміі абароны Ізраіля — так тут войска называецца — вызначаецца годнасцю, патрыятычнасцю, усведамленнем, як ён патрэбен радзіме і як яна ім ганарыцца. Армія — быццам сама маладосць краіны. Прыгожая, спакойная за будучыню маладосць. Калі ў нас у былым СССР апошнія гады прызыўнікі, каму толькі ўдаецца, стараюцца ўнікнуць вайскавай службы, праўдамі-няпраўдамі яе пазбегнуць, то там не адбыць належнае ў арміі — ганьба для юнака і дзяўчыны, прычына для пачування нейкай у сабе непаўнаценнасці.

Вядома, быць тут салдатам нялёгка. Да ўсяго, больш, як дзе, небяспечна: пра магчымасць тэрарыстычнай акцыі не забываўся ні на хвіліну нідзе! Хлопцы ў вайсковым і з

аўтатамамі, што стаяць усюды ў шматлюдных месцах, патрулююць па вуліцах, суправаджаюць гурбы школьнікаў, — не дазваляюць сабе ні на момант расслабіцца. Але выгляд у іх не паднявольных, змушаных падпарадкавацца непрыемнаму загаду, як тое чытаецца, скажам, на тварах і ў постацах міліцэйскай браты, што перамінаецца з нагі на нагу на цэнтральным проспекце ў Мінску, калі ў нас візітуе хто высокапастаўлены з-за мяжы, — выгляд прасякнутых разуменнем адказнасці даручанага ім клопату. Што ж да слоўбы афіцэрскай, то яна ў краіне з самых прэстыжных (і высокіх па аплаце, дадам у дужках). Колькасна невыліка ў час, калі не ідуць баявыя дзеянні (варта ўзнікнуць іх пагрозе, уміг падвойваецца-патройваецца), але найлепшым чынам тэхнічна аснашчана, з’яднаная памяццю яўрэйства пра перажытае продкамі, пра Катастрофу ў цывілізаванай Еўропе ў найасвечаным дваццатым стагоддзі, армія тут — важны гарант непарушнасці адстаянага дзяржавай права на жыццё. І, паўтараю, доказ бязглуздасці абразлівага міфа.

Ці ўзяць тэрае з антысеміцкай міфалогіі — байку аб няздатнасці яўрэяў да сялянскасці. Да працы ў земляробстве, у хлеме, на пашы. Тым, хто трымаецца гэтай байкі, на вочы б ператвораную рукамі ізраільскіх кібуцнікаў у квітнеючую да іхнага сюды не так даўняга прыходу скамянелую, адвеку няўродную зямлю. Калі сядзеў ужо над гэтымі старонкамі, у тэлевізійнай перадачы з Масквы пачуў адразу лага Васільева, верхавада адной з групак распалай цяпер, здаецца, на варожыя між сабой хэўры нядобраслыннай чорнакашулечнай “Памяці”. Суб’ект, які пры ўпамінанні пра Ізраіль наліваецца крывёй, ён выцэдзіў праз зубы, што кібуцы — фарміраванні ваеннага камунізму. Уяўляю, як павеслілі бы народ у кібуцах, дзе пабывалі, калі б пра гэта расказаў. Народжаны сапраўды ідэйны супольнасці аднадумцаў у працы, размеркаванні заробленага, іншых інтарэсах, мала не той самай ідэйнай камун, што ў нас начыста сябе скампраматавала, кібуцы не вырадзіліся ў нашыя калгасы. Выраслі ў магутныя арцельныя прадпрыемствы па вытворчасці сельскагаспадарчай, і не толькі сельскагаспадарчай, прадукцыі.

Вядома, заснаваныя ў большасці ідэалістамі з піянераў руху за вяртанне яўрэяў на гістарычную радзіму, яны цяпер, прынамсі многія, у досыць сур’ёзным крызісе. Унукі-праўнукі заснавальнікаў ды новапрыняты ў талалу люд з пазнейшых хваляў іміграцыі да калектывісцкага альтруізму ветэранаў (у тых дэвізам было — “Галоўнае, мы на зямлі продкаў, і мы ўсе тут роўныя, аднолькавыя!”) стаяцца без рамантычнай замілаванасці. Не лічаць, напрыклад, справядлівым размеркаванні прыбыткаў гаспадаркі — няхай у выніку і прыстойна атрымліваючы — па колькасці ўтрыманцаў у сям’і, а не па вазе працоўнага ўкладу члена арцелі ў вытворчасці. Дзяржаве даводзіцца мазгаваць, улічваць генерацыйныя змены ў настроенасці і псіхалогіі грамадзян, што працуюць на фермах і трактарах сёння.

Але і пры наяўнасці праблем шматукладная сельскагаспадарчая індустрыя тут надзвычай інтэнсіўная. Ізраіль не толькі нармальна корміць сябе. Гародніна, садавіна, мясное і малочнае, субтрапічнае, гаёвае, кветкі — усяго не назавеш — ідуць адсюль ў Заходнюю Еўропу, у Амерыку, да нас, на ўвесь свет. Папаўняючы дзяржаўны і недзяржаўны бюджэт, разбураючы яшчэ адзін хлуслівы міф.

Не шануе, словам, аматарам пэўнага паху міфаў. Хоць, разумею, давесці ім гэта — спадзяванне марнае.

Працяг будзе

## Яўгенія ПФЛЯЎМБАЎМ

13 студзеня 1996 года пасля працяглай хваробы пайшла з жыцця старэйшая беларуская паэтэса Яўгенія Эргардаўна Пфляўмбаўм.

Паэтэса нарадзілася 1. 11. 1908 г. у горадзе Мінску ў сям’і чыгуначніка. У 1930 г. скончыла літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Прымала актыўны ўдзел у літаратурна-грамадскім жыцці. Была сябрам літаратурных аб’яднанняў “Маладняк”, БелАПП, уваходзіла ў іх кіруючыя органы. З’яўлялася літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты “Звязда”. У 1930—1932 гг. працавала бібліяграфам Кніжнай палаты пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна.

Хваля сталінскіх рэпрэсій, разгорнутых на пачатку трыццаціх гадоў супраць творчай і навуковай беларускай інтэлігенцыі, закранула і лёс Яўгеніі Пфляўмбаўм. У 1933 годзе паэтэса вязаджае ў Сібір услед за сваім мужам, беларускім паэтам Максімам Лужаніным, які без віны быў асуджаны на два гады пазбаўлення волі. Яўгенія Пфляўмбаўм мужа прайшла нягоды высылкі побач з каханым чалавекам.

З 1935 года, пасля вызвалення мужа, не маючы магчымасці вярнуцца на радзіму, жыла ў Маскве, дзе ў 1935—45 гадах працавала рэдактарам абароннага дзяржаўнага выдавецтва “Оборонгиз”. У час Вялікай Айчыннай вайны была байцом супрацьпаветранай абароны Масквы. Пасля Перамогі вярнулася на Беларусь. З 1945 г. жыла ў Мінску.

Яўгенія Пфляўмбаўм пачала выступаць з вершамі ў друку з 1924 г. Была адным з аўтараў калектывнай кнігі “Вершы” (у сааўтарстве з З. Бандарынай і Н. Вішнеўскай), якая выйшла ў 1926 годзе. Наступная кніга вершаў — “Сувой жыцця” — была выдадзена толькі праз шэсць дзесяць тры гады, у 1989 годзе. У тым жа годзе паэтэсу прынялі ў СП СССР. Яшчэ праз тры гады выйшаў апошні прыжыццёвы зборнік паэтэсы “На заходзе сонца” (1992 г.).

Паэзія Яўгеніі Пфляўмбаўм адметная спалучэннем глыбокага філасофскага разумення свету і тонкай лірычнасці. Паэтэса змагла стварыць уласны вобразны свет, дзе правяліся яе высокія душэўныя вартасці і інтэлект, а таксама — непрымальнасць прыстасавальніцтва, кан’юнктуры. Усе вершы паэтэсы гранічна шчырыя, напісаныя “ад душы”, таму хваляюць і кранаюць



кожнага чалавека. Лірычная геранія паэзіі Яўгеніі Пфляўмбаўм — чалавек мудры і датклівы, абаронца агульначалавечых каштоўнасцей. Вершы паэтэсы прасякнутыя любоўю да беларускай зямлі, беларускай мовы.

Літаратурна грамадскасць Беларусі адкрыла для сябе яркі, сфармаваны талент Яўгеніі Пфляўмбаўм толькі некалькі год таму, калі пасля доўгага перапынку з’явіліся ў друку падборкі яе вершаў, выйшла кніжка. Таму багатая творчая спадчына паэтэсы яшчэ чакае сваіх даследчыкаў і новых прыхільнікаў. Несумненна, будзе ацэнена і вялікая праца Яўгеніі Пфляўмбаўм у якасці літаратурнага перакладчыка.

Яўгенія Пфляўмбаўм пражыла доўгае, плённае жыццё. У памяці блізкіх і знаёмых яна застаецца назаўсёды чутым, разумным, сціплым і мужным чалавекам. Вершы Яўгеніі Пфляўмбаўм уойдуць у “залаты фонд” беларускай паэзіі, а яе светлая асоба будзе жыць у нашай памяці.

САЮЗ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНнікаў

## КЛАНЯЮСЯ НІЗКА...

Апошнім часам амаль кожны званок з Дома літаратара прыносіць горкую вестку. Страта за стратай...

Як цяжкая сасонка, звалілася Яўгенія Пфляўмбаўм.

Жэня... Гэтым ласкавым імем назвалі Максіма Танка, Жэню Янішчыц...

У Жэні Лужанінай, як мы яе прывыклі называць, была глыбокая пазытыўная натура, тонкае разуменне людзей, і на інтэлігентнасць у поўным сэнсе гэтага слова.

Бачу яе жывую... То засмучоную, то ўсмешліваю. У нашых Каралішчавічах, і на берагах Гаграў і Юрмалы. Згадваю, як цёпла ўспрымалі яе тонкія разважанні аб паэзіі Міхаіл Святлоў і нашы шчырыя латышскія сябры Юлій і Мілда Ванягі. Яны яшчэ не ведалі аб тым, што яна

даўно піша вершы, выдатныя вершы, адзначаныя высокім талентам, і пэўна былі б шчаслівыя, калі б прачыталі кнігу яе жыцця — выбранае Яўгеніі Пфляўмбаўм, і зусім новыя вершы, у якіх жыве паэзія глыбокай жаночай душы.

Зусім нядаўна, напярэдадні Новага года, аб яе вершах сказала ў “Ліме” добрае, праўдзёнае слова Алена Васілевіч.

Ці змагла гэта прачытаць цяжкахворая Жэня? Сама ж яна, бывала, мела неабходнасць адгукнуцца на тое, што яе ўсхвалявала.

Дзякуй Вам, Жэня, за тое, што Вы з любоўю дарылі людзям Беларусі.

Кланяюся нізка Вашай светлай памяці!

Эдзі АГНЯЦВЕТ

# ЕЛЬЦЫН РАСПЛАЧВАЕЦЦА ЗА ГАЛОЎНУЮ СВАЮ ПАМЫЛКУ

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

Так і атрымліваецца, што адны мы гэтакія смелыя і безаглядныя. Наша дэмакратыя — нованароджанае цяля, яно яшчэ толькі спрабуе стаць на кволях, тоненькія ножкі-дубчыкі. Між тым мы шырокім жэстам дазваляем прывольна жыць і пажываць каму заўгодна — крайнім нацыяналістам, расістам, фашыстам... І, само сабою, камуністам. Вось мы які! Анікога не баімся! Аніхто нам не страшны! Што для немца капут, рускаму — здорава! А ці так яно?

Азірнёмся навукола. Чарговы раз павучымся розуму ў таго, хто яго мае. Экстрэмісцкія арганізацыі карыстаюцца дэмакратычнымі правамі галоўным чынам там, дзе яны маюць нікчэмны ўплыў — падтрымку лічаных працэнтаў ці нават доляў працэнта насельніцтва. І дзе яны паводзяць сябе ціха, нячутна. У гэтых краінах такія спакойныя адносіны да ўсялякага роду палітычных буянаў сапраўды быццам бы закліканы дэманстраваць паўнату дэмакратычнага ландшафту, яны быццам бы сведчаць: глядзіце, у нас аднолькавыя адносіны да ўсіх, без аніякага выключэння.

Але ці нам станавіцца сёння ў шэраг такіх

краін? Мы ж і блізка да іх не належым.

У тых жа самых сацыяльна спакойных дзяржавах, як толькі ўплыву экстрэмістаў узрастае альбо яны пачынаюць учыняць розныя шумавыя эфекты, адразу ж прымаюцца неадкладныя меры па іх стрыжованні. А як жа інакш? Мы ж, як выяўляецца, зноў гатовыя пакорліва ісці насустрач сваіму лёсу, працягваючы поўную ціхмянасць перад тым, што лічыцца пераадольным рокам. І пры гэтым мудра разважаць і філасофстваваць.

Здзівіў мяне Ягор Цімуравіч Гайдар, які ў сваёй нядаўняй гутарцы са мной (яна надрукавана ў “ЛГ”, N 49 за 1995 год) выказаў смелы прагноз, што вось, маўляў, нават калі камуністы прыдуць да ўлады, доўга яны не ўтрымаюцца. Дэмакратыя ў Расіі ўсё адно пераможа. Агаваўшыся, праўда: “Іншая рэч, колькі гэта будзе яшчэ каштаваць нашай краіне”.

А я праўда, колькі будзе каштаваць краіне чарговы камуністычны эксперымент? Ці застаецца пасля яго хоць што-небудзь ад краіны? Мяркую, у згаданым прагнозе Гайдара-вучоны ўзяў верх над Гайдарам-палітыкам, Гайдарам-патрыётам — тым самым, які познім вечарам з

кастрычніка 1993 года заклікаў нас па тэлебачанні да Массавета, каб абараніць расійскую дэмакратыю ад чырвона-карычневай чумы.

Па-мойму, аніякіх бяспстрысна прагназтычных “калі” ў нашых варунках быць не павінна. КАМУНІСТЫ НЕ ПАВІННЫ ПРАВВАЦЦА ДА УЛАДЫ.

### УСЁ ЯШЧЭ НАПЕРАДЗЕ

Сама па сабе перамога большавікоў на выбарах у Думу — гэта, вядома, яшчэ не катастрофа. Які б ні быў расклад сіл у новым думскім складзе — канстытуцыйныя паўнамоцтвы ніжняй палаты парламента, як вядома, досыць абмежаваныя.

Небяспека тоіцца ў іншым. Вынікі мінулых думскіх выбараў, як вядома, моцна паўплывалі на агульную сітуацыю ў краіне, хоць ужо тады было зразумела, што сама па сабе Дума мала на што здатна. У прыватнасці, пад уплывам гэтых вынікаў Ельцын адхіснуўся ад дэмакратыі, а ўрад “матлянуўся ў бок фінансавай безадказнасці”, вынікам чаго сталі вядомыя падзеі: рэзкае падзенне курсу рубля, велізарная інфля-

цыйная хваля восені і зімы 1994—1995 гадоў, рэзкае зніжэнне жыццёвага ўзроўню...

Эфект ад цяперашніх выбараў можа быць яшчэ больш прыкметны, бо яны прайшлі напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. У такой сітуацыі пракамуністычны трыумф — благі знак. Ён надае сілы большавіцкім фанатыкам, разварочвае ў адлаведны бок тых, што вагаюцца. Уносіць сумяціць і разгубленасць у шэрагі тых, што прывыклі трымаць нос па ветры. У тым ліку і ва ўладных кабінетах. У тым ліку і ў друку (ганебна было глядзець, як у гэтыя дні прадстаўнікі “свабоднага друку”, радыё, тэлебачання хара-водзіліся вакол Зюганова і ікс з ім, з якім лёкайскім запабяганнем задавалі ім “зручныя” пытанні, як стараліся даказаць усюму свету, што гэтыя “пралетарыялюбцы” — “з чалавечым тварам”).

Вось учым галоўнае небяспека гэтага трыумфу. Вось чаму яго нельга было дапускаць.

Алег МАРОЗ

(“Літаратурная газета”, 20. XII. 95, N 51 (5582))

## ПАЧЫНАЕМ НЕ З НУЛЯ

## ДА ФІЛАЛАГІЧНА-ТЭАЛАГІЧНАЙ САТВОРЧАСЦІ

Як і дамоўлена было на папярэднім сходзе, секцыя мастацкага перакладу і сувязяў Саюза пісьменнікаў Беларусі ўключылася ў супрацоўніцтва з Біблійнай камісіяй Беларускага Экзархата Рускай Праваслаўнай Царквы і правяла чарговае сумеснае пасяджэнне.

(Дарэчы, хоць і без непасрэднага сувязі з плавным парадкам дня, на гэтым зборы прагучала — уцяперашніх умовах абвостранае, насычанае палітычным зместам — пытанне: чаму, як і раней, Царква — руская, а Патрыярхат — Маскоўскі? Абгрунтаваны гістарычнай рэтраспекцыяй і параўнальным падыходам, адказ на яго даў протаіерэй а. Георгій Латушка, глыбока дасведчаны ў пытаннях царкоўнай гісторыі і царкоўнага права).

А канкрэтна парадак дня вызначаўся задачай перакладу Святога Пісання, богаслужбовых тэкстаў, укладання царкоўнаславянска-беларускага слоўніка.

Нельга не парадавацца таму, што гэтыя задачы прывабліваюць усё больш прафесійных перакладчыкаў, літаратараў. У параўнанні з мінулым разам кола ўдзельнікаў сумеснай працы па актывізацыі ў царкоўным ужытку беларускай мовы пашырлася. І не рытарычным быў, не завяс у паветры зварот Міколы Матрунчыка, старшыні Праваслаўнага Брацтва Святых Віленскіх Мучанікаў, да прысутных літаратараў аб'яднаць намаганні, веды і вопыт, каб наша мова паўнаўважна выконвала функцыі богаслужбовай. Дзеля гэтага, закланавіў М. Матрунчык, трэба весці працу, усведамляючы яе складанасць і адказнасць — бо за намі ж двухтысячагадовая традыцыя богаслужбовага чыну, неацэнны скарб, дасканалейшая спадчына, якую можна развіць, а можна і загубіць, спяшаючыся, спрашчаючы. Што жда перспектывы сумеснай працы, няхай кожны возьмецца за канкрэтную спра-

ву, неабавязкова глабальную, доўгатэрміновую, і без гардыні, без самалюбства — у імя Божэе — яе выканае. Кожны ўнёсак, любая выкананая дробная праца тут дарэчы.

Сакратар рэдакцыі часопіса "Праваслаўе ў Беларусі і ў свеце" Таццяна Матрунчык пазнаёміла з наробкамі ў справе моўнага абеларушвання багаслужбаў. Істотна, што мы не з нуля пачынаем. Так, нядаўна выйшла з друку ўжо другое выданне "Службоўніка" мітрапаліта Беларускай Аўтакефальнай Царквы (у Канадзе) Мікалая. Некаторыя чыны перакладзены ў нас за апошнія год-два. Напрыклад, скароцаны варыянт паніхіды, перакладзены уладыкам Мікалаем, на поўны дапрацаваў протаіерэй айцец Сергій Гардун. Ён таксама пераклаў чын споведзі. Анатоль Клышка — вянчанне, Уладзімір Васілевіч і Анатоль Асташэнка — хрышчэнне. Акрамя таго, Анатоль Клышка праланаваў свой пераклад двух акафістаў — Святым мучанікам Віленскім Антонію, Іаану і Яўстафію, а таксама іконе Божай Маці Усіх тужлівых Радасць.

Аднак зараз важна ўсё зробленае як мага сур'ёзна выверыць, абмеркаваць з розных пунктаў гледжання і ўдасканаліць. Спладарыня Матрунчык, раздаючы тэкст "Малебна за беларускі народ", які быў адслужаны на папярэднім пасяджэнні, і першы варыянт кароткага царкоўнаславянска-беларускага слоўніка, прасіла ўносіць усе магчымыя прапановы, правіць, як хто лічыць патрэбным, крэсліць тое, што ўяўляецца непрыдатным. А ў выніку будзе праведзена падагульненне, распрацаваны чарговыя варыянты. Якія, бадай, таксама варта будзе яшчэ ўдасканальваць.

Намеснік старшыні Біблійнай камісіі протаіерэй айцец Георгій Латушка выказаў удзячнасць усім тым, хто далучыўся ці зараз бярэ ўдзел у гэтай вельмі важнай для Царквы і народа справе, ухваліў захады,

якія рабіліся па перакладзе Святога Пісання, дадатковага богаслужэння. Разам з тым, адзначыў а. Георгій, нельга дапусціць, каб гэтыя пераклады неслі скажэнні, адвольныя спрашчэнні Слова Божэга, а тым болей памылкі. Між іншым, а. Георгій ад моманту ўзнікнення Брацтва Святых Віленскіх Мучанікаў апакаваўся ім, стварыў у Свята-Петра-Паўлаўскім саборы, настаіцелем якога з'яўляецца, усе ўмовы для дзейнасці, у тым ліку асветна-выдавецкай і перакладчыцкай, сам беручы актыўны ўдзел. Адным з першых ён пачаў уводзіць беларускую мову ў богаслужэнне, ужо не першы год падчас Святой Літургіі чытае Евангелле па-царкоўнаславянску і па-беларуску, карыстаецца роднай мовай у проповедзях і пры служэнні іншых чынаў. Протаіерэй Георгій Латушка ўхвальна паставіўся да таго, што зроблена сучаснымі беларускімі перакладчыкамі. Разам з тым ён выказаў, абаліраючыся на ўласны вопыт "апрабачыць" беларускіх перакладчыкаў, перасцярогу — каб не становіцца сядомо на шлях страт у паспешлівым абеларушванні Слова Божэга.

Заклапочанасць у сувязі з такой небяспекаю гучала і ў выступленні Алеся Яскевіча, які даводзіў неабходнасць выкарыстоўваць усё каштоўнае, што можна знайсці ў наробках і папярэднікаў, і сучаснікаў — напрыклад, Я. Станкевіча, У. Чарняўскага, В. Сёмухі, А. Клышкі. Згадаўшы некаторыя залішне катэгарычныя папрокі ў адрас Праваслаўнай Царквы, якая нібыта адварочваецца ад беларушчыны, А. Яскевіч удакладніў, што а. Георгій — дарэчы, каб падтрымаць сучасных перакладчыкаў — чытае, служачы Літургію, якраз іхнія пераклады. Хоць і вымушаны пры гэтым выпраўляць істотныя недахопы, сур'ёзныя памылкі. А. Яскевіч спыніўся пры гэтым на шэрагу момантаў распаўсюджанага цяпер павярхоўнага разумення зме-

сту Святога Пісання і богаслужбовых тэкстаў.

Клірык кафедральнага Свята-Духава сабора айцец Аляксандр Шрамко падзяліўся сваім вопытам выкарыстання беларускай мовы ў вясковым прыходзе Строчыцы пад Мінскам. Ягоная пазіцыя была ўспрынята як, мякка кажучы, рамантычная: маўляў, няма ніякіх праблем, беларуская мова лёгка ўводзіцца, не патрабуе паралельнага ўжытку царкоўнаславянскай; ягоныя прыжажаны-вяскоўцы і не чакаюць у царкве слова іншага, апроч беларускага, якое ўважліва слухаюць і прымаюць добра... Аказалася, праўда, што гаворка ідзе пра новаадкрыты храм і пра людзей, якія дагэтуль былі неўцаркоўленыя.

Міхась Кенька перасцярог ад эйфарыі, радыкалізму, заклікаючы шанаваць традыцыі. Як ілюстрацыю рэальнага стану ён прывёў прыклады вельмі павольнага звароту да беларушчыны і ў царкве, і ў касцёле на сваёй радзіме.

Алесь Траяноўскі, які працуе разам з ксяндзом Уладзіславам Завальнюком над перакладам літургічных тэкстаў, гаворку сваю пачаў з параўнання: як ставяцца да беларускай мовы Рыма-каталіцкая і Праваслаўная царквы. Католікі, на яго думку, актыўнейшыя. Хоць і не без сваіх праблем. Напрыклад, азначылася кола вернікаў, якія сварацца на ксяндза, патрабуючы, каб служба ў касцёле вялася не па-беларуску, не па-польску, а па-руску. Пры ўсім гэтым каталіцкія святары часцей і ахвотней звяртаюцца да беларушчыны, сярод іх больш беларусаў паходжаннем і беларускамоўных у жыцці.

На гэты конт у прысутных было шмат пытанняў і немалаважнае ўдакладненне: трэба ўзяць пад увагу, што як пераважная мова касцёла на Беларусі польская — нашаму люду чужая ўсё роўна, тады як царкоўнаславянская, пры ўсёй яе архаічнасці і функцыйнай абмежаванасці, чужой не лічыцца;

акрамя таго, каталіцкай царквою нацыянальнай мовы ўведзены нядаўна зусім, з відэавочнымі місіянерскімі і празелітысцкімі мэтамі.

Алесь Разанаў сваім вусным эсэ асвятляў праблему тэкст-чалавек. Ягоная апірышная тэза: літара і дух паразумоўца толькі дзякуючы людзям-святарам. Толькі ў залежнасці ад іх слова дойдзе ці не дойдзе. А сапраўдных святароў-беларусаў у нас яшчэ няма. Гэта важна, што мы займаемся тэарэтызаваннем, рэдагаваннем, практычным перакладам тэкстаў для царквы і духоўнай асветы. Але задачы філалагічныя мусова спалучаць з задацамі актывізацыі чалавека, патрэбных людзей. І яшчэ, паводле А. Разанава, ёсць у нас небяспека: не паспелі ўвесці беларускую мову, а ўжо палюхаем яе і ставім перашкоду ў выглядзе царкоўнаславяншчыны.

У сувязі з гэтым прагучала пярэчанне, што царкоўнаславянскую мову нельга трактаваць як перашкоду. Яна адпачатку была сродкам ідэнтыфікацыі (метанацыянальнай), апроч таго тысячагоддзе з'яўляецца фактарам інтэграцыі славянскай галіны Праваслаўя, акарыстаюцца ёю, дарэчы, не толькі славяне, але і малдаване, румыны.

Каб асэнсаваць свае задачы і праблемы ў параўнальным плане, аўтар гэтай справы пачаў прапанаваў рэфарматыўны выклад аналізу працы, якую вяла падобная камісія Сербскай Праваслаўнай Царквы — на працягу 21 года! — ва ўмовах значна больш спрыяльных, але сутыкаючыся з тыпалагічна блізкамі моўнымі цяжкасцямі, хоць і мела больш як паўтара стагоддзя ва ўжытку "класічных" перакладаў перад гэтым.

Сход пастанавіў прасіць рэдакцыю штотыднёвіка "Культура", каб змясціў дзеля азнаямлення нашай грамадскасці пераклад гэтага матэрыялу, надзвычай каштоўнага нам цяпер.

Хочацца верыць, што супрацоўніцтва перакладчыкаў-літаратараў з багасловамі завязалася па-сапраўднаму і дасць належны плён. Зразумела, пры падтрымцы з усіх бакоў.

Іван ЧАРОТА

## ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх пісьменнікаў; Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь; калектыву рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Газету рэдагавалі:

Х. Дунец	(1932-35)
І. Гурскі	(1935-41)
А. Куляшова	(1945-46)
М. Горцаў	(1947-49)
П. Каваляў	(1949-50)
В. Вітка	(1951-57)
М. Ткачоў	(1957-59)
Я. Шапакоўскі	(1959-61)
Н. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прокша	(1969-72)
Х. Жычка	(1972-76)
А. Асіпенка	(1976-80)
А. Жук	(1980-86)
А. Вярцінскі	(1986-90)

## Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ

## РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Міхась ЗАМСКІ, Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Жана ЛАШКЕВІЧ, Алесь МАРЦІНОВІЧ, Барыс ПЯТРОВІЧ — першы намеснік галоўнага рэдактара, Юрась СВІРКА, Віктар ШНІП — намеснік галоўнага рэдактара

## АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19

## ТЭЛЕФОНЫ:

прымная рэдакцыя — 332-461  
намеснік галоўнага рэдактара — 332-525, 331-985  
адрэды: публіцыстыкі — 332-525  
пісьмаў і грамадскай думкі — 331-985  
літаратурнага жыцця — 332-462  
крытыкі і бібліяграфіі — 332-204  
паэзіі і прозы — 332-204  
музыкі — 332-153  
тэатра, кіно і тэлебачання — 332-153  
выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 332-462  
навін — 332-462  
мастацкага афармлення — 332-204  
фотакарэспандэнт — 332-462  
бухгалтэрыя — 268-640

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛІМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтры тыднёвіка "ЛІМ" Апаратныя сродкі і тэхнічная падтрымка — фірма "Дайнона"

Выходзіць раз на тыдзень на пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 6080. Нумар падпісаны 18.1.1996 г. Заказ 259/Г

П123456789101112  
М123456789101112

## Марцін КОЎЗКІ

## ДОЛЯ ПРАЎДЫ

Стаяць на сталічным пагорку дамы, у адным — разізданцыя, у другім — фаліянты. У адзін на бяседу запрашаюць тады, другі ачэгланы міліцыянтамі. Я б уладарыня тыя двары не назваў нават канкурэнтамі. У адным часовага гаспадары, другі незалежны ад рэфэрэндумаў. Так яно, зрэшты, і мусіць быць: усе мы часовыя, мове — жыцц!

Тэлеграфная мова нешматслоўная, можа, так размаўлялі велікамучанікі. Дык і мы цяпер эканомныя, не ўжываем прыназоўнікі і злучнікі. А ўзмоцніцца тэлефонная дыктатура, прыйдзем на абрэвіятуры.

У мяне зазваніў тэлефон. Хто гаворыць, слон? Казкі па тэлефоне? Ну нікага ў гамону. Ды я з такімі педагогамі дайду да няма нічога. Быў бы здаровы, слоне, — лічыльнікі на тэлефоне.

Шапкі-невідзімкі гэта не тыя шапкі, у якіх нас не відаць, такія не ўбачыш, а тыя, у якіх мы не кідаемся ў вочы, такіх колькі хочаш.

Каму ў нас жывецца лацвей — дзецім ці сабакам? Дзецім, скажа ўсякі, і памыліцца, неба-рака. Сабаку выхаваць прасцей, сабаку кожны здолее, ці не таму ў нас менш дзяцей, а сабак болей.

Артыст на эстрадзе спевакоў пераймаў, сам не спяваў, паўтараў іх жэсты. Тэатр захліпваўся, рагатаў, але каб нехта фанаграму даў, тэатр заторгаўся б і заспяваў — такі ён у нас глядач пярэсты.

З Карэла Чапека. Людзі (у большасці сваёй) заслугоў-

ваюць лепшых жыццёвых абставін, але і лепшыя жыццёвыя абставіны патрабуюць іншых (у большасці сваёй) людзей.

Па сталым канале над безднаю? "Надзейна, — сказаў, — але прайдзіся спачатку па канале на зямлі". Паспрабаваў, рызыкі няма, але ўсё адно цяжка.

Паводле Луі Армстронга. Дзьмі ў сваю трубу, нібы апошні раз. Гэта твая мелодыя, гэта яго мелодыя, гэта наша мелодыя, гэта наш джас. Дзьмі, каб забіліся сэрцы скону твайму ў адказ.

Не ўкленчваць, калі сагнулі, не загінацца, калі пхнулі. "Адказваю іншым чынам", — сказала спружына.



Малюнак А. РАЗЛАДАВА.